

ХХІ  
стагодзьдзе

Бібліятэка Свабоды



Вінцэсь Мудроў

**альбом  
сямейны**



радыё свабода

*Летш успомні і паглядзі,  
Чым паглядзі да успомні.*

Вінцэсь Мудроў

альбом  
СЯМЕЙНЫ



Увхай фатакартыка з ма  
Дачоўніце "Сямейны альбом".

Як сьціпляя песьня патэа,  
Як першыя раскоцітыя грош-

## Як В.Мудроў разваліў С.Саюз\*

Першы водгук на перадачу Вінцэся Мудрова «Летні альбом» прыйшоў з Вашынгтону. Мне пераслалі скаргу пільнага слухача, які абураўся: да чаго скацілася «Свабода», калі такое даюць у этэр! Аўтар патрабаваў ужыць меры й падпісаўся: «Патрыёт Беларусі».

Сярод сотні страшных, сьмешных і забытых словаў, якія складаюць гэтую кнігу, слова «патрыёт» няма. Але ці мала чаго там няма — напрыклад, такіх жыцьцёва важных словаў нягрэцкага паходжання, як «данос», «панос» і «засос». А, дарэчы, шкада: як без апошняга апісаць барацьбу за мір паміж таварышам Брэжневым і іншымі таварышамі, якіх спачатку баяліся, зь якіх потым сьмяяліся й на якіх цяпер забыліся?

Мы баімся, сьмяемся й забываем — чым ня формула жыцьця, калі б жыцьцё само гэтак часта не сьмяялася з тых, хто спрабуе зьвесці яго да формулы. Калі ў чэрвені 2006-га перадача выйшла ў этэр, мы думалі, яна скончыцца ў жніўні. І памыліліся двойчы — апошнія, восеньскія старонкі былі перагорнутыя ажно ў лістападзе, а сам альбом з сэзоннага стаў сямейным.

Альбом не давалі закрыць слухачы, якія паставіліся да новай перадачы хаця й патрабавальна («Патрабуем працягу!»), але некрытычна (адзін апалягет нават заявіў: «Хоць бы дзень пажыць у гэтым «Альбоме!») Верагодна, ён ня быў патрыётам.)

-----  
\* Гл. с. 211.

**Вінцэсь Мудроў. АЛЬБОМ СЯМЕЙНЫ.** (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе). — Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2007. — 232 с.: іл.

Рэдактар *Аляксандра Макавік*  
Мастак *Генадзь Мацур*  
Карэктар *Галіна Рабянкова*  
Іншае *Аляксандар Лукашук*

У афармленьні кнігі выкарыстаныя фатаграфіі Асвальдо Саласа, Альбэрта Мэрыёна, здымкі зь сямейных альбомаў Вінцэся Мудрова, Надзеі Полах і фота з шуфляды Генадзя Мацура.

© Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2007

ISBN 978-0-929849-13-3

Некалі французскі філэзаф Агюст Рэнан зазначыў, што найлепшы сродак падкрэсьліць важнасьць якой-небудзь падзеі ці зьявы — прыбраць яе й паказаць, чым сьвет зрабіўся б безь яе.

Вінцэсь Мудроў зрабіў адваротнае — ён вярнуў рэчы, безь якіх сьвет існуе.

Усясьветная літаратура вяртаньня, якую цьмяна імянуюць то рэалізмам, то мадэрнізмам, займаецца адной справай — пошукамі страчанага часу. Марсэль Пруст знаходзіў яго праз смак пірожнага мадлен, Мудроў — праз цукеркі падушачкі, Джэймз Джойс аднаўляў ва «Ўлісе» плынь сьвядомасьці аднаго дня, Мудроў сьвядома пераслухоўвае плыўкі гук з разблытаных магнітафонных стужак, 10-гадовы Леў Талстой прачынаецца жнівеньскім ранкам у ложку «Дзяцінства», 10-гадовы Мудроў — у «Ложку з панцырнай сеткай». Яны абодва ня хочуць уставаць, толькі над першым гайдаецца абразок анёла, а другі думае, як скруціць бліскучыя стальныя шарыкі зь нікеляванай сьпінкі панцырнага ложка.

Дыстанцыя — неабходная функцыя бачаньня. Пытаньне, аднак, у яе велічыні й ягонай сіле. Некаму не хапае жыцьця, каб пабачыць, што яно прайшло ў люстраным пакоі з крывымі сьценкамі. Нехта прымае за рэальнасьць ружовы туман. А нехта, нават народжаны ў турме, чуе гукі іншай музыкі, вычытвае сваё ў газэтных абрыўках, сьмяецца з таго, чым ганарацца астатнія, і раптам бачыць самога сябе — каб ужо ніколі не забыцца.

І аказваецца не цаглінай у маналітнай сьцяне, і сьцяна не вытрымлівае.

*Аляксандар Лукашук,  
Радзь Свабода*

Р. С. Перадача «Летні альбом» выклікала жвавую рэакцыю слухачоў, якія дасылалі пытаньні, прапановы, парады, просьбы й пагрозы. Рэдакцыя адказвала як умела.

## любiмья картачки

*Ключ у суседзь*



**Р**аніцай у маленстве прачнешся, пацягнешся й абавязкова памацаеш пальцамі шарыкі на сьпінцы мэталевага ложка. На кожнай сьпінцы было пяць шарыкаў: два збоку й тры пасярэдзіне, на нікеляванай папярочыне. Мне ўвесь час карцела іх адкруціць, і бацька, ведаючы пра такую жарсьць, прыхапіў шарыкі абцугамі.

**Ложак  
з панцырнай  
сеткай**

Ложак меў панцырную сетку: некалькі соцень мэталевых колцаў лучылі сагнутыя з бакоў сталёвыя пруткі. **Сетка добра спружыніла, і калі маці здымала з ложка сяньнік і выносіла на прасушку, я любіў паскакаць на ім, як на батутце.**

Удзень маці звычайна засьцілала ложак пакрываючаму, а падушкі ўзьбівала ды клала адну на адну. У сябра, што жыў у суседняй кватэры, маці клала ня дзьве, а чатыры падушкі й накрывала цюлевай накідкай. На сьпінках мэталевага ложка віселі белыя фіранкі, а там, дзе яны прывязваліся да білы, агнём гарэлі чырвоныя банты. Мне такое ўбраньне страшэнна падабалася.

Яшчэ ў суседзкай кватэры стаяла канапа з круглымі валікамі, якая называлася атаманкай. Калі на ёй паскакаць (што мы зь сябрам і рабілі), спружыны азываліся жаласьлівым гудам. **Я заўсё-**

**ды пытаўся ў маці, чаму ў нас няма такой атаманкі, і яна адказвала: няма грошай.** Была ў сяброўкай кватэры яшчэ адна адметная рэч — палічка для ручніка. Пасярэдзіне палічкі было акенца з намаляванай кабетай у купальніку. Мы ўзлазілі на ўслон і, наблізіўшы насы да акенца, зь непазбыўнай цікавасьцю глядзелі на кабету\*.

Што ў нашых кватэрах было аднолькавае, дык гэта вялізныя фікусы ў квадратных кадках (бацька любіў тушыць у іх папяросы, і маці з тае нагоды ўвесь час сварылася).

У сярэдзіне 1960-х усяму гэнаму патрыярхальнаму абсталу пачаў прыйшоў канец. Надарылася сапраўдная інтэр'ерная рэвалюцыя. Замест жалезных ложкаў ды атаманак, круглых дубовых сталёў, чырвоных абажураў, непад'ёмных казармавых услонаў з выразанай на седале дзіркай у малагабарытных кватэрах зьявіліся драўляныя ложкаў з паліраванымі сьпінкамі, раскладныя канапы, часопісныя столікі, элігантныя таршэры й лёгкія ўслоны на трох раскірэчаных ножках. Наагул, у новым абсталу ўсё было раскірэчанае, прысаджанае, як бы прыціснутае да падлогі стольлю, якая рабілася ўсё больш нізкай.

Фікусы, кітайскія ружы, мядзьведжыя лапы ды іншыя хатнія расьліны вынеслі на сьметніцы, а мэталевыя сьпінкі ад ложкаў сталі выкарыстоўваць як агароджы на загарадных дзялянках.

Там, сярод хмызоў і чэзлага бульбянішча, скончылі век славы ложкаў з панцырнай сеткай.

-----

\* *Слухачка Ж.:* А ў якія яшчэ акенцы падглядаў аўтар?..  
*Рэдакцыя:* Пра гэта будзе новая кніга. З ілюстрацыямі.

**Н**а навагоднім ранішніку (сустракалі 1962 год) Дзед Мароз спытаўся: «Каго ведаеце з касманаўтаў?» — і адзін хлопец голасна крыкнуў: «Вры Гагарын, Герман Цітоў, Фідэль Кастра!»

## Кастра

## Фідэль

Лідэр кубінскай рэвалюцыі — магутны барадач у барэце й з цыгарай у зубах — быў ня менш папулярны за касманаўтаў.

Разгул савецка-кубінскага сяброўства прыпаў на 1963 год. Таго году Мікіта Хрушчоў ганараваў Фідэля зорачкай Героя Савецкага Саюзу, а радыё-этэр скаланула песьня «Куба, любовь моя».

*Слышишь чеканный шаг?*

*Это идут барбудос.*

*Небо над ними как огненный стяг —*

*Слышишь чеканный шаг?*

Для тых, хто ня ведае: «**барбудас**» па-гішпанску «барадачы».

У 1963 годзе савецкія людзі душыліся ў чэргах па хлеб, аднак на далёкіх сяброў не забываліся. Той жа кубінскі цукар Савецкі Саюз набываў у некалькі разоў даражэй, чым астатні сьвет. Праўда, савецкая дапамога, як гэта часта бывае пры дыктатурах, на карысьць кубінцам не пайшла. На **Высьпе Свабоды немагчыма было набыць бутэльку малака для дзіцёнка.**

Фідэль Кастра на кароткі час стаў заканадаўцам моды. Страшэнную папулярнасьць займелі чор-

ныя барэты. Іх можна было купіць толькі ў Маскве й Ленінградзе. Прычым, да макаўкі быў прышыты караценькі пампон, які адразу ж, скрывіўшы вусны, адразалі. Сёй-той адпусьціў бараду, аднак такія праявы грамадства не вітала. У нашым пад'ездзе завёўся адзін барбуда й адразу ж атрымаў мянушку Кастра. Сустракаючы яго ля пад'езду, суседзі заўсёды пыталіся: «Іван, калі паголісься?» Урэшце, аднаго разу Іван заснуў недзе п'яны, сябрукі перапэцкалі бараду гудронам, і барбуду давялося пагалицца.

**Пасьля таго як зьнялі Хрушчова, буняньне савецка-кубінскага сяброўства ачэзла. Пра Кубу рэгулярна згадвалі ў друку, але без ранейшага імпэту. Парадыё ўжо не сьпявалі «Куба, любовь моя». На той час існаваў іншы, народны тэкст, які пачынаўся словамі: «Куба, отдай наш хлеб»\*.**

Што зь сябе ўяўляе кастраўскі рэжым, стала вядома з кнігі кубінскага паэта й дысыдэнта Арманда Вальядарэса «З надзеяй у сэрцы...». Паэт дваццаць два гады правёў у камуністычных катроўнях, і яму было што распавесці людзям. Кубінскі вярьянт «Архіпэлягу ГУЛАГ» пераканаў, што ўсе таталітарныя рэжымы і ўсе дыктатары аднолькавыя.

Сеньня прозьвішча Кастра мала хвалюе беларусаў. Адно што жанкі сярэдняга веку, пачуўшы яго, сьвятлеюць з твару. Аднак думаюць яны пра Вэроніку Кастра, выканаўцу галоўнай ролі ў сэрыяле «Багатыя таксама плачуць» — а не пра Кастра Фідэля.

\* *Слухач Д.:* Чаму не далі ўсяго тэксту?!

*Рэдакцыя:* Цэнзура не пусьціла.



**М**ець фотаапарат было прэстыжна. У 1950—1960-я яго называлі «фоцікам». І ў каго на плячы вісеў заветны футарал, таго любілі дзяўчаты й паважалі хлопцы.

## Фоцікі

Фотаапарат на плячы быў элементам моладзевага стылю. **Клясычны мачо тае пары: высокі, стрыжаны пад польку шатэн у сьветлым гарнітуры (каўнер кашулі абавязкова выцягнуты наверх) — а на баку вісіць славуты «ФЭД-3».** На той час ён лічыўся шыкоўным фоцікам.

Гэта ўжо потым, на пачатку 1970-х, зьявіўся «Зэніт-Е» ў эксартным выкананьні, які каштаваў 100 рублёў і лічыўся найлепшым савецкім фотаапаратам. А мае аднагодкі завіхаліся са «Сменами» й «Зоркими», на якіх нават фахоўцы не давалі рады атрымаць якасных здымкаў. Самымі прасунутымі лічыліся фотаапараты з уштукаваным у іх экспаномэтрам.

З фоцікам звычайна ішлі на сьвяты. **Ці не таму старыя здымкі, якія захоўваюцца ў сямейных архівах, зробленыя ў асноўным на першатравеньскіх ды кастрычніцкіх дэманстрацыях?** Пабачыўшы хлопца з фотаапаратам, дзяўчаты міжволі пачыналі папраўляць прычоскі й гукаць: **«Лёша, нас здымі!»**

Лёша здымаў, а потым, пазьней, калі дзяўчаты пыталіся: «Калі дасі фоткі?», адводзіў вочы й бурчэў: «Плёнка засьвяцілася». Рабіць усе фоткі, што былі на плёнцы, было дарагавата.

Цяпер маладыя ўладальнікі лічбавых «кодакаў» і ўявіць ня могуць, колькі часу й грошай вымагала фотааматарства. У мяне фоціка не было, аднак ён быў у майго сябра Анатоля Рыбікава, і я добра ведаў, што такое зрабіць якасныя здымкі. Суботнім вечарам Толік залазіў у цёмную шафу, праяўляў там плёнкі, потым сушыў іх, падвешваючы да люстры, а ноччу мы зачыняліся ў ванным пакоі і ў крывавым сьвятле чырвонага ліхтара рабілі здымкі. Пры гэтым сябар даручаў мне толькі дзьве апэрацыі: пабоўтаць фоткі ў начо-вачках з вадою й пакласьці ў фіксаж.

Былі фотааматары, якія рабілі на гэтай справе бізнэс: пераздымалі з замежных часопісаў дэвотак і, дадаўшы нязграбны надпіс: **«Люби меня как я тебя»** (коску ніколі ня ставілі), прадавалі ў цягніках далёкага кіраваньня. Прадавалі ня самі — наймалі глуханямых інвалідаў. Міліцыя калі й затрымлівала нямка, дык неўзабаве, нічога ад таго не дабіўшыся, адпускала.

Прадавалі (праўда, са страшнай аглядкай) і эротыку — здымкі перазьнятых з трафэйных нямецкіх картак голых дзевак\*. Гэта была крымінальнашчына, за якую ў найгоршым выпадку пагражала вязьніца, а ў найлепшым — штраф з канфіскацыяй фоціка.

\* *Слухач К.*: Пасылаю калекцыю дзяўчат, якую зьбіраў 50 гадоў.

*Рэдакцыя:* Гэта вам на тэлебачаньне трэба, на Першы канал.

**К**алі на беларускіх экранах з'явіўся гэты фільм, ён пабіў усе рэкорды папулярнасці. Гэта быў знакаміты «Человек-амфибия»\*, зняты ў жанры фэнтэзі. Зрэшты, кінагледачы ў 1962 годзе ня ведалі такога слова, як ня ведалі й шмат чаго іншага.

## «Чалавек-амфібія»

Мала хто ведаў, як жывуць людзі за мяжой, у якіх-небудзь тропіках, якая там прырода й як там здабываюць жэмчуг. Усё гэта пабачылі ў згаданай карціне — так на той час называлі мастацкія фільмы. І не бяда, што на экране фігураваў перафарбаваны ў экзатычны колер ЗіЛ-157, а дзея разгортвалася на вуліцах старога Баку й на тле пазнавальных крымскіх краявідаў.

**Але самым адметным доказам нетутэйшасці пабачанага быў галоўны герой — Іхтыяндар. Смуглявы доўгавалосы прыгажун у белых шортах.** Дарма што актор, выканаўца галоўнай ролі, меў тутэйшае прозьвішча Коранеў.

\* Слухач І.: А «Фантамас» лепш!!!

Рэдакцыя: Добра-добра, толькі не забягайце наперад і не глядзіце с. 34.

Першыя паказы фільму ў Менску збіралі вялізныя натоўпы. Усе праглі трапіць на сэнс. У адным з кінатэатраў выламалі дзверы, у іншым на ўваходзе прыдушылі дзяўчыну, давалося рабіць штучнае дыханьне. У маскоўскім кінатэатры «Расея» падчас прэм'еры разьбілі шкло, былі параненыя. У Піцеры экзальтаваныя дэвоткі перакулілі шапкі, дзе прадавалі фатаздымак актора ўладзімера Коранева. **Маладыя маці называлі Іхтыяндрамі сваіх першынцаў**, а гарадзкія падлеткі падбіралі на гітарах мелэдыю зь фільму (гэтую: «Нам бы нам бы нам бы всем на дно...»).

Адна мая знаёмая тады вучылася ў пэдынастытуце й распавядала, як павесіла ў інтэрнацкім пакойчыку маленькі, выцяты з «Советского экрана» фатаздымак Іхтыяндра. Здымак правісеў да вечара. Хтосьці з сябровак прыбраў яго да рук, і сьлёзныя просьбы вярнуць сакрамант не далі плёну.

У чым жа сакрэт колішняй папулярнасці фільму? Відаць, ня толькі ў знешнасці галоўнага героя. «Человек-амфибия», бадай, першы савецкі фільм, стваральнікі якога рашуча адышлі ад савецчыны, стварыўшы (хай і дарэшты фантастычны) вобраз сацыяльна свабоднага чалавека.

Дагэтуль, як і Іхтыяндра ў фільме, кінэматограф трымалі прывязаным да ідэалыгічнай катвігі. Кінагероі Іхтыяндар і Гуціерэ вырваліся на паверхню й прадэманстравалі сьвету рамантычнае каханьне — і ўжо не на тле доменных печаў, і не ў працэсе перавыкананьня вытворчых плянаў.

Таму на пытаньне: «Які ваш улюбёны фільм?» — многія беларускі, якім цяпер за пяцьдзесят, не задумваючыся адкажуць: «Чалавек-амфібія».



Слова «стыляга» прядумалі журналісты «Комсомольскай правды». Надарылася гэта на пачатку 1950-х, у прыпар барацьбы з касмапалітызмам. **«Не вытыркайся!»** — пісалі тады на вагонных вокнах. Гэты заклік стаў нормай паводзінаў савецкіх людзей.

## С Т Ы Л Я Г І

Маладыя людзі ў гаматных пінжаках, вузкіх портках (так званых «дудачках») і з устаўбуранай чупрынай першыя адкінулі тую норму — і былі бітыя як на яве, так і на старонках друку. Гаматны пінжак і стаўбурысты кок савецкія ідэолягі кваліфікавалі як антыграмадзкія праявы. Слова «стыляга» было з таго ж шэрагу, што й «дармаед», «распусьнік» ды «зраднік».

*Жилет «какаду»,  
и стильная обувь,  
и брючки,  
и юбочка клином  
«держи-упаду»  
у свежеокрашенной  
сучки.*

Гэта з выкрывальніцкай паэзіі таго часу. Але зьяўленьне стылягаў было заканамернае: па сьмерці Сталіна грамадзкая атмасфэра пацяпле-ла, і адразу зьявіўся брадзільны элемент.

Я ўпершыню ўбачыў стылягаў у 1963 годзе, у Піцеры. Яны стаялі ля рэстарану «Садко», і на іх былі вузкія нагавіцы, стракатыя кашулі навывпуск і цёмныя акуляры.

Мая цётка Вольга, якая жыла ў Піцеры й прывяла нас з маці паглядзець на стылягаў, паведаміла, што гэта скрозь дзеці прафэсараў ды іншых уплывовых людзей. Каб пазьбегнуць скандалаў, са стылягамі разьбіраліся не работнікі міліцыі, а адмыслова створаныя камсамольскія дружыны. У 1950-я гады гэта былі брыгадмільцы — брыгады судзеяньня міліцыі, а ў 1960-я — камсамольскія апаратыўныя атрады.

Асабліва лютавалі брыгадмільцы. Яны мелі шырокія паўнамоцтвы й, затрымаўшы якога стылягу, часьцяком давалі таму кухталя ды распорвалі скальпэлем вузкую калашыну. Аднаму майму знаёмаму брыгадмільцы разьдзерлі штаны да каменяў. Нагавіцы мелі шырыню 17 сантымэтраў — каб іх надзець, даводзілася намыльваць пятку\*. Самым праблемным элеэмантам стыляжнага прыкіду былі чырвоныя шкарпэткі. Купіць іх можна было толькі ў замежнікаў.

На барацьбу з вэстфільскай заразай мабілізавалі ня толькі паэтаў («Таму і глядзім так суроа на хліпкіх стыляг і пралаз» — гэта ўжо наш Пімен Панчанка), але й майстроў ды чаляднікаў выяўленчага мастацтва.

У сярэдзіне 1960-х слова «стыляга» састарэла, і вэстэрнізаваных маладзёнаў спачатку ахрысьцілі піжонамі, а потым — валасацікамі. Гэта былі ня проста страката апранутыя маладыя людзі, а стыхійныя нонканфармісты. Дый прыкід у іх быў іншы, і чырвоныя шкарпэткі былі апошнім элеэмантам, які лучыў іх са стылягамі.

-----

\* Слухачка С.: Наш унук, наслухаўшыся вашай перадачы, ужо тры дні сьпіць у штанох, бо зьяньць немагчыма!  
Рэдакцыя: Зьвяртайцеся ў ААН. Ці АМАП.

**Ц**япер шасьцігодкі й слова такога ня ведаюць — фільмаскоп. А іхныя дзяды ды бабулі, пачуўшы яго, міжволі пасьміхнуцца, згадаўшы цёмны пакой, падзёртую прасьціну на сыяне, пах мокрай вопраткі — глядзелі фільмаскоп, прыйшоўшы з вуліцы, — ды стоены голас маці: «Посадил дед репку. Выросла репка больша-ая-пребольшая...»

## Фільмаскоп

У мяне зь фільмаскопам зьвязаныя яшчэ й перажываньні інтымнага характару.

Фільмаскоп разам з алюмінавай пушачкай, на якой было напісана «Дыяфільм «Рэпка», мне падаравала на дзень нараджэньня (стукнула тады шэсьць) родная цётка. І хаця маці выставіла пачастунак — торт зь дзьвюма пляшкамі ліманаду, — ніхто з запрошаных на дзень нараджэньня за стол ня сеў. Успрасілі дарослых закрыць вокны коўдрамі, павесілі на сыценку прасьціну, уключылі фільмаскоп, і маці, памружыўшыся на экран, прачытала пра дзеда, які пасадзіў у гародзе рэпку.

Фільмаскоп быў чорны, шурпаты навобмацак, з даўгім аб'ектывам і лямпачкай усярэдзіне. У яго ўстаўлялася стужка, і дзятва, разявіўшы раты,

глядзела на дзеда-мічуринца, на паветраны шар зь Нязнайкам у кашы ды на іншых пэрсанажаў. **Маім улюбёным дыяфільмам была дзьвухплёначная эпапэя пра Васька Трубачова.** Асабліва падабаўся кадар, дзе піянэры білі шворнам па галаве нямецка-фашыстоўскага акупанта. З наступных кадраў выяўлялася, што гэта быў пераапануты ў эсэсаўскую форму партызан — іхны школьны настаўнік.

Перад паказам дыяфільму заўсёды спрачаліся, каму круціць плёнку. Звычайна, на правах гаспадара, круціў я. А чытаць тытры ніхто не жадаў, і прасілі пачытаць маю маці. Праглядалі толькі дзьве плёнкі. Калі ж мы прасілі крутнуць яшчэ адну, маці казалі, што фільмаскоп нагрэўся й можа перагарэць. Ён і сапраўды быў гарачы. **Уключаць фільмаскоп без дарослых нам рашуча забаранялася.**

Глядзелі дыяфільмы хлапечай кампаніяй. Дзяўчаткі зьбіраліся асобна. Адноўчы, калі я ўжо вучыўся ў другой клясе, мне перадалі цыдулку, у якой шчыгульным почыркам было напісана: **«Витя приходи смотреть фильмоскоп в 7 часов».** Напісала цыдулку дзяўчынка з суседняга пад'езду, а перадала яе малодшая сястра. Мяне, прызнаюся, апанавала нэрвовая дрыготка. Пайсьці да дзяўчынкі, сядзець зь ёю поруч у цёмным пакоі... А раптам палезе цалавацца?!\*

Я тады нікуды не пайшоў, пра што цяпер шкадую, і міжволі ўздыхаю, згадаўшы забытае сёньня слова «фільмаскоп».

\* Слухачка Ў.: А я так чакала цябе, Вінцэсь!

Рэдакцыя: Малы быў, дурны...

**У** кожнага з маіх адналеткаў была ў дзяцінстве мара — «Орлёнок». Так называўся падлеткавы ровар коштам 38 рублёў. Мы яго менавалі велікам.

## Велік

Бацькі купілі мне велік, калі я вучыўся ў пятай класе. Ганяў на ім цалюткі дзень, аж да ночы. Была фішка: ездзіць бяз рук, не трымаючыся за руль. Ездзілі гэтак ня толькі ляснымі сыцеж-камі, але й гарадзкімі вуліцамі. **Хадзілі чуткі, што міліцыя за такую язду выдзірае з колаў ніпэлі.** Калі ж і трымаліся за руль, дык не за ручкі, а за нікеляванае біла. Такую моду перахапілі ў спартоўцаў-раварыстаў. У гоначных ровараў ручкі месціліся вельмі нізка, таму спартоўцы, каб нягнуць сьпіну, часьцяком трымаліся за верх руля.

Гойсалі на веліках гуртом. Пры гэтым адны мелі «Орлёнки», а другія — «Школьнікі». Мы ўвесь час спрачаліся, які ровар лепшы. **«Орлёнки» выраблялі на Шаўляйскай фабрыцы, і на раме быў надпіс па-летувіску: «Ereliukas».** Наяўнасьць лацінскіх

літараў аўтаматычна выводзіла яго на першае месца. Дый канструкцыйна «Ereliukas» быў дасканалейшы, і многія дэталі ў ім былі пазычаныя ў дарослага ровара.

**Былі яшчэ й дзявочыя «Орлёнки».** Рама ў іх была не папярочная, а ішла на скос. Ездзіць на іх хлопцам не выпадала. Праехацца на «бабскім» ровары — зьняславіць сябе на ўвесь двор\*.

Самы круты наварот быў — паставіць на велік ліхтар. Сілکاваўся ён ад «дынама» й даваў вельмі кволае сьвятло. У нашым двары ліхтар быў толькі на адным ровары. Увечары, калі сутоньвалася, мы перакульвалі яго коламі ўгору й круцілі понажы рукамі — спаборнічалі, хто запаліць ярчэйшае сьвятло.

Нашыя вясковыя аднагодкі ездзілі на бацькавых роварах. Дзіцёнку сем гадоў, а ён ужо гойсаў на дарослым веліку, разганяючы сваіх ды суседзкіх курэй. Да руля бэйбус ледзь дацягваўся. Але мала таго што сам ехаў, дык яшчэ вёз на рулі й багажніку тузін боханаў чорнага хлеба: хлеб бралі ў крамах у неверагодных колькасцях.

Не адставалі ад малечы й старыя кабеты. **Бабці пад восемдзесят, а яна круціць понажы, сьвецячы голымі лыткамі.**

Праўда, на роварах васьмідзесяцігадовыя жанкі ездзілі толькі ў Заходняй Беларусі. На ўсходзе старыя кабеты ўважалі за лепшае хадзіць пехатой і заўсёды абураліся, калі нехта з малечы, бзынкнуўшы званком, абганяў іх на веліку.

\* Слухачка Ў.: А я ездзіла на раме!

Рэдакцыя: А ён пад рамай. Разьмінуліся...

**Т**ысячы твараў прамільгнулі перад вачыма, мільёны словаў скаланулі вушныя мэмбраны, памяць атачыў імглісты туман, але **тэнарыста-звонкі голас футбольнага камэнтатара Альфрэда Мітрафанава** буду памятаць да скону.

## Чэмпіянат 1963 году

На дварэ была восень 1963-га. Тае пары футбалісты менскага «Дынама» змагаліся за мэдалі, і ў нашай кватэры зьбіраліся бацькавы сябры, каб паслухаць рэпартаж аб футбольным матчы. **Завадатарам радывячорак быў сусед з восьмай кватэры\***. У маладосьці ён сам гуляў у футбол, потым, у рангу рэфэры рэспубліканскай катэгорыі, судзіў матчы заводзкіх каманд, потым (пра тое казалі суседзі) прапіў нейкі спартовы рыштунак і быў адхілены ад судзьдзёўства. Аднак захапляцца футболам ня кінуў.

Сусед ведаў процьму розных каляспартовых плётак. З усіх гэных гісторыяў мне запамніліся дзьве: як бразылец Гарынча забіў мячыкам гарылу, якую паставілі ў футбольную браму, і як Эдзік Стральцоў «уставіў» дачцэ польскага вайсковага аташэ, пасья чаго трапіў у вязьніцу. Я, дзе-

\* *Слухач Г.*: Падводзіць цябе памяць, сусед, — я жыў у дзявятай!

*Рэдакцыя*: У восьмай. Непрыгожа выйшла: абяцаў, калі пяты гол заб'юць, скрыню піва — і што?..

сяцігадовы бэйбус, цьмяна ўяўляў, куды й што там устаўлялі, але гісторыя гэтая мяне ўражвала, і я слухаў яе, разявіўшы рота.

Падчас футбольнага рэпартажу сусед звычайна хадзіў з кута ў кут, у момант дынамаўскай атакі на імгненьне спыняўся, гукаў, перакрываючы Мітрафанава, каму аддаць пас. **А калі менчукі забівалі гол, падбягаў да прымача й захоплена выдыхаў: «Пр-рыгожа!»**

З тае пары мяне таксама апанаваў футбол. Апапаваў дарэшты, да сьвербу ў пятках. Я стаў весьці футбольны дзёньнік і павесіў каля ложка выцяты з газэты «Физкультурник Белоруссии» партрэт свайго куміра — лідэра дынамаўскай атакі Эдуарда Малафеева. Напісаў таксама ліста ў Менск з просьбаю паведаміць, якім чынам ажыццяўляецца набор у групу падрыхтоўкі менскага «Дынама». **І, эканомячы на школьных абедрах, набываў за 10 капеек патрымання нумары тыднёвіка «Футбол».** Насамрэч ён каштаваў 5 капеек, але набыць яго ў шапіку альбо выпісаць было немагчыма.

У 1963 годзе менскае «Дынама» заваявала бронзавыя мэдалі. Запомнілася гумарыстычная перадача, што прагучала тады на Беларускай радывё. Апавадалася, як бацька карміў маннай кашай двухгадовае дзіцё. «Як, ты ня хочаш глынуць кашы за Ігара Роміна? Гэта ж не абаронца, гэта бэтонны мур! А цяпер лыжку за фэтыш каманды — Леанарда Адамава. Яшчэ лыжачку — за Юру Пагальнікава. Гэта ж не гулец, гэта спружына!»

Гульцоў тых ужо няма, але я згадаў іх, калі надоечы карміў кашай двухгадовага ўнука. У памяці беларускіх заўятараў яны заўсёды жывыя — героі чэмпіянату 1963 году.

**П**рыглядацца да дзяво-  
чых прычосак я пачаў у першай клясе. Тады  
ў старшаклясьніц у модзе былі важкія, з руку  
таўшчынёй косы. Іх перакідвалі празь левае пля-  
чо й насілі наперадзе. Такі варыянт называўся  
«пакахай мяне, фэзэвушнік».

## Прычоскі жаночыя

Самыя адчайныя асьмелываліся насіць прычоскі  
«конскі хвост». Цяпер гэта звычайная зьява.  
А на пачатку 1960-х, калі яшчэ ня выпетрыўся  
дух сталінізму, такая прычоска падлягала гра-  
мадзкаму ганьбаваньню. У часопісе «Вожык»  
малявалі карыкатуры на дэвотак з  
«конскімі хвастамі», называючы такія  
прычоскі «я ў мамы дурніца» альбо  
«пацалуў мяне з разьбегу».

Потым пачалося страшнае: школьніцы сталі фар-  
баваць валасы й рабіць завіўкі. Завіваліся ў  
хатніх умовах. Тады ніякіх лякаў ды пенак не  
існавала, таму валасы пры завіўцы змочвалі  
півам альбо моцна насалоджанай вадой\*. Пасья  
таго валасы пару гадзін трымалі форму.

Настаўнікі й школьная адміністрацыя нястомна  
змагаліся з новымі фрызурамі. Я сам чуў, як адна

\* Слушачка Ц.: Ці праўда, што на Захадзе завіўку рабілі  
на шампанскім?

Рэдакцыя: Прапаганда.

настаўніца, пабачыўшы, што вучаніца абрэзала  
касу, у прысутнасьці хлопцаў заявіла: «Такія  
прычоскі носяць прастытуткі».

У 1966 годзе многія дзяўчаты зрабілі дакладна  
такую прычоску, як у Натальлі Варлей у фільме  
«Кавказская пленница», а неўзабаве сталі насіць  
на галаве вялізныя куксы. Называлася такая  
фрызура «тульпан». Першай такую прычоску  
прадэманстравала **Элізабэт Тэйлар**. Валасы  
галівудзкай дзівы былі сабраныя на патыліцы й  
адмыслова скручаныя. Такую фрызуру магла  
сабе дазволіць толькі кабета з густымі й даўгімі  
валасамі. Каб надаць валасам аб'ём, у сярэдзіну  
куксы падкладалі падзёртую капронавую панчо-  
ху ці нешта мяккае ды элястычнае.

**А** **вясковыя дзеўкі** **выкарыстоўвалі дзеля**  
**гэтай мэты конскі волас, і коні тае**  
**пары хадзілі з куртатымі хвастамі й**  
**парадзелымі грывамі.** Папярэдне конскі во-  
лас выпарвалі ды фарбавалі пад колер валасоў.

Хадзіла показка, што ў Віцебску нейкая кабедзіна  
падклала ў фрызуру паўлітровы слоік і праз тое  
загінула. Ехала нібыта таксоўкай, машыну пад-  
кінула на калдобіне, і небарака стукнулася гала-  
вой аб столь.

Бліжэй да 1970-х у моду ўвайшлі даўгія распуш-  
чаныя валасы. Іх рашуча пазбаўлялі колеру, па-  
нурваючы ў перакіс вадароду. Мода на распуш-  
чаныя, пэргідролем тручаныя валасы датрывала  
да нашых дзён, хаця на кароткі час і перарыва-  
лася.

У 1971 годзе была модная прычоска гаўрош, а ў  
1977-м многія падстрыгліся пад Мірэй Мат'ё.  
Паж — так называлася гэная арыгінальная жа-  
ночая прычоска.

**А**дзін зь яркіх успамінаў юнацтва — чэмпіянат сьвету па футболе 1966 году ў Англіі. Калі ішлі трансляцыі матчаў, наша кватэра нагадвала вяскowy клуб.

## Футбольны Альбіён 1966 году

Паглядзець футбол прыходзіла процьма народу. Хварэлі за савецкую дружыну. А яшчэ больш — за менскага форварда, сябра зборнай Эдуарда Малафеева. Першая гульня была з камандай Паўночнай Карэі. На пятнаццатай хвіліне кумір беларускіх заўзятараў уварваўся ў штрафную пляцоўку карэйцаў, прабіў па браме, але мячык паляцеў ня толькі вышэй папярочкі, але й сігануў праз трыбуны. І ўсё ж першы гол у той гульні забіў Малафееў. Радасьці не было межаў. «Эдзік! Хто ж яшчэ можа забіваць?!» — гукаў сусед з восьмай кватэры\* на ўвесь пад'езд, і за сыценкай змучана ўздыхала ды варочалася ў ложку мая маці. Ёй балела галава, яна не цярпела галасу. У самым канцы матчу Малафееў забіў яшчэ адзін гол, і сусед пабег абываць перамогу.

Менскі дынамавец вызначыўся потым у гульні з партугальцамі: дабіў мячык пасья ўдару Славы Мэтрэвэлі.

-----  
\* Слухач Г.: Зь дзявятай кватэры! А півам пазаўчора папікалі дарма — той гол быў яўны афсайд.

Рэдакцыя: Мы верым Мудрову — ён сядзеў зьлева ад тэлевізара.

Тэлетрансляцыі ішлі зь перашкодамі. Раз-пораз карцінка зьнікала, і з маскоўскай студыі паведамлялі, што перашкоды ўзьнікаюць па-за межамі краіны. Тэле-сыгнал ішоў праз Заходнюю Нямецчыну, і ўсе былі перакананыя, што гэта немцы не даюць паглядзець футбол. Іх тады іначай як фашыстамі не называлі.

Футбольны лёс склаўся так, што СССР і Заходняя Нямецчына сустрэліся ў паўфінале. Калі абвясцілі склады каманд і прозьвішчы рэфэры (а судзіў матч італіец Лё Бэля), сусед з восьмай кватэры, які сядзеў поруч са мной на падлозе, аўтарытэтна заявіў: «Усё, можна не глядзець. Засудзіць».

Матч для саветаў склаўся няўдала: спачатку атрымаў траўму паўабаронца Ёжэф Саба, а потым «падкавалі» (было такое папулярнае слова) і форварда Ігара Чысьленку. У апошняга здалі нэрвы, ён даў немцу пад зад і быў выдалены з поля. Матч савецкая дружына прайграла, і няўдachu сьпісали на недысцыплінаванасьць Чысьленкі. Гулец гэты неўзабаве павесіў буцы на цьвік і скончыў жыцьцё ў галечы.

Несамавіты быў лёс і некаторых іншых удзельнікаў чэмпіянату. Валеры Варонін, якога ўважалі за найлепшага паўабаронцу Эўропы, загінуў пад коламі машыны, калі перапаўзаў, упіты, праспэкт Андропова ў Маскве, а адзін зь лепшых абаронцаў краіны Ўладзімер Панамароў зьвеў рахункі з жыцьцём, кінуўшыся ў лесьвічны пралёт.

За ўсю гісторыю выступаў на чэмпіянатах сьвету зборная СССР толькі аднойчы заваявала мэдалі. Здарылася гэта (атрымала яна тады бронзу) на палях футбольнага Альбіёну 1966 году.

**Х**то з нас ня прагнуў у дзяцінстве халоднай слодычы — марозіва? І сёння, пакаштаваўшы ў летняй кавярні плямбіру з сочывам, здаецца, што за часамі дзяцінства марозіва было смачнейшае.

## Марозіва

У Полацку марозіва было трох гатункаў: малочнае за 9 капеек, зь вяршкоў — за 13, і эскімо, якое каштавала 11 капеек. Эскімо нам найбольш смакавала. Прадавалі звычайна нейкі адзін гатунак. Яшчэ да адкрыцця шапіка, дзе прадавалі марозіва, збіраўся гурт дзятвы, і мы гучна маракавалі — якое сёння прывязуць, а таксама спрачаліся, колькі можна зьесьці за раз. Хаця больш за адну порцыю ніхто з нас ня еў. Лічылася, калі зьясі дзьве, адразу захварэеш на ангіну.

Дарэчы, падыходзячы да шапіка, дарослыя прасілі даць ім менавіта «порцыю» марозіва. Пры канцы 1960-х слова «порцыя» ўжо ніхто ня згадваў.

Марозіва прывозілі ў вялікіх зялёных скрынях. Унутры ляжаў сухі лёд, і калі скрыню адкрывалі, зь яе ішла белая пара. Кожная порцыя была загорнутая ў паперу, якую належала аблізаць і павесіць на куст. Вецер потым ганяў паперкі па вуліцах.

І калі гарадзкая дзятва спрачалася, колькі хто порцыяў можа агораць, нашыя раўналеткі зь вёсак і мястэчак, дзе марозіва не прадавалі, хваліліся адно перад адным, колькі разоў за жыццё яны каштавалі марозіва. Калі вясковага мальца бацькі бралі ў горад набыць абновы да новага навучальнага году, ён ужо дарогай пачынаў енчыць: «Мамка, купі-і марожана». А потым, шчаслівы, сядзеў з маці на лаве й лізаў эскімо, пэчкаючы кроплямі талай смакаты новыя чаравікі. (Марозіва мы заўсёды лізалі. Бо, паводле бацькоўскай вэрсіі, будзеш хапаць ротам — ізноў-такі захварэеш\*.)

Іншым разам, змучаная сьлёзнымі просьбамі маці якога падшыванца, едучы ў горад, прыхоплівала двухлітровы бітон і прывозіла ў ім — ужо дарэшты расталае — марозіва. Яго вылівалі ў талерку, і малы сёрбаў таяніну, папярэдне вылавіўшы лыжкай вафельныя ашмёткі.

У некаторых райцэнтрах, дзе працавалі малочныя заводы, марозіва прадавалі раз на тыдзень. Прадавалі непасрэдна ля заводзкай прахадной, з адчыненага акенца, і звычайна там выстройвалася вялізная чарга. Рухалася яна паволі, бо смакоцьце накладалі ў папярковы альбо вафельныя кубачкі і ўзважвалі. Сто грамаў каштавалі 10 капеек. Хапала ня ўсім, і акенца ля прахадной урэшце зачынялася пад здушаныя ўсхліпы дзяцей, якім не давалася пакаштаваць халоднай слодычы — марозіва.

\* Слухачка Ф.: Кусаць ці лізаць — вечнае гамлетаўскае пытаньне для мастака і ўлады, літаратуры й холдынгу, кантралёра й зайца...

Рэдакцыя: Галоўнае — не падавіцца.



**У** дзясятай клясе я ўгледзеў у польскім часопісе фатаздымак Джорджа Гарысана ў квяцістай кашулі. З выгляду яна нагадвала касаваротку, і мы — Валер Шлыкаў, Анатоль Рыбікаў ды Вінцэсь Мудроў — вырашылі пашыць такія ж.

Кашулі

Фірмовыя

Першы ў атэлье выправіўся Валер Шлыкаў. Касаваротку там шыць адмовіліся — сказалі, няма адпаведных лякалаў, таму пашылі звычайную кашулю з каўняром. Сябрук заявіўся ў ёй на заняткі, і яго выставілі са школы. **Настаўнікі заявілі: «Мы не допустим, чтобы ученики приходили в школу в таких кричащих рубашках!»** Калі ішлі дахаты, Валер, з пранонсам вясковай цёткі, пачаў гукаць: «Сьціхні... Я табе сказала — сьціхні!» Мы ўважліва паглядзелі на сябра, і той растлумачыў, што сунімае сваю «крючашую» кашулю.

Займець такую абнову мне не давялося: маці не дала грошай на пашыў. Сумаваў я нядоўга. Неўзабаве патэлефанаваў Анатоль Рыбікаў і загадаў тэрмінова, прыхапіўшы белую сарочку, бегчы да яго. Калі я прыбег, у яго сядзеў Валер Шлыкаў і круціў палкай у медніцы, што поўніла-

ся цёмнай вадкасьцю. «Анілінавы фарбавальнік дасталі. Завязвай кашулю вузламі ды кідай, пакуль вада не астыла». Кашулі фарбавалі цэлую гадзіну, потым выцягнулі зь медніцы, развязаўлі вузлы. Атрымалася тое, што трэба\*. **Расфарбоўка была такая, што, калі мы ўвечары выйшлі на брод, мінакі кідаліся ўбакі.** У такой кашулі я хадзіў больш за год і згубіў недзе ў студэнцкім будатрадзе.

Студэнцкая пара запатрабавала не саматужна фарбаваных сарочак, а польскіх кашуляў у палоску і з плянкай. Кашулі трэба было ўшываць, каб яны былі ўвабліпку да цела. Ушывалі з двух бакоў, крыху бліжэй да сьпіны. Пасьля такой апэрацыі кашуля абцягвала, ды так, што паміж гузікаў утвараліся прарэхі.

**Улетку 1974 году на кароткі час у моду ўвайшла кашуля, як бы пашытая з газэты: набіванка была ў выглядзе газэтных палосаў.** А потым прыйшла пара крымплёну. Цела ня дыхала, затое матэрыял быў мяккі й не камечыўся. Адно што мэталёвыя бранзалеты на гадзінніках давялося замяніць на звычайныя, цыратавыя. Край манжэціны цёрся аб мэтал і хутка зашморгваўся.

На зьмену крымплёну прыйшла сапраўдная **«фірма»** — кашулі з тонкай джынсападобнай тканіны й з мэталёвымі кнопкамі. І шчасьлівец, які меў джынсы, мусіў для камплекту й яшчэ большай паўнаты шчасьця набываць фірмовую кашулю.

\* *Слухачка Ш.*: На вараныя джынсы трэба 150 грамаў хлёркі на 10 літраў вады.

*Рэдакцыя:* А потым пэмзай, пэмзай!

**Г**азваду (так у 1960-я называлі газіроўку) прадавалі з адмысловых вазкоў. Усярэдзіне вазка быў сатуратар, тут жа стаяў балён з вуглякіслым газам, і дзяўчына-прадавачка поўніла шклянкі салодкай шыпучкай.

## Газвада з сыропам

Шклянка вады без сыропу каштавала адну, а з сыропам — тры капейкі. Сыроп звычайна быў двух гатункаў — малінавы й грушавы. Ён быў наліты ў прадаўгаватыя мэнзуркі й меў вельмі прыемны колер. Да таго ж, адрозна ад навачасных сынтэтычных прадуктаў, сыроп быў натуральны й пахнуў сапраўднай малінай і сапраўднымі грушамі. Прадавалі яшчэ газваду з пладова-ягадным экстрактам. Я пару разоў яе пакаштаваў, і яна мне не спадабалася: з сыропам была салатзейшая.

Бацька заўсёды браў мне газіроўку з **двайным сыропам**. Яна каштавала 6 капеек. Сам жа піў чыстую газваду, сьцьвяджаючы, што яна лепш наталяе смагу.

Працу прадавачкі газвады ўскладнялі восы, якія роем віліся вакол мэнзурак. Адагнаць іх было немагчыма, і ў бедных жанчын былі пакусаныя рукі. Перападала й тым, хто наталяў смагу. Аднаго майго сябра, калі той піў газіроўку з **двайным сыропам**, аса куснула ў вуха. Аднак восы — яшчэ ня самае страшнае. У жніўні паласавацца

сыропам прыляталі шэршні. Іхны ўкус дужа балючы, і калі шэршань кусаў чалавека ў галаву, магло скончыцца шпіталізацыяй\*.

У сярэдзіне 1960-х у буйных гарадах пачалі ставіць аўтаматы для продажу газаванай вады — чырвоныя мэталёвыя буды. Тады іх часцяком паказвалі ў савецкіх кінафільмах — яны ўвасаблялі тэхнічны поступ. Вось жа й знакаміты Шурык з «Операции «Ы» паліваў пасья іспытаў патыліцу газіроўкай з аўтамата.

Каб напоўніць шклянку, трэба было ўкінуць у шчыліну 3 капейкі. Аднак **дэфіцыт грошай і агульнай культуры меў вынікам масавае пашкоджаньне аўтаматаў**. Спачатку, каб напіцца бяз грошай, па іх білі кулаком. Здаралася, што пасья хвацкага ўдару шклянка поўнілася. Потым сталі кідаць у шчыліну адмыслова вытачаныя мэталёвыя шайбы з трохкапеечную манэту. Нарэшце дадумаліся выкарыстоўваць адну й тую ж шайбу. Прывязвалі яе да лёскі, кідалі ў шчыліну, а потым выцягвалі назад. Да таго ж з аўтаматаў кралі шклянкі, і каб папіць газіроўкі, даводзілася прыхопліваць з дому свой посуд.

Улетку 1970 году ў Астрахані была ўспышка халеры. Каб пазьбегнуць распаўсюду хваробы, забаранілі рэалізацыю піва, квасу й газіроўкі з шклянак і кухляў. Аўтаматы цэлы год не працавалі, потым наагул зьніклі з вуліц, пакінуўшы па сабе добрую памяць у тых, хто налаўчыўся піць задарма газваду з сыропам.

\* *Слухач Ю.*: Цікава ведаць: *Vespa crabro* — шэршань — адносіцца да атрады *Hymenoptera* — перапончатакрылых, сямейства *Vespidae* — восаў папяровых.

*Рэдакцыя*: Можна быць.

Ці не найадметнейшая праява палітычнай адлігі — зьяўленьне на экранах французска-італійскага фільму «Фантамас»\*.

## Фантамас

Зняты па матывах бульварных раманаў фільм ашаламіў як падлеткавую, так і дарослую аўдыторыю. У 1967 годзе, пасля першых паказаў, падлеткі толькі пра Фантамаса й гаманілі, а ў партфэлі аднаклясьніц падкідвалі цыдулкі: «Цябе ўкрадзе Фантамас». Яшчэ была фішка: прайсьціся па школе, разгарнуўшы плечы, махаючы рукамі й здушана, па-фантама-саўску выдыхаючы: «Ха-ха-ха».

Сьпісвалі на зеленатварага злодзея й рознае шкодніцтва. Абтрасуць яблыні ў садзе, а на плоце напішуць: «Фантамас». А то яшчэ абрэжуць слухаўку ў тэлефоне-аўтамаце — і выдрапаюць на сьценцы лацінскую літару F. Пужалі жанчын у цёмных пад'ездах, нацягнуўшы на твары зялёныя панчохі.

Асабліва ўсіх уразіў у фільме палёт галоўнага героя на рэактыўным аўтамабілі, а таксама тое,

\* Слушачка І.: А «Чалавек-амфібія» лепшы!!!

Рэдакцыя: Чаму вы кнігу не з пачатку чытаеце? Гл. с. 14.

што ролю Фантамаса й журналіста Фандора выконваў адзін і той жа актор. Я чуў палкую дыскусію, якая разгарэлася паміж мужчынамі сярэдняга веку. Яны высвятлялі: ёсьць на Захадзе такія аўтамабілі ці гэта прыдумка стваральнікаў фільму?

«Фантамас» ратаваў фінансавыя пляны раённых кантор кінапракату. І не было выпадку, каб на паказе фільму былі вольныя месцы.

У 1970-м, праз тры гады пасля першых паказаў, я глядзеў «Фантамаса» ў вясковым клюбе Гарадockкага раёну. Народу ў залю набілася — як завязаць. Каму не хапіла месцаў, стаялі ля сьцен, малеча ляжала на сцэне, мала не ўваткнуўшы насы ў экран. Такой заежджанай кінакопіі я дагэтуль ня бачыў. На экране мітусіліся рухавыя пісягі, гук раз-пораз рабіўся невыразны, а стужка рвалася празь дзесяць мэтраў. Пасля кожнага парыву глядачы сьвісталі, тупалі нагамі, кідалі ў праектарныя адтуліны яблычныя агрызкі, і кінамэханік з абурэньнем гукаў у адтуліну: «Чаго ўсхадзіліся! Фільм трэцяй катэгорыі!»

«Фантамас» апанаваў савецкага глядача ня толькі бізкамі ды хохмамі Люі дэ Фюэнэса. Людзі, якія жылі ад зарплаты да зарплаты й елі смажаную бульбу з гарчай патэльні, убачылі іншае жыцьцё. Убачылі рымскія й парыскія краявіды, гатэлі, утульныя кавярні, сучасныя машыны й тэлефоны з даўжэзнай антэнай.

І нездарма на пачатку 1970-х фільм зьнялі з пра-кату, а ў друку зьявіліся артыкулы, аўтары якіх наракалі на тое, што замест высокаідэйных твораў мастацтва глядачу прапануюць кінапад-робкі кшталту «Фантамаса».

**Т**элік, нават у Менску, быў вялікай раскошай на пачатку 1960-х. Старыя цёткі, разгаварыўшыся ў чарзе з аднагодкамі, звычайна пыталіся: **«А целевізер у вас ёсьць?»**

## Тэлік

Я яшчэ засьпеў тэлевізары маркі «КВН» з вадзяной лінзай перад экранам. Потым зьявіліся так званыя камбайны, у склад якіх уваходзілі, апроч тэліка, прымач з прайгравальнікам. Урэшце ніводзін зь іх нармальна не працаваў.

Самым распаўсюджаным камбайнам быў «Беларусь-5» Менскага радыёзаводу. Масава набываць тэлевізары пачалі толькі ў сярэдзіне 1960-х. Найбольш папулярны быў айчынны «Нёман» коштам 288 рублёў. Таньней каштаваў толькі «Рекорд», але ў яго быў зусім малы экран. Папулярныя былі таксама тэлевізары «Маяк-2» і «Старт-3». А самымі шыкоўнымі тэлікамі лічыліся «Темп-7» ды «Сигнал» коштам 348 рублёў. Яны былі на раскірэчаных ножках, што ўважалася за апошні крык моды.

Набыць тэлевізар (скрыню, як тады казалі) многім было не па кішэні, таму куплялі ў рас-тэрміноўку.

Мае бацькі купілі тэлік у 1965 годзе. У нашым пад'ездзе тэлевізараў на той час было толькі два, і вечарамі, калі транслявалі футбол ці хакей, да нас прыходзілі суседзі. Маці потым ужо й шкадавала, што набыла тэлік, бо пазбавілася спакою.

Тэлевізары былі лямпавыя і ўвесь час псаваліся. Тэлемайстры тады раскашавалі. «Та-ак... 6П14П паляцела, — казаў тэлемайстар, выцягнуўшы з тэленутра перагарэлую лямпу, — а іх цяпер і няма-а». Пасьля таго як на стала зьяўлялася пляшка гарэлкі, патрэбная лямпа дзіўным чынам знаходзілася\*.

Каб лямпы не перагаралі, набывалі стабілізатары напружаньня. Яны былі цяжкія й злавесна гулі на нізкіх частотах. Потым, пераканаўшыся, што напруга ў сетцы практычна не вагаецца, ад стабілізатараў адмовіліся. **Была яшчэ заяздэнка накрываць тэлевізары адмысловай сурвэткай. Гэта дзеля таго, казалі, каб не выгараў экран.**

Дзесьці на пачатку 1967-га чорна-белыя тэлікі сталі перарабляць на каляровыя, прымацоўваючы да экрана паліхромную рэнтгенаўскую плёнку. Зьверху была блакітная, пасярэдзіне чырвоная, на доле зялёная. Тэледыктары паўставалі перад тэлеаўдыторыяй з блакітнымі валасамі, чырвоным носам і зялёным падбародзьдем.

**У сярэдзіне 1960-х усе трызьнілі каляровым тэлебачаньнем. А яшчэ казалі, што тэлікі свойчас будуць такія вузкія, што можна павесіць на сьценку. І глядзець можна будзе ня толькі Менск ды Маскву, але й Парыж зь Нью-Ёркам.**

А пакуль той Нью-Ёрк, глядзелі на менскую дыктарку Тамару Вастун, якая апавядала, колькі трактароў сталі на лінейку гатоўнасьці й колькі выпусьцілі звыш пляну чорна-белых тэлікаў.

\* Слухач М.: Гэта ня факты, а факцікі.

Рэдакцыя: Ня факт.

Дафантамасаўскай парой юначая аўдыторыя найбольш любіла фільмы пра шпіёнаў. Асабліва ўраджаў там абсталюнак варожых рэзідэнтараў — бамбукавыя жалюзі на вокнах, нізенькі столік, на які галоўны рэзідэнт усьпіраў ногі, круцёлка-вентылятар пад стольлю.

## Фільмы пра шпіёнаў

Звычайна ў офісах знаходзіліся два рэзідэнты: стары й малады. Стары сядзеў, раскінуўшыся ў фатэлі, а малады хадзіў з кута ў кут і паліў цыгарэты «Кэмэл» альбо нэрвова жаваў гумку. У офіс абавязкова заходзіла маладзіца ў страшэнна кароткай спадніцы: прыносіла віскі з содавай. Малады казеліў на яе вокам, а стары, заўважыўшы гэта, сіпла прамаўляў што-небудзь накшталт **«Шэф вамі не задаволены»**.

Неўзабаве з прыцемнага й задушнага, атручанага гукамі джазу пакою дзея пераносілася ў разлеглы кабінэт. «Дазвольце ўвайсьці, таварыш палкоўнік», — пытаўся ад дзвьярэй каржакаваты, падобны да браняванага сэйфа вайсковец, і заля азывалася стрыманым шэптам: «Нашы!» Пры гэтым не было розніцы, хто сядзеў у кабінэце. І ўсходнія немцы, і паўночныя карэйцы — для нас усе яны былі «нашыя».

Не паспявалі заходнія агенты разгарнуць дзейнасьць, як іх ужо здымалі на камэру. Нашы палкоўнікі потым уважліва праглядалі зняты кінаматэрыял. **Шпіёнскую агентуру часьцяком выяўлялі й абясшкоджвалі простыя савецкія піянэры.** У фільме «Аквалангі на дне»

варожы агент спрабаваў у тым самым аквалянгу й зь фінкай за поясам прыхавацца ў нэўтральнай вадзе. Не атрымалася! За ім нырцануў піянэр, дагнаў, зьдзёр з дарослага бугая, выпускніка шпіёнскай школы, аквалянг і надаваў пад вадой кухталёў. І паджылыя цёткі, якія таксама забрыдалі ў кіно, радаваліся разам з намі й захоплена выдыхалі: «А ці будзеш?»

Самай захапляльнай карцінай гэтага жанру была «Операция «Кобра» Сталінабадзкай кінастудыі. Кінадзея адбывалася дзесьці на мяжы з Аўганістанам, і там заходні агент паўстаў у асобе Карлсана (таго самага, што жыў на даху). Ён спрабаваў пераляцець дзьяржаўную мяжу з дапамогаю прымацаванага да галавы прапэлера, які круціўся цішэй ад вентылятара ў офісе галоўнага рэзідэнта. **Патрапіць незаўважаным на савецкую тэрыторыю зладзюгу не далялося: ён быў зьбіты чаргой з АКМа.** Нягоднік загарэўся й паляцеў долу, тузаючыся ў паветры.

А тым часам на нашай тэрыторыі завіхаўся пад выглядам школьнага вартаўніка яшчэ адзін агент. Ён нацкоўваў на простых савецкіх людзей кобраў. У апошніх кадрах яго прывялі на допыт і кінулі на стол фатаздымак, дзе гэты нібыта вартаўнік быў у форме эсэсаўскага афіцэра\*.

І калі гурма падшыванцаў навывперадкі, ня слухаючы адно аднаго, на ўсю вуліцу апавядала, як нейкі злодзей дастаў пісталет, а наш сабачка схапіў яго за руку, гэта азначала, што ў кінатэатры круцілі фільм пра шпіёнаў.

-----

\* Слухач В.: Прыкрая недакладнасьць: гэта была не эсэсаўская форма, а гестапа!

Рэдакцыя: Не, эсэсаўская.

**М**асавая матарызацыя насельніцтва пачалася ў сярэдзіне 1960-х. Тады шмат хто завёў мапэды. Былі яны дзвюх марак: «Riga» й «Верховина». Падшыванцы ўздымалі ўзровень адрэналіну ў крыві, гойсаючы на бацькавых мапэдах па тратуарах ды вясковых праселіцах. Шмат было тады прыдушана свойскіх гусяў ды качак.

## Байкеры 1970-х

Неўзабаве сталі набываць і матацыклы. На іх ездзілі на працу, на рыбалку й нават на адпачынак у Крым. Купіць добры матацыкл маглі далёка ня ўсе, бо каштаваў ён 600—700 рублёў. Таму асаблівым попытам карысталіся аднацыліндравыя, малой магутнасці й адносна недарагія: «Ковровцы», ИЖ-«Планеты», менскія М-104\*, вугорскія «Паноніі». «Паноніі» хутка псаваліся й пасля году эксплуатацыі ляжалі разабраныя ў дварах.

\* *Случай Ч.*: Бачыў рэкламу, што на матацыкле «Мінск» можна заехаць на Эйфэлевую вежу.

*Рэдакцыя*: Лепш на Пізанскую. Калі даедзеце да Пізы, вядома.

Моладзь захапілася матацыкламі на пачатку 1970-х. Гарадзкія байкеры гойсалі на чэскіх «Явах» ды «Чэзэтах», а ў вёсцы папулярныя былі ИЖ-«Юпитеры». Прэстыжна было мець «Урал-3», на ім можна было ездзіць па любой дарозе.

Шмат маладзёнаў калечыліся альбо наагул разбіваліся. А ўсё праз зухаватасць. Пад'яжджачы да клубу, трэба было жартам наехаць на гурт дзяўчат. А спыніўшыся, крутнуць ручку газу, ды так, каб клубныя вокны здрыгануліся. Кранаючыся зь месца, трэба было газануць, каб пярэдняе кола адарвалася ад зямлі. А спыніцца так, каб задняе кола праехалася бокам. Дый ездзілі часцяком нападпітку. Матацыклы вырываліся з рук, а то й валіліся ды прыціскалі няўдалага байкера. І пераломы былі, і галёнкі аб гарачыя цыліндар прыпякалі.

У сярэдзіне 1960-х з'явіліся першыя матацыклетныя шлемы — белыя кацялкі са скураным нізам. Такі шлем быў у Маргунова ў фільме «Кавказская пленница». Потым з'явіліся шлемы з вушамі, якія ў народзе называлі «гончымі». Іх упрыгожвалі — выціналі з іза-стужкі якое-небудзь ангельскае слова й ляпілі на баку. Яшчэ адна фішка — даўгія самаробныя брылі, якія прымацоўвалі да шлема. Іх рабілі ўсё больш даўгімі, аж пакуль не пачаліся аварыі: на вялікай хуткасці матацыклісту ад ветру задзірала голаў, і ён залятаў у кювет.

Сённяшнія хлопцы ў скураным прыкідзе, якія гойсаюць на «хондах» ды «гарлі-дэвідсанах», павінны ведаць, што ў іх былі папярэднікі — байкеры 1970-х.

**З**а часам майго юнацтва, прыкладна раз на год, у вёсках зьяўляўся нетутэйшага выгляду чалавек з пацёжканым партфэлем у руках. Ён хадзіў па хатах і пытаўся: «**Фатаздымкі павялічыць не жадаеце?**»

## Фотагалерэя хатняя

Гэта быў работнік раённага прамкамбінату, які зьбіраў замовы на выраб фотопартрэтаў. Звычайна ён звяртаўся з такім пытаньнем да старых бабуляў. Павагаўшыся, якая старая бабця запрашала госьця ў хату й даставала з шуфляды пажоўкляы здымкі: мужоў, што былі высланыя за калектывізацыяй у сібірскую неvaraць; сыноў, што загінулі на франтах Айчыннай вайны; дачок, што зьехалі ў горад і ленаваліся напісаць маці кароткага ліста. З гэтых несамавітых здымкаў і рабіліся партрэты.

Фотамайстры актыўна выкарыстоўвалі рэтуш і, на просьбу замоўцы, падмалёўвалі замест касаваротак шыкоўныя гальштукі, а зрэбныя жаночыя аправахі аздаблялі белымі валянамі.

Партрэтамі родных і блізкіх упрыгожвалі сьвятліцу — вешалі іх не ўсутыч да сьцяны, а пад невялікім вуглом. Твары на партрэтах былі цёмныя, і выяўна праглядаліся толькі картузы на галовах ды падмаляваныя гальштукі на шыях.

**На ганаровым месцы вісеў партрэт гаспадароў. Зроблены ён быў зь вясель-**

**нага здымку, і на ім маладыя тулілі адно да аднаго галовы.** У нашай кватэры таксама вісеў такі партрэт — бацька там выглядаў пятнаццацігадовым малайчыкам, а маці — кабетай-саракоўкай. «Маці з сынам», — любіў казаць бацька. У хатах сяброў мне даводзілася бачыць вясельныя партрэты, на якіх маладая выглядала дзесяцігадовай дзяўчынкай, а жаніх — пяцідзесяцігадовым мужланам\*.

На пачатку 1960-х партрэты сталі размалёўваць, выкарыстоўваючы атрутныя блакітную, ружовую й чырвоную фарбы. Расфарбоўвалі, у асноўным, бабуліных дачок. І хаця майстры, фарбуючы бант, часам перапэцкавалі валошкавым блакітам палову галавы, бабулі пускалі сьлязіну. **Дачка глядзелася як жывая!**

Бабці любілі вешаць на сьцены й гэтакія анталягічныя зборкі — сабраныя да кучы фота родных і блізкіх. Той жа бабульчын сын паўставаў там у некалькіх гіпастасях: гадавалым дзіцёнкам, воінам Савецкай Арміі, трактарыстам на асваеньні цаліннай ды абложнай зямлі, высокім шатэнам у драпавым палітоне — з папяросінай у зубах і ў абдымачку зь нізенькай кірпаносай жанчынкай (праўдападобна, першай жонкай).

Там жа былі здымкі вяселья, уквечаныя папярвымі кветкамі труны зь нябожчыкамі, а ў левым верхнім куце, непасрэдна пад рамку, быў усунуты **здымак Ёр'я Гагарына.**

Першы касманаўт, як ні дзіўна, гарманічна ўпісваўся ў хатнюю фотагалерэю.

\* Слухачка З.: Такі выпадак быў у адным раёне.  
Рэдакцыя: Не намякайце.



Здымкі  
з раённай  
газеты



Давай дружым

**ІЗ** кастрычніка 1970 году съвет абляцела вестка: у ЗША, па абвінавчаньні ў супрацоўніцтве з тэрарыстычнай арганізацыяй, арыштаваная выкладчыца філязофіі Каліфарнійскага ўнівэрсытэту Анджэла Дэвіс.

## Дэвіс Анджэла

Анджэле было 26 гадоў. Яна была сябрам камуністычнай партыі й актывісткай мурынскага руху.

У Савецкім Саюзе набіраў моцы дысыдэнцкі рух, некаторых актыўных дысыдэнтаў пасадзілі. На Захадзе пачаліся пратэсты, і савецкім кіраўнікам спатрэбілася стрэчная кампанія пад слоганам «А ў іх мурынаў б'юць!». Арышт выкладчыцы філязофіі прыдаўся дарэчы. Фактура была ідэальная: у вязьніцу кінулі камуністку, мурынку, палымяную барацьбітку супраць расавай сэгрэгацыі — нарэшце, проста прыгажуню, з кучмой кучарава-дрымучых валасоў\*.

Анджэлу Дэвіс пасадзілі па «мокрай» справе, і суд павінен быў вызначыць, ці вінаватая яна ў злачынстве. Савец-

\* Слухачка Ц.: Што азначае «кучарава-дрымучая кучма»?

Рэдакцыя: Тое, што й глокая куздра.

кая прапаганда адразу ж абвясьціла Анджэлу ахвярай паліцэйскага рэжыму, і па Беларусі пракацілася хваля мітынгаў пратэсту.

Прайшоў такі мітынг і ў нашай школе. Пэўнага дня нас спыхтавалі на школьным калідоры, і арганізатар пазакляснай працы (з-за доўгай шыі ён атрымаў мянушку Гусак) стаў зычна апавядаць пра злачынствы вашынгтонскай адміністрацыі.

У выкрывальніцкім запале Гусак называў ахвяру расавай сэгрэгацыі ня Дэвіс, а Дэвас. Мяне з той прычыны разьбіраў нястрымны сьмех. Ды яшчэ сябар, які стаяў за сьпінай, тыцкаў пальцамі пад драбы. Калі прамоўца, прыўзняўшыся на дыбачкі, выгукнуў: «Свабоду Анджэле Дэвас!» — я, ратуючыся ад козыту, зарагатаў, і мяне выгналі зь мітынгу. Некалькі аднаклясьнікаў сышлі за кампанію. Сьледам, падумаўшы, што мітынг скончыўся, пайшлі й астатнія, але іх спыніў Гусакоў вокліч: «Стойце, куды вы?!»

Пасьля акцыі салідарнасьці мяне выклікаў дырэктар школы й спытаўся: «Ты што, сапраўды падтрымліваеш амэрыканскіх цемрашалаў і таму сарваў важнае палітычнае мерапрыемства?» Мяне і ў дырэктарскім кабінэце разьбіраў сьмех. А тым часам у савецкай краіне ў турмах і лягерах сядзелі сотні такіх анджэлаў, і іхны лёс нікога не цікавіў.

Палымяную змагарку выпусьцілі зь вязьніцы ў лютым 1972 году пад заклад. А яшчэ праз тры месяцы апраўдалі. На яе адразу ж забыліся, і толькі калі якая кабета рабіла завіўку ў дробныя кудзеркі й валасы стаўбурыліся на галаве, сяброўкі — хто з зайздрасцю, а хто з іроніяй — прамаўлялі: «Ну, ты сеньня як Анджэла Дэвіс».

Першае, што прыходзіць да галавы, калі чую слова «палітбюро», — не вярхоўны камуністычны орган, які кіраваў СССР і мог распачаць ці закончыць вайну, насмяшыць ці нагнаць страху на ўвесь сьвет, а не хлямяжы чырвоны стэнд з фатаздымкамі.

## Палітбюро

Пры канцы 1970-х стэнды такія павесілі на кожным прадпрыемстве і ў кожнай установе. Як і асобы на стэндах «Іх шукае міліцыя», людзі з партрэтаў ніколі не ўсьміхаліся й глядзелі гэтак, што, здавалася, як ні зірні, яны за табой сочаць.

Здымкі членаў і кандыдатаў у члены палітбюро наводзілі на думку пра Дарыяна Грэя: амаль усім пэрсанажам было пад семдзесят, а то й пад восемдзесят, але дзякуючы прафэсійнай рэтушы выглядалі яны гадоў на сорак маладзейшымі. Стваралася ўражаньне, што яны неўміручыя, як вечна жывое ленынскае вучэньне, і таму сьмерць васьмідзесяцігадовага палітбюроўца Міхаіла Андрэевіча Суслава, якая надарылася ўзімку 1982 году, сталася для савецкіх працоўных праўдзівым шокам.

Неўзабаве калегі Міхаіла Андрэевіча пачалі паміраць адзін за адным, зьяўляліся новыя, і гэта дало працы сакратарам нізавых парткамаў: стэнды трэба было пастаянна абнаўляць.

Малявалі ў гонар членаў палітбюро й буйнагабарытныя партрэты. У 1972 годзе мы з сябрам Анатолям Рыбікавым, спазьніўшыся на пару дзён, прыехалі ў будатрад у Лепель. Жылі будатрадаўцы ў школе, і мы, пакуль усе былі на працы, залезьлі ў школьны падвал ды выцягнулі адтуль вялікія, на палатне маляваныя партрэты членаў палітбюро — прычым як дзейных, так і тых, каго адтуль выгналі: розных там палянскіх, шалепіных ды шэлёстаў.

Пашкадаваўшы, што галоўныя партыйныя кадры валяюцца ў падвале, развесілі іх — каля дваццаці штук — на надворнай школьнай прыбіральні ды выправіліся знаёміцца зь Лепелем\*.

Пабачыўшы на сарціры павешаны дагары нагамі партрэт Леаніда Ільліча Брэжнева, камандзір будатраду спалатнеў, але рэпрэсіяў не ўчыняў. Уздымаць шум было не ў ягоньх інтарэсах, таму абмежаваўся выхаваўчай гутаркай. Адвёў нас убок і доўга тлумачыў, чым могуць скончыцца жарты свабодных людзей у несвабоднай краіне. Мы, вядома, апраўдваліся, казалі, што пажартавалі, урэшце рушылі ў краму па «чарніла», каб канчаткова ўлагодзіць з камандзірам гэтую справу.

Наступным днём партрэты, разам зь іншым падвальным хломаздам, некуды зьвезьлі. Спалілі, відаць. Ня ведаю, ці патрэбная была для такога аўтадафа санкцыя партыйных органаў — бо паліць давялося ня леташнюю лістоту, а партрэты членаў палітбюро!

-----

\* Слухач Н.: Жыве Мірон!  
Рэдакцыя: Сапраўды жыве!

**У** маленстве я страшэнна любіў слухаць радыёкропку. Прычым слухаў усё без разбору. Асабліва імпанавала перадача, у якой надыктоўваліся тэксты перадавіц для раённых газэт.

## Секунцы з Цэнтральнага камітэту

Ад трэцяй да чацьвертай гадзіны на рэспубліканскім радыё быў перапынак, гэтым часам з радыёкропкі й гучала: «Савецкі народ пад мудрым кіраўніцтвам Камуністычнай партыі дасягнуў вялікіх поспехаў у асваенні касмічнай прасторы (кропка-а)».

Дыктарка чытала паволі, зь вялікімі паўзамі, і мяне апаноўвала сонная замарач. Салодкі голас аддаляўся, глухнуў, і я засынаў, кульнуўшыся ўпоперак ложка.

Работнікам жа раённых газэт было не да сна. Яны ад рукі перапісвалі тэкст і назаўтра давалі яго на першай паласе. Калі ў Маскве ладзіліся партыйныя зьезды, тэксты інфармацыйных паведамленьняў даводзілася перапісваць з тэлефона, ноччу, і ў рэдакцыях арганізоўвалі чуваньні. Наваполацкі журналіст Юрась Касьцюк распавядаў, што дзеля гэтай мэты ў ягоным кабінэце стаяў скручаны сяннік. На ім спалі падчас такіх дзюрстваў, прымасьціўшы каля вуха тэлефон.

Партыйныя зьезды, якія былі скрозь гістарычныя, дадавалі раённым журналістам працы. Найперш трэба было сабраць водгукі на гістарычную

падзею. Пісалі іх, ад імя паважаных людзей, сярод якіх абавязкова мусіў быць Герой сацыялістычнай працы, самі журналісты.

У кожнай газэце зьмяшчалі здымак, на якім перадавая комплексная брыгада знаёмілася з матэрыяламі партыйнага форуму. На здымку брыгадзёр трымаў разгорнутую газэту «Правда», а яму на сьпіну лезьлі, выцягнуўшы шы, сябры брыгады. Усім не цярпелася азнаёміцца з рапэньнямі зьезду. Калі добра прыгледзецца, можна было ўбачыць, што сёй-той з рабацягаў падступна пасьміхаўся. Былі выпадкі, што празь недагляд друкавалі здымкі, на якіх газэту трымалі дагары нагамі.

Рэдактары мусілі сачыць, каб у нумары з інфармацыйным паведамленьнем суседзілі палітычна вытрыманыя матэрыялы.

Аднойчы наваполацкая газэта «Химик» побач з паведамленьнем пра абраньне новага складу Цэнтральнага камітэту надрукавала аповед згаданага ўжо Юрася Касьцюка «Секунцы». У гаркаме палічылі гэта палітычнай правакацыяй і выклікалі, як тады казалі, «на ковер» рэдактара й аўтара твору. Аўтар доўга тлумачыў, што секунцы — гэта ня члены ЦК, а катлеты, якія еў герой апавяданьня.

Цяпер рэдактар на пэнсіі, але й дагэтуль хмурыць бровы, калі яму нагадваюць гісторыю пра секунцоў з Цэнтральнага камітэту\*.

-----  
\* 很抱歉 : Се Кун Цы — дзеяч эпохі Цынь, пакараны за падслухоўваньне імператара дваццацю рэзаньнямі: яму адсеклі левыя й правыя бровы, грудзі, кісьці, локці, плечы, стопы, калені, ягадзіцы, яйцы й вушы.

Рэдакцыя: Мама дарагая!

**У**першыню слова «хунвэйбін» прагучала сорак гадоў таму. Дзіўнае слова, трывожнае. Усё адно як вогненны цмок прыляцеў — такі ж, як на кітайскім тэрмасе. І даволі рызыкаўнае слова. Нездарма дыктарам радыё й тэлебачання загадалі ўцямна прамаўляць першы склад.

## Хун- вэй- біны

«Хунвэйбін» азначае **«чырвоны ахоўнік»**. Так назвалі сябе вучні адной з пэкінскіх школаў, што ў траўні 1966-га выдалі маніфэст, у якім пакляліся да апошняй кроплі крыві служыць рэвалюцыі й асабіста вялікаму правадыру Мао Дэду. У Кітаі пачалася **«вялікая пралетарская культурная рэвалюцыя»**. Яна ставіла за мэту палітычную санацыю грамадства праз ачышчэнне ад буржуазных рэвізіяністаў. Ударнай сілай гэтай палітычнай кампаніі сталі зграі вучнёўскай і студэнцкай моладзі — хунвэйбіны.

У 1966 годзе я вучыўся ў пятай клясе і ўважліва сачыў за падзеямі ў краіне вогненнага цмока. Газэты рэгулярна змяшчалі артыкулы пад рубрыкай **«Падзеі ў Кітаі»**. Зьяўляліся й цьмяныя фатаздымкі, на якіх юнакі ў зрэбных, паўвайсковага крою куртках трымалі над галовамі цытатнікі Мао альбо давалі кухталёў сівагаловым унівэрсытэцкім выкладчыкам. Культурная рэвалюцыя спарадзіла процьму показак, прымаўку **«Ў цябе розуму — як у вагона хунвэйбінаў»** ды гарэзьлівую прыпеўку:

*Полубила хунвэйбина  
и повесила портрет,  
а наутро просыпаюсь...  
(Далей па тэксьце\*.)*

Адгукнуўся на падзеі культурнай рэвалюцыі й кумір прасунутай моладзі Ўладзімер Высоцкі. «Не ходите, дети, в школу, приходите бить красную», — сьпяваў ён.

А ў беларускай вёсцы хунвэйбінамі кароткі час называлі малалетніх зладзюганаў, што трэсьлі чужыя сады, а таксама нехлямяжа апраненых маладзёнаў. **У адной вёсцы на Гарадоччыне Хунвэйбінам назвалі дваровага сабаку**. Мянуську заслужыў за тое, што шчанюком учапіўся зубамі ў нагавіцы калгаснага старшыні.

Хунвэйбіны ладзілі суды над рэвізіяністамі амаль год, балазе ад заняткаў у школе яны былі вызваленыя. Пры гэтым шмат каго знявечылі, а некаторых і выправілі на той сьвет. 7 сакавіка 1967 году выйшаў загад, паводле якога ў кітайскіх школах мелі пачацца заняткі.

Аднак, адчуўшы вольніцу, «чырвоныя ахоўнікі» працягвалі змаганьне з рэвізіянізмам, і ўрэшце самыя актыўныя й няўрымсьлівыя былі выслаеныя з гарадоў на перавыхаваньне. І ўжо ім давалося перавыхоўвацца на рысавых чэках, атрымліваючы, у духу вучэньня вялікага правадыра, бамбукавай палкай па сьпіне пад пагрозьлівы вокліч: **«Варушыся, хунвэйбін!»**

\* Слухач Я.: Што, спадар Мудроў, зноў цензура перашкаджае?

Рэдакцыя: Не, словы забыў.

**А**пагей цаліннай ліхаманкі прыпаў на сярэдзіну 1950-х. Тады дзясяткі тысяч беларусаў выправіліся, на покліч партыі ды камсамолу, разворваць казахстанскі ды алтайскі стэп. Выпраўляліся па аргнаборы, цэлымі радзінамі.

## Цаліна

Яшчэ й на мае малечыя вочы патрапілі маладыя энтузіясткі ў шараварах і з фанэрнымі валізамі ў руках. **«На цаліну!» — гукалі дзяўчаты, і вецер далёкіх вандраваньняў матляў кудзеркі моднага тады пэрманэнту.**

Пра **цалінных энтузіястаў** не стамляліся пісаць газеты, пра іх дзень да ночы бубнелі талеркі радыёкропак. Тое, што выдавала ідэалягічна рэглямэнтаваная журналістыка, надта розьнілася ад таго, што было наяве. Людзей прывозілі ў непадрахтаваныя для жытла мясціны. Таму праз два-тры месяцы энтузіясткі вярталіся дадому — хворыя, вашывыя, а некаторыя й цяжарныя. Адзін мой знаёмца распавядаў, што нарадзіўся на невяліччай станцыі пад Акмолінскам. Маці вярталася, цяжарная, з цаліны, і была падчас родаў зьнятая зь цягніка.

**Многіх цаліньнікаў на зваротнай дарозе рабавалі. Майго крэўнага, калі ён вяртаўся з цаліны, абрабавалі ўжо ў родным мястэчку. Ён паўстаў на парозе хаты ў адных кальсонах, і быў празваны з тае**

нагоды Джавахарлалам Нэру: індыйскі кіраўнік прыяжджаў у Маскву ў белых сподніках\*.

Цікава было слухаць аповеды тых, хто пабываў на цаліне. Самае страшнае, як вынікала з аповёдаў, былі не маразы ды бураны й не адсутнасьць дарог, а тамтэйшая вада. «Цёплая, саланаватая, — апавядаў знаёмы журналіст, — вып’еш, і, як сьпяваў Антонаў, «Несёт меня... течение».

Лекавацца таксама не было магчымасьці. Нават асьпірын быў дэфіцытам. Папулярную песьню «Вьётся дорога длинная, здравствуй, земля целинная» цаліньнікі сьпявалі на новы лад: «Здравствуй, жена тифозная, тёща туберкулёзная».

Распавядалі вусьцішныя гісторыі пра тое, як падчас бурану гінулі цэлыя партыі перасяленцаў, як правальваліся пад лёд трактары, як людзі, зьбіўшыся з дарогі, блукалі безь пітва й ежы бяскрайнім стэпам. Савецкія мастакі й літаратары шмат папрацавалі, услаўляючы чарговае «геаграфічнае здзяйсненьне камуністычнай партыі й савецкага народу». Рэалістычных рэчаў кшталту «Сьмерці перасяленца» мастака-перасоўніка Сяргея Іванова ніхто зь іх тады не пісаў.

На асваеньне цаліннай зямлі выехала больш як дзевьесце тысяч беларусаў. Многія вярнуліся, але шмат хто абжыўся на новым месцы.

Казахстанскі стэп урэшце разаралі, а родныя палеткі, скажам, на Гарадоччыне ды Расоншчыне, скрозь парасьлі хмызьняком. І сёньня ўжо няма каму разворваць беларускую цаліну.

\* *Слухач Ю.*: Цікава ведаць: Джавахарлал Нэру — першы прэм’ер-міністар Індыі, у народзе быў вядомы як *Panditji* — навукалюбны.

*Рэдакцыя*: А крэўнаму таксама добрая навука была!

# 1968

год асабліва яркава адбіўся ў памяці. Магчыма таму, што гэта быў год Праскай вясны. Там, у Празе, пасля доўгай зімы людзі расчынілі вокны й дыхнулі халаднаватага, працятага пахам талай зямлі й маладой травы паветра. Яны дыхнулі паветра свабоды.

## Праская

### вясна

Дыхалі, праўда, нядоўга: на сыходзе лета ў іхныя вокны зірнулі **жаролы танкавых гарматаў**.

Дагэтуль гучыць увушшу патасны голас дыктара з сымптаматычным прозвішчам Хмара. Гэта той Хмара, які ў сакавіку 1953-га камэнтаваў на радыё паховіны Сталіна, а празь пятнаццаць гадоў камэнтаваў на тым жа радыё паховіны чэскай дэмакратыі. **«Для спасення социалистических завоеваний пять союзных государств были вынуждены временно ввести в Чехословакию свои войска»**. Потым, калі савецкія жаўнеры вярнуліся на радзіму, яны ўголас казалі, што тае начы на паўгадзіны апярэдзілі амэрыканцаў — тыя зьбіраліся акупаваць братнюю Чэхаславацкіну. Такую інфармацыю ім давялі нампаліты.

Без залішняй сьціпласьці скажу, што і ў нашай затурканай, палітычна прыдушанай Беларусі былі людзі, якія спачувалі памкненьню чэхаў да свабоды й дэмакратыі. Тымі жнівеньскімі днямі мне карцела апынуцца на Вацлаўскай плошчы й стаць поруч з праскімі студэнтамі, а начамі я слухаў **«варожыя галасы»** й нават спрабаваў за-

натаваць знакаміты зварот «Дзьве тысячы словаў», які перадавала «Радыё Канада»\*.

І ўсё ж савецкая прапаганда далася ў знакі, і чэхаў узьненавідзела нават мая родная маці. **Аднойчы, калі па тэлевізіі паказалі Прагу й ахоплены польмем савецкі танк, бацька сувора выдыхнуў: «Што робяць, сволачы! І ўсё твае валасацікі!»** Я ў даўгу не застаўся. «Нас у Прагу ніхто не запрашаў», — прамовіў, не адрываючы вачэй ад экрана. Бацька на той час ужо звыкся з маёй антысавецкай, таму толькі асуджана ўздыхнуў. А маці, якая ў душы не любіла камуністаў і палітыкаў ніколі не цікавілася, абурылася — прычым ледзь не да сьлёз. «Ты ведаеш, колькі там у вайну нашых людзей загінула?!»

І без таго бедныя крамы ўлетку 1968-га канчаткова спустошылі. Чэргі паўсталі пасья таго, як на вайсковыя зборы пачалі браць кіроўцаў. **Людзі хапалі мыла, запалкі, папяросы**. Адночы закацілася пад канапу асадка. Палез яе даставаць і натыкнуўся на груд гаспадарчага мыла. На мае зьедлівыя камэнтары маці сказала як адрэзала: «Ты яшчэ вайны ня бачыў». Бацька ж кінуўся ствараць стратэгічныя запасы папяросаў, але спазніўся: іх ужо разабралі. Давялося купляць махорку.

Бацька паліў махорку цэлы год — дзеля гэтага выходзіў на лесьвічную пляцоўку. А потым ёю труцілі тлю на лецішчы. І сёння, калі раптам нос кранае паўзабыты пах махорачнага дыму, мне згадваецца Праская вясна 1968 году.

-----

\* *Слухач Р.*: А ці не савецкая школа навучыла стэнаграфіі містэра Мудрова?

*Рэдакцыя*: Каб навучыла, дык напэўна пасадзілі б.



На тэлетайпных стужках інфармагенцыяў у сакавіку 1969 году замільгацела назва востраву Даманскі\*. Там, на лапіку зямлі, пасярод скутай лёдам ракі Ёсуры, надарыўся ўзброены канфлікт паміж савецкімі й кітайскімі войскамі.

## Даманскі

Час быў трывожны — кажу без іроніі. Нават старыя цёткі, што сядзелі на лаўках пры нашым пад'ездзе, гаманілі пра Даманскі й пра тое, колькі «маладых салдацікаў там пабілі». А васьмідзесяцігадовая бабця, што жыла пад намі, кожнага разу паўтарала: «Пойдзе Кітай — усё кідай!»

Жарсьцяў паддавала й тэлебачаньне: паказвалі хунвэйбінаў з цытатнікамі Мао ды сьпісанья герогліфамі савецкія вадаплавы, якія кагадзе наведаль кітайскія порты.

Адгукаючыся на трывожныя выклікі часу, у школе арганізавалі заняткі па праграме пачатко-

\* 很抱歉: Ад дынастыі Цынь гэтая спрадвечна кітайская зямля называлася Чжэньбао — востраў скарбаў. Просім надалей не ўжываць няправільнай назвы.

Рэдакцыя: Што ж вы адразу не казалі, што ад Цынь! Больш ня будзем.

вай ваеннай падрыхтоўкі. Праводзіў іх лейтэнант памежнай службы. Ён атрымаў мянушку Лясьнік за тое, што хадзіў у форме. На першым уроку вывучалі адгазьнік. Лясьнік адразу перасьцярог нас ад ракавой памылкі: «Некаторыя недарэкі забываюцца выцягнуць гумовую пробку й праз тое падчас газавай атакі могуць загінуць». Намалюваўшы на дошцы схему адгазьніка, сьпісаны з войска лейтэнант нацягнуў шлем-маску, застыў нерухома, потым тузануўся, маска пачала спарадычна разьдзімацца, і Лясьнік здзёр яе з барвовага твару. Мы азаліся дружным сьмехам: недарэка забыўся выцягнуць гумовую пробку.

Наступныя заняткі праводзілі на школьным стадыёне. «А цяпер — разгрупоўваемся й бяжым у бок агароджы», — загадаў Лясьнік. Мы пабеглі, пераскочылі праз агароджу й павольнай хадю рушылі купляць марозіва. Вярнуліся хвілін празь дзесяць. Лясьніка на стадыёне не было. «Пабег да дырэктара», — падумалі, але памыліся. Да гонару Лясьніка, ён да дырэктара не пабег, адно запісаў у журнале паводзінаў загадкавую фразу: «Мыч., рев. как жив.» Цалкам гэтая па-вайсковаму ляпідарная фраза мусіла гучаць так: «Мычали, ревели как животные».

У траўні пачалі вяртацца на дэбель навапалачане, якія служылі на Далёкім Усходзе. Адзін зь іх, брат майго сябра, распавядаў, што кітайцаў разьмяжджулілі «градамі» й што ён зьбіраў пасля бою спражкі з кітайскіх рамянёў — такім чынам падлічвалі страты варожага боку.

Праз чвэрць стагодзьдзя, у выніку ўдакладненьня мяжы, частка спрэчных тэрыторыяў адышла да Кітаю. Закаціўся на кітайскі бок і колішні яблык разладу — востраў Даманскі.

**Т**радыцыя выступаць з трыбуны (па-беларуску — з моўніцы) узнікла ў старажытным Рыме. Глупствы можна казаць і з касцельнай катэдры, і з кірмашовай бочкі. Але калі яны прамаўляюцца з упрыгожанай дзяржаўным гербам трыбуны, з глупстваў не сьмяюцца, а перарываюць іх **бурнымі воплескамі**.

## Трыбуна

За хрушчоўскім часам любая грамадзка-палітычная імпрэза, нават на вёсцы, пачыналася з усталяваньня трыбуны. Яе зьбівалі з фанэры й абцягвалі чырвонай матэрыяй. Гэта была прадаўгаватая скрыня са скосам і нешырокай палічкай на гары. На палічку ставілі графін альбо, у крайнім выпадку, шклянку з вадой.

У вялікіх залах моўніцы былі проста неверагодных памераў. Выраблялі іх з каштоўных пародаў дрэваў, у тым ліку з моранага дубу.

Сур'ёзнай праблемай было тое, што калі **выступаў нізкарослы прамоўца, з моўніцы вытыркалася толькі галава**. Вядома, можна было штосьці падставіць пад ногі, але тады брослы аратар вытыркаўся да пояса.

На трыбуне апроч графіна й мікрафона была яшчэ настольная лямпа. Прамоўца ня проста стаяў пры трыбуне, а **заходзіў у нутро** — і з бакоў было відаць толькі яго пагрудзьдзе. Гэта было вельмі

зручна. Скажам, можна неўпрыкмет, незаўважна для ўсіх, пачухаць пахвіньне. Калі сьверб не мінаў, можна было ўвогуле запусьціць руку ў трусы й пачухаць як мае быць. І пры гэтым выгукнуць здравіцу ў гонар камуністычнай партыі\*.

За Брэжневым моўніцы сталі больш сьціплыя. Скажам, у славунай авальнай залі менскага Дому ўраду замест неабдымнай гаргары паставілі куды меншую. Потым і тую замянілі, паменшыўшы габарыты. Аднак і ў яе можна было схвацца з галавой.

Малагабарытныя трыбуны — фарбаваныя чырвоным скрынкі — былі ва ўсіх, нават самых дробных установах. Падчас сходу іх ставілі на сталы. Заўважым, што дзесьці ад сярэдзіны 1960-х на трыбуну ўжо не выстаўлялі графіна. Замянілі бутэлькай ліманаду. Праўда, калі хто з прамоўцаў падчас выступу прыкладаўся да шклянкі, гэта выклікала шум у залі. **І хтосьці з задніх радоў прытоена выдыхаў: «Смажыць!»**

На Захадзе без трыбун таксама не абыходзіліся. Але былі яны шкадобы вартыя. Паліраваная труба, а наверху пляскатая скрынка. Ні дзяржаўнай значнасьці, ні патрэбнага аб'ёму, і пахвіньня не пачэшаш... — прамоўца ўвесь навідавоку.

І, што самае дзіўнае, гэтая заходняя пачвара прыжылася і ў нас. Пабачыш яе на БТ, і сэрца сьціскаецца ад крыўды. Вось да якой недарэчнасьці зьялася дзяржаўная трыбуна!

-----

\* *Слухачка П.*: Ад каросты дапамагае бэнзылбэнзоата эмульсія 20%.

*Рэдакцыя*: І чыстыя рукі. Гл. с. 173 і с. 176.

**Б**яспрэчным фаварытам тэлеэкрану было фігурнае катаньне. Па тэлевізіі паказвалі ня толькі фінальныя часткі спаборніцтваў, але й папярэднія выступы, і нават разьмінкі спартоўцаў.

## Белавусава й Пратапопаў

І цяпер гучыць увушшу занудлівы голас камэнтатара Віктара Кананыхіна ды прозьвішчы фігурыстаў: Габі Зайфэрт, Гана Машкава, Пэгі Флэмінг, Ондрэй Нэпэла, Патрык Пэра.

Як высветлілася пазьней, фігурнае катаньне любіла жонка Леаніда Ільліча Брэжнева Вікторыя. Таму на тэлевізіі й панавала фігурыстыка з усімі яе падтрымкамі, двайнымі тулупамі ды скачкамі на два з паловаю абароты.

Народнымі ўлюбэнцамі была сямейная пара — Людміла Белавусава й Алег Пратапопаў, шматразовыя чэмпіёны сьвету. Спадарыня Белавусава — зграбная бляндынка з прычоскай тульпан была сэкс-сымбалем эпохі. **«Файф-найн, фэйф-найн, фэйф-эйт, фэйф-найн...»** — гучала ў лядовых палацах пасьяя выступу згаданай пары, і Віктар Кананыхін зь лёгкай крыўдай у голасе тлумачыў: «Пяць і восем дзясятых бала савецкім фігурыстам паставіў судзьдзя зь Вялікабрытаніі». **І тэлегледачы, прыліпнуўшы да чорна-белых «Нёманаў» ды «Рэкордаў», выдыхалі словы абурэньня на адрас туманнага альбіёнца. Зрэшты, абурэньне тут**

жа й сьціхала, бо Белавусавай і Пратапопаву судзьдзі дадавалі бал за **артыстызм**, і яны чарговы раз станавіліся чэмпіёнамі.

Гэты дадатковы бал прыдаўся потым у жыцьці. Калі які апівуда глытаў гарэлку, не варухнуўшы кадыком, субяседнікі дружна гарлалі: «Ну, табе бал за **артыстызм!**»

Белавусава з Пратапопавым стала перамагалі, але ў 1969 годзе, на чэмпіянаце Эўропы, іх абышла пара Радніна — Уланаў.

**А неўзабаве надарылася страшная прыгода: куміры савецкіх заўзятараў засталіся на Захадзе.** Газэты апэратыўна адгукнуліся на такую падзею. Пісалі, што Белавусава з Пратапопавым, маючы шыкоўную кватэру ў Ленінградзе, не плацілі за жылло, паводзілі сябе фанабэрыста й з маладых гадоў былі прагныя да нажывы. Мая цётка, што жыла ў Ленінградзе, казалася, што пасьяя таго выпадку мужа з жонкаю разам за мяжу не пускалі, толькі паасобку.

Кумірам і сьцяганосцам савецкага спорту стала фігурыстка Ірына Радніна, якая памяняла партнэра. **Яе любілі паказваць па тэлевізіі дарэшты зарумзаную падчас уручэньня чарговага залатога мэдаля\*.**

Калі абрынулася жалезная заслона, Ірына, адставіўшы ўбок сьцяг савецкага спорту, таксама падалася на Захад, паўтарыўшы, ужо ў іншых гістарычных умовах, подзьвіг Белавусавай і Пратапопава.

\* Слухачка Е.: І я плакала!

Рэдакцыя: Ня плач, дзяўчонка, прайдуць дажджы! Жарт.

Паміж запускам першага спадарожніка й палётам Гагарына вельмі папулярныя былі загарадныя маёўкі. Афіцыйна яны называліся сьвятамі працы й адпачынку й ладзіліся ня толькі ў траўні, але і ўлетку, і ўвосень.

## Маёўка

Гэта быў пікнік савецкага ўзору, і на яго прыхоплівалі не чырвонае віно з сырам ракфор, а гарэлку, вараныя яйкі й кансервы «Часьцік у таматным соўсе». Дый ехалі на пікнік ня свойскай кампаніяй, а працоўным калектывам, а то і ўсім горадам. Пачыналася маёўка імправізіраваным мітынгам, падчас якога перадавікам вытворчасці ўручалі ганаровыя граматы.

Мне было сем гадоў, калі я ўпершыню патрапіў на маёўку. Ехалі на яе ў адкрытай, упрыгожанай бярозавымі галінкамі машыне. Мітынговыя прамовы казалі таксама з машыны, адкінуўшы барты. Нейкі дзядзька ў капелюшы чытаў з паперкі пра палёт трэцяга штучнага спадарожніка Зямлі й пра посьпехі ў выкананьні плянаў сямігодкі. Потым гралі гімн, і ў бубнач пасьля кожнага ўдару булавешкай падскоквала кепурка.

Пасьля мітыngu быў канцэрт: тры цётхны ў чырвоных сарафанах сьпявалі пад акампанэмент баяна. Неўзабаве аркестар зайграў «Кракавяк», і некалькі параў пусьціліся ў скокі. Танчылі на паляне, уздымаючы пылюку. На мужчынах былі

шырокія нагавіцы з манжэтамі, і калі хто рэзка спыняўся, калашыньне абкручвалася вакол нагі. Я глядзеў на танцораў і марыў прыдбаць сабе такія ж нагавіцы. Зрэшты, скакалі ў асноўным жанчыны. Мужчыны тым часам гуртаваліся ля машыны, зь якой прадавалі бочкавае піва. Піва пампавалі ручной помпай. Каб дапамагчы прадавачцы й паскорыць працэс, на кодаб залазілі дзядзькі й налягалі на помпу.

Неўпрыкмет людзі зьбіліся ў купкі, паселі вакол цыратавых абрусаў, сталі выкладаць з хатулёў пляшкі з гарэлкай ды розную спажыву. Нейкі дзядзька прынёс патэфон, і мне даверылі накручваць патэфонную корбу. Прайгралі некалькі кружэлак, але ніхто на тое не зьвярнуў увагі. І толькі калі загучала «Назвают мяня некрасивою», жанкі схамянуліся й зычнымі галасамі падхапілі песьню\*.

Што было потым — ня памятаю, бо ўладальнік патэфона, калі маці адварнулася, наліў мне паўшклянкі віна, я кульнуў і ачуўся ўжо ў машыне. Мы ехалі ўхабістым бальшаком. Дзядзькі, што стаялі наперадзе, білі далонямі па даху кабіны й галёкалі: **«Лёша, ня менш ста!»** Жанчыны плакалі, крычалі, каб кіроўца ехаў цішэй.

У гэты момант я ўгледзеў пад нагамі ганаровую грамату — адну з тых, што ўручалі на мітыngu. Цішком, азірнуўшыся, падняў яе, скруціў у трубку й потым доўга захоўваў — як памяць пра маёўку.

\* Слушачка Ё.: Ой, а прышліце словы гэтай песьні!  
Рэдакцыя: Пасылаем вам тэлефон Мудрова. Ён сьпяе.

**У** людзей майго пакаленьня грамадзянская абарона асацыюецца з выцьвілымі плякатамі, што віселі ў фае інтэрнэтаў.

## Абарона грамадзянская

З тых заседжаных мухамі малявідлаў паўстава-ла тэрмайдравая ідылія. Людзі ў адгазьніках сядзелі радком у заваленых бітай цэг-лай бамбасховішчах і чыталі газэты. Паўзьверх адгазьнікаў у іх былі капелюшы з вы-сокім верхам альбо кепкі-шасьціклінкі.

На іншым плякаце была намалёваная карова з мехам на пысе. Подпіс тлумачыў: «Свойскіх жы-вёлаў неабходна забясьпечыць торбамі-рэспі-ратарамі». Яшчэ на адным грамадзянска-абарон-ным малявідле цёмны тыпус сыпаў у калодзеж белы парашок, а ягоны падзельнік выпускаў з валізы заражаную сьмяротнай хваробай жамяру.

Яскрава адбіліся ў памяці фільмы па грамадзян-скай абароне, якія круцілі ў школе. У кінаролі-ках быў сапсаваны гук, і цяжка было штосьці ра-забраць. Там увесь час паказвалі, як трэба рыхта-вацца да эвакуацыі напярэдадні ядравага ўдару.

Вось нейкая жанчына перакрывае ў кватэры газ, кладзе ў кішэню дакумэнты, прыхоплівае не-вялічкую валізку й падаецца да дзвярэй. **Голас за кадрам грамападобна, з брэжнеўскай інтанацыяй камэнтую: «Пр-руавільно!».** Сьледам нейкі лысы мужчына нацублівае капя-люш, хапае аграмадную валізу, на плячо ўскідае

галоўку швейнай машынкi, падаецца да дзвяр-рэй, валіза расчыняецца — і зь яе сыплюцца бублікі, кніжкі й яблыкі. Голас за кадрам крах-тае: «Непр-руавільно!».

Мы глядзелі на такія жарсьці з іранічнай усмеш-кай, і адно пытаньне не давала спакою: **няўжо праклятушчыя імперыялісты будуць ча-каць канца эвакуацыі й толькі тады скінуць атамную бомбу?**

Пёўны час мой бацька завіхаўся на грамадзкіх пачатках пры гарадзкім штабе грамадзянскай абароны. Адночы нават паказаў нібыта сакрэт-ную мапу, на якой былі намалёваныя чырвоныя стрэлкі, — плян эвакуацыі. Калі я пацікавіўся станам гэтай самай абароны, ён махнуў рукой і незадаволена прабурчэў: «На ўвесь горад трыц-цаць адгазьнікаў, і тыя мышы пагрызьлі».

Якраз тым часам пайшла гуляць показка-пытань-не: што рабіць пры ядравым выбуху? Адказ: спавіцца ў прасьціну й павольна ісьці на могiлкі. **А чаму павольна?** Каб не ствараць панікі\*.

Як засьведчыла чарнобыльская катастрофа, гра-мадзянская абарона была інстытутам працаўлад-каваньня адстаўнікоў. «Ляцім засыпаць рэактар, а на доле людзі бульбу садзяць. Глядзяць з-пад рукі — што гэта там да верталёта прывязана?» — з жалем распавядаў мне адзін зь ліквідатараў.

У чарнобыльскім агні згарэла вера савецкіх лю-дзей у тое, што іх нехта абароніць, і першымі там заняліся полымем плякаты грамадзянскай аба-роны.

\* *Слухач Ж.:* Недаацэньвае паважаны аўтар грамадзян-скай абароны!

*Рэдакцыя:* Недаацэньвае.

**У** 1978 годзе шматнацыянальная савецкая літаратура папоўнілася творами, які нёс велізарны зарад ідэйнай моцы. Гэта была славетая «Малая зямля» — **дакументальны аповед Леаніда Ільліча Брэжнева**. Яна стала першай часткай брэжнеўскай трылёгіі: неўзабаве выйшлі «Адраджэньне» і «Цаліна».

## «Малая

## ЗЯМЛЯ»

Па чутках, непасрэдна «Малую зямлю» ад імя дарагога Леаніда Ільліча пісаў прыдворны пісьменьнік Аляксандар Чакоўскі. Спачатку «дакументальныя» зацёмкі надрукаваў часопіс «Новый мир», а неўзабаве іх перадрукавалі цэнтральныя беларускія газеты.

Што тут пачалося! Не чакаючы адпаведнай дырэктывы, пісьменьнікі кінуліся пісаць жарсныя водгукі.

«Інтанацыя аповеду Леаніда Ільліча... дапамагае ўбачыць мужана героя вайны, чалавека надзвычайнай душэўнай дабрыві, камуніста ленынскага гарту, выдатнага арганізатара мас, — пісаў тымі днямі народны пісьменьнік Беларусі Іван Шамякін. — «Малую зямлю» хочацца цытаваць і цытаваць, сваімі словамі цяжка перадаць яе дух, яе незвычайны, я б сказаў, нутраны патас».

І Іван Пятровіч разам зь іншымі пісьменьнікамі цытаваў і цытаваў чалавека, зь якога ўжо даўно сьмяяўся ня толькі савецкі народ, але і ўвесь сьвет; які любіў лісьліўцаў і ўзнагародную біжутэрыю; які прыгрэў вакол сябе цэлую армію злодзеяў ды хабарнікаў, якія ўрэшце дабілі краіну да абуха. І пісьменьнікі ведалі пра гэта, але ўсё адно — цытавалі, цытавалі, цытавалі\*.

Не адставалі ад літаратараў і творцы іншых сфэраў. У маскоўскіх тэатрах (з аншлягам, вядома) пайшлі п'есы па матывах трылёгіі, мастак Дзьмітры Налбандзян напісаў вялізнае палатно «Л.І.Брэжнеў на Малой зямлі», а кампазытар Аляксандра Пахмутава, апырэдзіўшы іншых творцаў, перадала Чырванасьцяжнаму ансамблю імя Аляксандрава песьню «Малая земля, товарищи-друзья».

Наступнага году Леанід Ільліч Брэжнеў быў ганараваны Ленінскай прэміяй у галіне літаратуры. На парадным, скрозь завешаным ордэнамі ды мэдалямі брэжнеўскім мундуры ледзь знайшлося месца для мэдала з профілем ленынскай галавы.

Ад той пары друкаваная непатрэбшчына, якой былі заваленыя кнігарні, атрымала зборную назву. І калі які наведнік, перабраўшы тузін кніжак, ставіў апошнюю назад на крамную паліцу, з грудзіны часьцяком вырываліся ірачыныя словы: «Малая зямля».

\* Слухачка К.: А Шамякін усё ж харошы пісацель, што б вы ні казалі!

Рэдакцыя: Ня спорым.

**Н**а пераломе 1960-х і 1970-х самым масавым захапленьнем беларусаў (прынамсі, іх мужчынскай паловы) быў хакей. Момантамі захапленьне набывала характар гістэрыі.

## Хакей з чэхамі

Увэртурай масавага хакейнага шаленства 1960-х сталі зімовыя Алімпійскія гульні 1968 году. Там, у французскім Грэноблі, савецкая льдовая дружына саступіла зь лікам 4:5 чэхаславацкай зборнай. Матч гэты трансляваўся ўначы, але ў нашым доме мала хто спаў. **Я таксама хварэў за «нашых» і таксама, разам з усім савецкім народам, хапаўся за галаву пасья кожнага праходу Галонкі.** Гэты чэскі нападнік закінуў тады шайбу й зрабіў галявую перадачу.

Пасья матчу маскоўскія камэнтатары Мікалай Озераў ды Ян Спарэ зьмянілі тон рэпартажаў і ўжо не называлі чэхаславацкіх хакеістаў сябрамі-супернікамі. Гэная перамога мела далёкасяжныя наступствы, стаўшы пачаткам Праскай вясны.

Наступны двубой хакейных дружын прыпаў на сакавік 1969 году. Да таго часу савецкія танкі праехаліся па Празе, і матчы з чэхамі (славакаў у прастай мове ніхто ня згадваў) мелі палітычную падкладку. Я ўжо чуў пра «Бітлз», спрабаваў, насуперак бацькавым пагрозам, адрасьціцца даўгія валасы і ўпотаі хварэў за чэхаславацкую дружыну.

Першы матч у Стакгольме саветы прайгралі зь невялікім, але сухім лікам 0:2. Шайбы тады закінулі Сухі й Чэрны, і прозьвішчы гэтых хакеістаў вомігам увайшлі ў фальклёр. Нарадзілася показка пра алькаголіка, якая складалася з прозьвішчаў знакамітых хакеістаў. **У алькаголіка ў роце адранку было Сухі, а ўваччу Чэрны.** Пацямнела і ўваччу беларускіх заўзятараў: былых сяброў-супернікаў сталі называць фашыстамі, якія дваццаць гадоў «елі наша сала, а цяпер прадаліся Захаду»\*.

Падключыліся да выкрывальніцкай кампаніі й газэты. «Советский спорт» абураўся тым, што на саколках чэхаславацкіх хакеістаў замест назвы сацыялістычнай Радзімы зьявіўся драпежны леў. Гэта быў дзяржаўны сымбаль Чэхаславаччыны.

Наступны матч адбыўся 28 сакавіка. Чэхі зноў перамаглі зь лікам 4:3. У тым матчы дыхту давала тройка Клапач — Чэрны — Недаманскі. Апошні са згаданай тройкі закінуў пры канцы першага пэрыяду шайбу й таксама ўвайшоў у фальклёр. Якраз у сакавіку 1969-га надарыўся савецка-кітайскі канфлікт на востраве Даманскі, і жартаўнікі наракалі, што канчатковай перамозе камунізму замінае той самы **востраў Даманскі й чэскі хакеіст Недаманскі.**

Многае выпетрылася з памяці, але ёсьць падзеі, якія запомніліся назаўсёды. Вось і беларускія заўзятары, хто з сумам, а хто й з сорамам, дагэтуль згадваюць колішні хакей з чэхамі.

\* *Слухач Ж.:* Усё-ткі ня ясна, што хацеў сказаць аўтар. Ён за ці супраць?

*Рэдакцыя:* Згодны.

**У** 1980-я гады ў гарадах і мястэчках лютавала наглядная агітацыя, і ўсё наўкол было завешана манумэнтальнымі пано. Манумэнталістыка мела мабілізаваць савецкіх людзей на новыя працоўныя здзяйсненні. Апроч таго, пано мелі ўтылітарную мэту — прыкрывалі пашарпанія тарцы будынкаў.

## Агітацыя наглядная

Галоўным героем наглядна-агітацыйных малявідлаў быў правадыр усясьветнага пралетарыяту. Звычайна яго малявалі ў расхлістаным палітоне, з выцягнутай рукой. У другой руцэ Ільліч трымаў скручаную газету «Правда», і здалёк здавалася, што ён трымае пляшку «чарніла». «Верной дорогой ідэце, товарищи!» — ляцеў уздоўж пано размахысты надпіс. Цікава, што Ільліч заўсёды паказваў альбо на могілкі, альбо на вінна-гарэлачную крану.

Другім папулярным героем (прынамсі, у Наваполацку) быў будаўнік камунізму з валявымі квадратнымі сківіцамі. Ён насіў рабочую спэцоўку й мантажную каску, на якой ляжалі водбліскі нязгаснага сьвятла камунізму. Каску будаўнікам камунізму сталі нацубліваць толькі брэжнеўскай парой. Дагэтуль іх малявалі зь непакрытай галавою. Валасы ва ўсе часы былі арыйскага кшталту: русявыя й абавязкова зача-

санія назад. Мне ніколі не патрапляў на вочы кучаравы камуняка\*.

У паставе і ў адкрытым, пад трафарэт маляваным твары скразіла ідэйнасьць, рашучасьць, гатовасьць да самаахвяраваньня дзеля высокіх ідэалаў. Увасабленьнем ідэалаў была таўшчэзная таміна, на якой было напісана: «Праграма КПСС» — яе будаўнік камунізму трымаў перад сабою.

У 1980-я хваля нагляднай агітацыі захліснула й вёску. Калгас убіўся ў даўгі, на фэрме рыкалі галодныя каровы, трактарысты ляжалі, упітыя, пад плотам, а перад уваходам у праўленьне стаялі фанэрныя шчыты з выяваю даяркі ў беласьнежным халаце й маладога мэханізатара з развадным ключом у руцэ. Здолу гвардзейцаў пяцігодкі падпіралі дыяграмы шалёнага росту сельгасвытворчасці, а нагары надпіс: «Харчовую праграму — выканаем!».

Наглядная агітацыя была прыбыткавай справай, і займаліся ёю ня толькі халтуршчыкі, але й таленавітыя мастакі. Сярод іх былі й мае сябры. З надыходам лета яны хапалі бляшанкі з фарбай, трафарэты з выяваю камуністычных големаў ды падаваліся на вёску, каб аздобіць будынку праўленьняў калгасу.

І калі нейкі мастак, што нядаўна гібеў без капейкі, пад'яжджаў да сваёй майстэрні на новых «жыгулях», калегі з зайздасьцю й дакорам канстатавалі: сеў на наглядную агітацыю.

\* Слухач М.: Гэта бытавы антыкамунізм, апартунізм і рэвізіянізм — у Маркса нават барада кучаравая!  
Рэдакцыя: Проста хуліганізм!



За саветамі кінапракат меў квоту на дэманстрацыю фільмаў пра Леніна, таму фільмы такія круцілі даволі часта.

## Фільмы пра

Леніна

Мне асабліва падабаўся Ільліч у маладосці. У «Сердце матери» Валодзю Ўльянава граў Радзівон Нахапетаў, які цяпер здымаецца ў Галівудзе. «Крестьяне Симбирской, Уфимской, Самарской губерний — голодают!» — гукаў малады адвакат Ульянаў, пры гэтым у судзьдзі, які судзіў галодных сялянаў, ад абурэння падала пэнснэ з глюгастага носа. Пазіраючы на экраннага Ільліча, можна было падумаць, што той ня еў, ня піў, а толькі думаў пра ўсясьветную рэвалюцыю. «Наденька, газет! Ради бога, газет!» — крычаў Ільліч з акна цюрыхаўскай кватэры жонцы, якая ішла на кірмаш.

І толькі аднойчы, у «Человеке с ружьём», правадыр еў бульбу ў мундурах ды яшчэ ў адным фільме прасіў Надзею Канстанцінаўну запарыць гарбаты — «и покрепче!». А потым, пасуравеўшы з твару, дадаваў: «А сахар — детям!»

Спаць правадыру не было калі. Вось ён, напярэдадні кастрычніцкага перавароту, хаваецца на канспіратыўнай кватэры. Сядзіць цёмнае начы й нешта піша. Гаспадар кватэры сьцярожка, паціраючы потныя ад хваляваньня рукі, кажа, што час, Уладзімер Ільліч, класьціся спаць. «Ах

да!» — падхопліваецца пастаялец і на вачах гаспадара кватэры й ягонай жонкі пачынае расьсьцілаць на падлозе газэты. «Спать, спать, спать!» — выдыхае Ільліч, пстрыкнуўшы накрыўкай гадзінніка. Правадыр здымае пінжак, зьбіраецца класьціся, ды замірае, утаропіўшыся ў газэту. Ну вядома: убачыў артыкул Каменева ды Зіноўева. Наступным імгненьнем Ільліч сьціскае газэціну ў кулаку, бярэ рукі ў бокі й пачынае бегаць з канца ў канец пакою.

Кіналенініяна ўбілася ў памяць адрывістымі маналёгамі, у якіх яе герой штосьці пытаецца, абурраецца, а потым заразьліва, закінуўшы галаву, сьмяецца. «А как кулак? Шалит?» — пытаўся Ўладзімер Ільліч у фільме «Ленин в 1918 году». «Инженер Забелин торгует на Bloshinom рынке спичками! — абурраўся правадыр у «Кремлёвских курантах». — В то время, как мы Россию вздыбили. Стыд, батенька!»

«А не мешало бы и расстрелять!» — заўважаў самы чалавечны чалавек падчас тэлефоннай размовы зь Дзяржынскім. Нарэшце, стаміўшыся ад усіх гэтых размоваў, выходзіў на сярэдзіну кабінэту, прымружваў вочы й, засунуўшы вялікія пальцы пад пахі, пранікнёна прамаўляў: «Чертовски хочется работать!»\*

Папрацавалі бальшавікі ад душы. Яны разбурылі стары сьвет, скасаваўшы рэлігійныя, этычныя й юрыдычныя нормы. Краіна вярнулася ў архаічна-дакультурніцкі стан, што й засьведчылі савецкія фільмы пра Леніна.

\* Слухачка Ц.: Скажыце, а ці праўда, што Ленін думаў пра Беларусь?

Рэдакцыя: Такая праўда, што вош кашляе.

**П**ачатак 1960-х прайшоў пад сьцягам антыкаляніяльнай барацьбы афрыканскіх народаў.

**Люмумба  
Патрыс**

Мастакі-афармляльнікі поруч з выяваю першага спадарожніка налаўчыліся маляваць пад трафарэт мурына, што рваў цяжкія ланцугі. Адно такое ланцужна-разрыўное пано вісела недалёка ад полацкага кірмашу, і, калі мы з бацькам праходзілі міма, я заўсёды пытаўся: «Гэта хто? Люлюмба?» — **«Люмумба, — папраўляў бацька й ці то жартам, ці то ўсур'ёз дадаваў: — Дзеяч нацыянальна-вызвольнага руху».**

У 1960 годзе былая бэльгійская калёнія Конга здабыла незалежнасьць. Урад ачоліў былы камэрцыйны дырэктар піўной кампаніі Патрыс Люмумба, які адразу заявіў пра сымпаты да навуковага камунізму. Прэм'ерыў ён два месяцы і ў сьнежні таго ж году быў захоплены ў палон, як тады пісалі газеты, «лёкаямі бэльгійскіх каліянізатараў»\*.

\* Слухач Ю.: Цікава ведаць: тэлефонны код Конга + 243.  
Рэдакцыя: Гм-м, правільна...

Паланеньне палымянага змагара за свабоду Афрыкі, калі верыць газетам, **«болем і абурэньнем адгукнулася ў сэрцах савецкіх людзей».** Пры гэтым апошнія не маглі дабраць розуму, дзе тое Конга знаходзіцца й хто там з кім ваюе. Няўцямнай была й роля ў гэтай гісторыі амэрыканскіх імперыялістаў, якіх не стамлялася выкрываць прапаганда. Дый само прозьвішча палымянага барацьбіта пісалі з памылкай. Я нека праглядаў старыя газеты й бачыў здымак мітыngu, удзельнікі якога трымалі плякат **«Рукі прэч ад Патрыса Люлюмбы!».** Так што праблемы ў гэтым пляне мелі ня толькі сямігадовыя падшыванцы.

**Люмумбу забілі й, магчыма, зьелі правадыры варожага племені.** Нашы людзі зьлёгка, хутчэй дзеля прыліку, пабедавалі й горача віталі рашэньне ўраду надаць маскоўскаму ўнівэрсытэту Дружбы народаў імя ахвяры канібалізму. (Савецкі народ увадначас употай радаваўся. У Конга перамаглі **стаўленікі імперыялізму**, і цяпер гэтай краіне ня трэба было аказваць братняй дапамогі.)

Імем Патрыса Люмумбы ахрысьцілі таксама вуліцы гарадоў і мястэчак. Была такая вуліца і ў Смаргоні, побач зь ёю якраз жыў мой дзець. Гадоў пятнаццаць таму нязручнае для языка прозьвішча прыбралі з шылды, назваўшы вуліцу ў гонар земляка, які загінуў у Аўганістане.

Гэта не была ініцыятыва мясцовых уладаў. Прыйшла дырэктыва з цэнтру, бо адначасова і ў іншых мясьцінах з гарадзкой тапанімікі знікла прозьвішча палымянага барацьбіта за свабоду Афрыкі, сёньня ўжо амаль забытага Патрыса Люмумбы.

МУЗЫЧНЫЯ  
ПАШТОЎКІ



Say the word  
and you'll be free



**Я** пачуў гэтую песьню на школьным агенчыку — правобразе сучаснай моладзевай дыскатэкі. Спачатку з прайгравальніка вырываўся мерны рып — усё адно як карова жавала храбусткое сена, потым аднекуль здалёк даляцелі гітарныя акорды, і нарэшце загучаў надрыўна-прыдушаны голас:

*Льёт ли тёплый дождь,  
Падает ли снег...*

## Абадзінскі Валеры

Пры канцы 1960-х песьня гэтая ня толькі апанавала прастору, але стала кампанэнтам навакольнага паветра\*. Голас выканаўцы, Валер'я Абадзінскага, вырываўся з вокнаў інтэрнатаў, гучаў на танцпляцоўках, заезджана сіпеў і заікаўся ў аддзелах грампласьцінак культтаварных крамаў. **Ля аддзелаў заўсёды тоўпіліся вясковныя дзяўчаты, якія кожнага разу пыталіся: «Абадзінскага прадаеце?»** І прадаўшчыца, соты раз на дзень заводзячы «Восточную песню», адказвала: «Гэта мая пласьцінка».

\* *Слушачка З.*: Каб вы ведалі, як яе сьпявае адзін чалавек!..

*Рэдакцыя*: Вы зноў намякаеце. Ведаем.

У 1969 годзе папулярнасьць Абадзінскага сягнула апагею. Ягоня запісаня на саракапятках гіты разьляталіся па краіне, і пад гэтую музыку маё пакаленьне любілася-кахалася, таўклосся на танцпляцоўках і білася ў ваколіцах вясковых клюбаў. Абадзінскі сьпяваў пра «глаза напротив», пра «неотправленное письмо», пра экзатычную Анжэлу, і маладыя бацькі давалі гэтае імя сваім дочкам.

У жніўні 1970-га я быў на танцах у вясковым клубе. І там ня менш як дваццаць разоў пачуў «Неотправленное письмо». Саракапятка была заезджаная, у адным месцы сьпявак пачынаў заікацца. І таму ля прайгравальніка сядзеў падшыванец, які перасоўваў гукадымальнік у заікастым месцы.

**Наступным годам я наведаў канцэрт Абадзінскага. І на ўласныя вочы пабачыў, як шалелі жанчыны, калі сьпявак, выконваючы «Восточную песню», сыходзіў са сцэны і ўкленчваў перад якой-небудзь кабетай зь першага раду.**

А потым ён зьнік. Песьні ягоня яшчэ круцілі на вечарах і танцпляцоўках, але рабілі гэта, хутчэй, па інэрцыі. На сьпевака пачалі забывацца. Хадзілі чуткі, што ён сьпіўся. Іншыя сьцьвярджалі, што Абадзінскі сьпявае ў адным з сочынскіх рэстаранаў.

Апошні раз беларуская публіка ўбачыла Абадзінскага на «Залотом плягере» 1996 году. Тады многія жанкі майго веку, пазнаўшы ў дарэшты распаўнелым мужчыну куміра маладосьці, змахнулі сьлязіну. І на пытаньне дачок: «Хто гэта?» — з сардэчным клёкатам у горле адказалі: «Валеры Абадзінскі».

**К**алі й была ў школьнай культавая рэч — дык гэта, безумоўна, магнітафон. Гэта быў ня проста апарат для запісу й перадачы гучыня. Гэта было акно ў сусвет, празь якое мы пачулі бітлоў, ролінгаў ды іншых сваіх куміраў. І называлі мы магнітафон па-свойску ляпідарна: маг.

## Магі

Да самага канца 1960-х магі, асабліва ў правінцыі, былі рэдкасцю. У нашай клясе толькі ў аднаго хлопца дома стаяў магнітафон — лампавы «Дніпро». Пайсьці зь ім кудысьці ды штосьці перапісаць было немагчыма, бо важыў ён 25 кіляграмаў.

Першы маг бацькі мне набылі ў 1970 годзе. Ехаць па яго давялося ў Менск. Называўся маг «Дайна» й каштаваў 130 рублёў. Неўзабаве ў продажы зьявіліся «Юпитеры», «Вільмы», «Яузы», «Кометы». Самы танны маг, «Aidas», каштаваў 110 рублёў. Была яшчэ прыстаўка «Нота», на дваццаць рублёў таннейшая, але ў яе не было дынамікаў і трэба было падключацца да прымача.

Самыя прасунутыя мэляманы хадзілі па вуліцах зь пераноснымі магамі на батарэйках. У іх плаваў гук і пастаянна зрываўся тросік. Правая бабіна пасья таго не круцілася, і стужка зьбівалася ў ком, утвараючы так званую бараду. Ула-

дальніку «Весны» (так называліся пераносныя магi) даводзілася круціць бабіну пальцам, каб разматаць бараду.

Самымі шыкоўнымі магамі лічыліся «Грундыгі» й «Соні». Пра іх было шмат размоваў, але на ўласныя вочы замежную тэхніку мала хто бачыў.

У магах увесь час нешта трэба было падцягваць ды падкручваць, таму зь іх здымалі накрывку. Колькі ведаю сяброў — ва ўсіх магнітафоны працавалі з аголеным нутром. Да таго ж клявішы, асабліва ў «Дайны», часцяком не ўключаліся, і каб выправіць дэфэкт, іх закліньвалі запалкамі. Сур'ёзнай праблемай было тое, што магнітафонная стужка бязьлітасна рвалася. Склейвалі яе воцатам. У пакоі, дзе стаяў маг, панаваў густы пах воцату й адэкалёну — апошнім праціралі гуказдымальныя галоўкі. Магнітафонныя стужкі былі трох тыпаў: другога, шостага й дзясятага. Дзясяты быў самы трывалы, бо вырабляўся на ляўсанавай аснове. Праўда, і каштаваў адпаведна.

**Лічылася, што якаснага гучаньня можна дасягнуць пры хуткасьці запісу 19 сантымэтраў на сэкунду.** У сярэдзіне 1970-х зьявіліся гаргарыстыя шматдарожкавыя магнітафоны зь вялізнымі бабінамі й са згаданай хуткасьцю. Ставілі іх вэртыкальна.

Праўда, мода на гаргары хутка мінула, бо неўзабаве сьвет апанавалі кампактныя й зручныя касэтныя магi\*.

-----

\* Слухачка Ф.: Я думала, гэта перадача пра магiчныя сілы чалавека!

Рэдакцыя: Хто ж думаў, што вы думаеце.

**Х**то б зь югаслаўскіх пеоноў ні завітаў на гастролі ў Менск ці Маскву, іх абавязкова менавалі зоркамі. Ня раз даводзілася бачыць вулічныя расьцяжкі з надпісам «Зоркі югаслаўскай эстрады» ды пералікам нікому не вядомых выканаўцаў.

## Зоркі югаслаўскай эстрады

Зрэшты, прыяжджалі зь берагоў Адрыятыкі й праўдзівыя зоркі. І зоркай першай велічыні быў **Джорджэ Мар'янавіч**.

«Дэвойка мала» — хто з маіх аднагодкаў не памятае гэтай песьні, адной з самых папулярных у сярэдзіне 1960-х. Сьпяваў яе памянёны Джорджэ Мар'янавіч. Песьню запісалі на кружэлку, і яе круцілі да зьнямогі. Шлягер меў таксама некалькі рэмэйкаў з рознымі тэкстамі. Найбольш запомнілася «Дэвойка» ў выкананьні Эмілія Гараўца: «Ночным Белградом шли мы молча рядом».

Неўзабаве зорка Мар'янавіча прытухла, і на музычным небасхіле зазьзяла імя Радмілы Караклаіч. **Усё замежнае ўваччу савецкіх гледачоў было пазначанае асаблівым флёрам**. Калі ж сьпявак ці сьпявачка зьяўляліся на экране ў авантажных апранахах, гэта выклікала

сапраўдны фурор. Выступ Радмілы Караклаіч на «Голубом огоньке», дзе яна прасьпявала песеньку «Караблік», стаўся падзеяй у жыцьці савецкіх людзей. **Караклаіч была ў сукенцы на тонкіх лямках, і ўсе былі перакананыя, што гэта ніжняя бялізна. «Во дае дразда! — захоплена выдыхаў мой бацька. — У панталёнах выйшла!»**

У 1969 годзе талент Джорджэ Мар'янавіча зыркнуў новымі фарбамі. Сьпявак завітаў з гастролі ў Маскву, і ягоны выступ паказалі па тэлевізіі. «Шалёнае сэрца», «Рамана», «Мірза» — гэтыя песьні, як ніякія іншыя, убіліся ў памяць маіх адналеткаў. Іх круцілі перад пачаткам тэлетрансляцыяў, і шкаляры, вярнуўшыся з заняткаў, адразу ўключалі тэлевізары. «Шалёнае сэрца» потым выконвалі самадзейныя артысты. Я нават чуў яго ў выкананьні трыё баяністаў. А песеньку «Мірза» пачалі сьпяваць на свой лад: «Зовут меня Мирза, работают мне нельзя. Работает Иван: он выполняет план».

Згадаю й саліста гурта «Загрэб» Івіцу Шэрфэзы. У сярэдзіне 1970-х песьні ягоныя круцілі ў рэстаранах правінцыйных гарадоў, і іх адразу замілавалі жанчыны. **«Нелюбимая, нелюбимая...»** — сьпяваў малады харват, і вочы жаночыя вільгатнелі\*.

Так, сярод цыгарэтнага дыму ды кухоннага чаду, прасьпявала сваю лебядзіную песьню апошняя зорка югаслаўскай эстрады.

\* Слушачка Ё.: Прышліце мне словы гэтай песьні, і не прысылайце зноў тэлефона Мудрова. Яму слон на вуха наступіў.

Рэдакцыя: Затое які голас!

**К**алі я вучыўся ў восьмай клясе, сябрук прапанаваў завітаць да стрычнага брата: той вучыўся ў Маскве й прывёз адтуль кружэлку з запісам ансамблю «Бітлз».

## Бітлы

Пра бітлоў\* я ўжо чуў шмат плётак, чытаў пра іх у «Комсомольской правде» й нават бачыў на кінаэкране. На нашай дваровай агітпляцоўцы круцілі фільм з цыклю «В странах капитала», і тамака мільгануў сюжэт: нечыя голыя ногі калацілі па клявіятуры піяніна — і **суворы голас за кадрам тлумачыў, што гэта вычвараюцца куміры заходняй эстрады, сумнавадомыя бітлы.**

Мы прыйшлі да сябруковага брата сярод белага дня, але той, адчыніўшы дзверы, быў заспаны й незадаволены. «Ізноў...» — прастагнаў студэнт, і стогн выдаваў на тое, што я быў далёка ня першы, хто прыцёгся паслухаць кружэлку. Сябра матлянў галавой — не зьвяртай увагі, і мы на цырлах прайшлі ў пакой. На прайгравальніку аграмаднай радыёлы ўжо стаяла кружэлка-саракапятка.

\* *Слухач Б.*: Правільна гаварыць «The Beatles», што азначае «жукі».

*Рэдакцыя*: А газета «Правда» азначае «truth».

«Усе іх лаюць, а між іншым, прыемная музыка», — заўважыў сябрук, шапцунуў францускае імя Мішэль, і ў нетрах радыёльных брынкнула гітарная струна.

Я слухаў шчымлівую мэлэдыю з глыбокім перакананнем, што сябар нешта пераблытаў, паставіў ня тую кружэлку. **Зьверападобныя істоты, якіх паказвалі ў «кіне», не маглі сьпяваць такіх песень.** «Michelle, ma belle», — гучала з дынаміка, і цёпла хваля падымалася ў грудзёх, і мне карцела некуды бегчы, і здавалася, што гэтая песня заўсёды жыла ўва мне, ды толькі цяпер набыла голас.

**Бітлы. Гэтае слова стала для нас, падлеткаў, своеасаблівым сымбалам, знакам сьветлага й недасяжнага сьвету, поклічам да супраціву цёмнай і тупой саветчыне, якой аж па край поўнілася жыцьцё.** Начамамі, з насыцярогаю азіраючыся на сонных бацькоў, мы круцілі ручкі настройкі гламаздаватых радыёл у спадзеўцы пачуць «Бітлз», тымі ж начамамі, зачыніўшыся ў ванным пакоі, рабілі цьмяныя, сто разоў перазьнятыя здымкі сваіх куміраў, а пятніцамі сядалі да тэлевізараў, каб зноў пачуць «Can't Buy Me Love»: яе круцілі як музычную застаўку да перадачы «В объективе — Америка».

Даўно прамінула юнацтва, а песні лівэрпульскай чацьверкі гучаць і дагэтуль. Прайдзіся тым жа Наваполацкам — і абавязкова іх пачуеш. Яны вырываюцца з адчыненых фортак, з крамаў кампакт-дыскаў, іх мадэлююць мабільныя тэлефоны.

І па-ранейшаму далёкім рэхам сьветлага й недасяжнага сьвету, поклічам да супраціву ўсяму тупому й цёмнаму гучыць музыка бітлоў.

**Маё** пакаленьне ўваходзіла ў жыццё ў эпоху заваёвы бязмежнай касмічнай прасторы. Пра космас пісалі газеты, пра яго дудукала радыё, а перапынкі паміж дудуканьнем поўніліся песьнямі й маршамі касмічнай тэматыкі.

## Песьні пра космас

І нават паклічам «Последних известий» маскоўскага радыё былі сыгналы, якія перадаваў у этэр першы штучны спадарожнік Зямлі.

Паэтам і кампазытарам, якія пісалі песьні пра космас і касманаўтаў, нейкім чынам удалося высьлізнуць з абцугоў партыйнасьці й народнасьці. «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом», — сьпявалі на пачатку 1960-х. Песьня гэтая паказвала савецкіх касманаўтаў звычайнымі хлопцамі. Адно што дзеля поўнага зьліцця з простымі людзьмі ім трэба было яшчэ кульнуць перад стартам кухаль піва ці чаго мацнейшага. Песьня стала неафіцыйным гімнам савецкіх касманаўтаў. Адно што радок «закурим перед стартом» зьмянілі на «споёмте перед стартом», бо касманаўтам паліць не выпадала\*. Адначасова песьня стала гімнам тадышніх зладзюганаў.

\* *Слухач В.:* Наши герои космос прайшли, а Бога не знайшли!

*Рэдакцыя:* Тады ракетаў не асьвячалі... Разьмінуліся, як Мудроў на веліку. Гл. с. 21.

Тэкст, праўда, быў зь іншым рэфрэнам: «Я верю, друзья, что милиция спит». Лёс гэтай песьні, якую выконваў Уладзімер Трошын, быў незайздросны: яна зьнікла з этэру. Прычынай таму стаўся ад'езд на Захад аўтара тэксту Уладзімера Вайновіча.

І ўсё ж такі бяз зонгаў грамадзянскага гучаньня й тут не абышлося. «Я Земля, я своих провожаю питомцев: сыновей, дочерей», — з галасавым вібратам барытоніла Вольга Варанец. Выканаўцы ролі сыноў і дачок стаялі на сцэне за ейнай сьпінаю. На галовах у іх былі круглявыя, падобныя да матацыклетных, шлемы з двума мэталёвымі пруткамі — нібыта антэнамі. Глынуўшы паветра, сыны й дочки Зямлі туравалі сьпявачцы ў маршавым тэмпе: «Долетим мы до самого Солнца и домой возвратимся скорей».

Прыдаўся й фальклёрны вакал Людмілы Зыкінай. Сьпявачку любілі жанчыны сярэдняга й старэйшага веку. «Давай, космонавт, потихонечку трогай», — з фальклёрнай інтанацыяй, у суправаджэньні двух баяністаў, сьпявала Людміла Зыкіна, на касмічную вышыню ўздываючы пэсенныя ідэалы савецкага мастацтва.

Нарэшце, знайшлося месца й сьпевам, стылістычна блізкім да мінорнага рамансу. «Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести», — мне гэтая песьня вельмі падабалася. Слухаючы яе, быў перакананы, што ў наступнай пяцігодцы на далёкім Марсе, з рыдлёўкамі на плячах, зьявіцца садаводы-мічурынцы.

Садаводы да Марсу не даляцелі. А мінорны раманс гэты стаўся сымбалам прамінулай эпохі й найлепшай, як на мой густ, песьняй пра космас.



**С**авецкія журналісты-міжнароднікі ад душы папрацавалі на ніве выкрыцця й ідэйнага абясшкоджвання бугі-вугі — тэмпавага амэрыканскага танцу 1950-х. Яго зьяўленьне журналісты й паэты той пары зьвязвалі з агрэсіўнай палітыкай Захаду.

*И когда буги-вуги идёт на эстраде —  
Танки движутся по автостраде.  
И когда для хозяев старается джаз —  
Загудел истребитель, кружась...  
А когда плясуны попадают в такт —  
Это их Атлантический пакт!*

Гэтаж жарсна пісаў клясык савецкай паэзіі Павел Антакольскі.

## Бугі-вугі

Мне пашчасьціла пабачыць бугі-вугі ў віцебскім цырку-шапіто. Было гэта ў 1960 годзе. Два клоўны (адзін зь іх быў у спадніцы) вычвараліся пад грукатлівы амэрыканскі музон, і глядачы ад сьмеху спаўзалі з крэслаў.

Тым жа годам стылягі пачалі скакаць яшчэ адзін заходні, а таму ідэалягічна шкодны танец — твіст. Нарадзіўся ён за акіянам, і ягоным «бацькам» быў малады кампазытар Чабі Чэкер, аўтар тэмпавага зонгу «Twist Again». Танец, які ў савецкім друку згадвалі з эпітэтам «малпіны», вымагаў мінімуму прасторы, і галоўным элемэнтам было матляньне з боку ў бок сыціснутымі й сагнутымі каленямі. Дзяўчаты актыўна жэстыкулявалі ўказальнымі пальцамі, а таксама імітавалі скіданьне начной сарочки.

Танцавальная культура майго пакаленьня была на нулі\*. Мяне ніхто танцам не вучыў, калі не лічыць, што ў піянэрскім лягеры давялося танцаваць «Вальс дружбы». Зрэшты, гэта быў ня вальс, і нават ня танец, а нейкая рухавая гульня — з плясканьнем у далоні, матляньнем рук і паваротамі на 180 градусаў.

Гэта здаецца неверагодным, аднак партыйныя ідэолягі, якія напачатку паспрабавалі прыгваздаць твіст да ганебнага слупа, нечакана аціхлі. Больш за тое, твіст пачалі скакаць героі савецкіх кінафільмаў. Апагеем разгулу заходняй танцкультуры стала «Кавказская пленница», дзе гэты твіст танчылі Яўген Маргуноў, Фрунзык Мкртчян і Наталья Варлей. Праўда, дэманстраваць яго дазвалялася не пад зонгі карала твісту Чабі Чэкера, а пад музыку Арно Бабаджаняна ды іншых савецкіх кампазытараў.

Мая ж маладосьць прайшла пад тупат шэйку. У гэтым танцы ніякіх усьвядомленых рухаў і структурных канонаў не існавала. Кожны вытоптаў квадратны мэтар танцпляцоўкі, падпарадкоўваючыся дынамічнаму рытму. Хтосьці, як смаргонскі мядзэведзь, пераступаў з нагі на нагу, іншы біў сябе ў бакі сагнутымі локцямі, нехта махаў у паветры рукой, імітуючы кручэньне мясарэзкі. Былі й такія, што імпэтна тузалі ў такт музыцы кудлатымі галовамі. Іх выводзілі з пляцоўкі.

На пачатку 1970-х трэсьці на танцах кудламі было тое самае, што пры канцы 1950-х скакаць бугі-вугі.

\* Слухач Р.: Затое мы будавалі БАМ!  
Рэдакцыя: Зусім забыліся.

**П**райдзіся нядзельным ранкам 1970 году па вуліцы — і абавязкова пачуеш з расчыненай форткі поклічы «Радые Швэцыя». У нядзелю можна было паляжаць лішнюю гадзінку ў пасьцелі, толькі нам не ляжалася. У гэты час згаданае радые перадавала музычную праграму.

## «Радые Швэцыя»

«Швэцыю» не глушылі, да таго ж якасьць трансляцыі была даволі добрая, і мы падключалі да прымача магнітафоны, каб запісаць бітлоў, ролінгаў ці крыдэнсаў — папулярны тады амэрыканскі гурт «Creedence Clearwater Revival».

Мадэратарамі музычных праграмаў былі Ульф Цэдэніус і Тамара Юхансан. Тамара мела прыемны голас, і мае сябры, слухаючы замежную дыктарку, уголас ёю захапляліся. **У дыктаркі была парушаная дыхальная маторыка, але гэта толькі надавала ёй флёру.**

Швэды круцілі музыку па заяўках. Прычым называлі толькі імя замоўцы й горад, зь якога наасланы ліст. **«Для вас, Лінда з эстонскага гораду Кохтла-Ярвэ, перадаем песню «Venus» гурту «The Shocking Blue», — прамаўляла Тамара Юхансан, і гэтай**

хвіляй сотні аматараў біт-музыкі націскалі клявішы сваіх «Дайнаў» ды «Вільмаў».

Імя эстонкі Лінды гучала ў кожнай музычнай праграме. Гэтая самая Лінда й падбіла мяне напісаць на «Радые Швэцыя». У першым лісьце замаўляў, памятаю, **«I Put A Spell On You»** крыдэнсаў. А неўзабаве хлопец з паралельнае клясы пацікавіўся, ці не пісаў я на заходняе радые. Паводле ягоных зьвестак, некалькіх хлопцаў з Наваполацку й суседняй Баравухі цягалі з гэтай нагоды ў КДБ.

Гэта мяне не спыніла. Напісаў яшчэ пару лістоў на адрас **Stockholm, box 105-10, Radio Sweden**. А неўзабаве вывесіў на школьнай дошцы аб'яваў расклад музычных перадачаў заходніх радыёстанцыяў. Сярод іх былі «Радые Швэцыя», «Голас Амэрыкі» й **«Свабодная Эўропа» для Румыніі** — там заўсёды круцілі «Beatles». Была восень 1970 году, і такія рэчы маглі кепска скончыцца. На шчасьце, тым разам абышлося: паперка трапіла да дырэктара школы, і ён, азірнуўшыся, падзёр яе на дробныя кавалкі\*.

Нядаўна сябрук знайшоў недзе старыя магнітафонныя запісы й запрасіў паслухаць. На пажаванай стужцы спачатку нічога не было чуваць, нарэшце штосьці бомкнула, і загучала да болю знаёмая музычная застаўка. І сябар, кіўнуўшы галавой, з настальгічнай усмешкай прамовіў: «Музычная праграма «Радые Швэцыя».

-----

\* *Слухач Х.:* Дзякуй, нарэшце можна закрыць гэтую сьледчую справу — столькі гадоў статыстыку псавала!  
*Рэдакцыя:* Рады старацца!

**С**ьпявачка Людміла Зыкіна заявіла пра сябе на пачатку 1960-х — і адразу завалодала сыхам беларускіх жанчын. Яна стварыла вобраз кабеты, якая з прыхаванай сьлязой апавядала пра штосьці назаўсёды страчанае, падступна забытае, згубленае ў мітусьлівым гарадзкім жыцьці.

## Зыкіна

### Людміла

Фальклёрна-напеўны вакал скарыў жаночыя душы ўжо зь першага гіта, які Зыкіна выканала дуэтам з папулярнай сьпявачкай Рабінкінай. **Гэта была песьня «Огней так много золотых», безь якой потым не абходзілася ніводная бяседа й гулянка.**

Людміла Зыкіна была ўлюбёнай сьпявачкай маёй маці. Памятаю, зь якім захапленьнем слухала маці гарэзьліваю песеньку пра маладога марымана, што прыехаў на пабыўку, — «Отчего у нас в посёлке у девчат переполох?». Кружэлка з гэтай песьняй не здымалася з прайгравальніка, і мне давялося пачуць яе безьліч разоў. Яе таксама сьпявалі на гулянках, і аднойчы, з вуснаў дарэшты ўпітага дзядзькі, я пачуў яе фальклёрны фінал: **«Где под солнцем вьюга, ширь безбрежная, ждёт меня подруга — жонка Брежнева».**

А вось бацька Зыкіну ня надта шанаваў. Кожнага разу, пабачыўшы яе на тэлеэкране, выдыхаў:

**«Ужо й сцэна прагінаецца».** Людміла Георгіеўна штогод набірала ня толькі грамадзкай, але й фізычнай вагі.

Мяне з гэтай сьпявачкай зьвязвала адна прыгода. Аднойчы, калі мы зь сябрамі пускалі па ветры грамафонныя кружэлкі — была ў нас такая забава, я выпадкова заехаў саракапяткай зь песьняй «Край наш пензенский», якую выконвала Зыкіна, у лоб суседу з восьмай кватэры\*.

Без удзелу згаданай сьпявачкі не абходзіўся ніводны сьвяточны канцэрт у крамлёўскім Палацы зьездаў. Людміла Георгіеўна поўніла этэр песьнямі-плачкамі пра разанскіх мадоннаў, пра волскія прасторы й арэнбургскія пуховыя хусткі. Напачатку сьпелы ейныя суправаджалі два баяністы, а потым падключыўся аркестар усесаюзнага радыё й тэлебачаньня. Неўзабаве Зыкіна запела кантаты пра Леніна — і ў 1970 годзе атрымала Ленінскую прэмію. Тым часам пайшлі гуляць чуткі, што Людміла Зыкіна мае інтымную сувязь з савецкім прэм'ерам Аляксеем Касыгіным.

Што да Касыгіна, дык гэта справа цёмная, а вось што Людміла Георгіеўна сябрала зь міністрам культуры Кацярынай Фурцавай, дык гэта дакладна. Жанчыны разам бавілі час, разам езьдзілі за мяжу й, вазьму на сябе смеласьць сьцьвярджаць, час ад часу, нястройным дуэтам, сьпявалі песьню пра залатыя агні на вуліцах Саратава ды іншыя песьні з рэпэртуару Людмілы Зыкінай.

\* Слухач Г.: Колькі разоў паўтараць — я жыву у дзявятай!  
Рэдакцыя: Зразумела, калі кружэлкай у лоб — галава кругам у каго заўгодна пойдзе.

**К**алі я ўпершыню прыехаў у піянерскі лягер, дык з натхненнем сьпяваў: «Взвейтесь кострами, синие ночи». Песня была неафіцыйным піянерскім гімнам, гучала на кожнай вечаровай лінейцы і ў канцы зьмены абрыдла да нэрвовага сьвербу.

## Песьні піянерскія

На дзённай лінейцы мы сьпявалі **«Солнечный круг, небо вокруг»**. Пры гэтым, на патрабаваньне старшай піянерважатай, мусілі біць у ладкі над галавой. Гэткая артыкуляцыяй немудрагелістай дзіцячай песеньцы, як я цяпер разумею, надавалася патасная рамантызацыя.

Усе гэтыя зонгі мы выконвалі ў суправаджэньні вясёлага баяніста — дзядзькі Колі. Дзядзька Коля ведаў шмат папулярных песень, якія граў у адсутнасьць дырэктара лягеру. А ля піянерскіх вогнішчаў ён, тузануўшы галавой, расьцягваў мяхі й голасна сьпяваў: «Вперёд продвигались отряды спартаконцев, смелых бойцов». Я падхопліваў песьню, наіўна маракуючы, што спартакаўцы — гэта мабілізаваныя ў войска футбалісты.

Аднойчы старшая піянерважатая гукнула: «А зараз усе танцуем **«Вальс дружбы»**. У адказ дзядзька Коля зычна ссунуў баянны мяхі. Ён ня ведаў вальсу, і потым, пасля адбою, падбіраў мэлэдыю з голасу важатай. Музыцыявалі яны ў лягернай сталоўцы, і малыцы старэй-

шага атраду казалі, што піянерважатая пасья музыкаванья села баяністу на калені. А калі той паспрабаваў расшпіліць дзявочую кашулю, стала распачна адбівацца.

Раз на тыдзень дырэктар лягеру ехаў у горад па харчы, і мы абступалі свайго куміра:

— Дзядзька Коля, збацайце пра Ўругвай.

Песня тая была відавочна антыпэдагагічнага гучанья, таму дзядзька Коля сьпяраша аднекваўся, а потым, азірнуўшыся на бакі, расьцягваў мяхі.

*Раз мы шли по Уругваю (ваю),  
Ночь хоть выколи глаза...*

У папулярнай на той час разухабістай песьні гарлалі папугаі, гукалі малпы, і некага сілком, не раўнуючы як старшую піянерважатую, распраналі.

У ахвоту й без прынукі мы сьпявалі туш. Гэта п'еса фанфарнага складу й выконваецца бяз словаў. Аднак мы зламалі такое правіла. І калі дырэктар уручаў чэмпіёну лягеру па бегу ці яшчэ якой спартовай дысцыпліне грамату, упоравень з баяннымі акордамі, напаўголасу сьпявалі:

*Корова пукнула слегка,  
Увидев белого быка,  
Не подыма-а-я хвостика!\**

І сёньня, з вышыні пражытых гадоў, магу заявіць: гэта была нашая ўлюбёная піянерская песьня.

-----

\* Слушачка Э.: Калі ў сьне пабачыць белая быка, які п'е ваду, гэта значыць, што дзеўчына нарэшце прыме прапанову свайго каханага.

Рэдакцыя: Горка!

**У** кожным горадзе й нават мястэчку была танцпляцоўка. Звычайна гэта быў аточаны металёвай сеткай майдан з невяліччай фарбаванай зялёнай альбо сінняй эстрадай.

## Танцпляцоўка

Пры эстрадзе былі дзьве будкі. Адна для радыста, а другая для музыкаў, дзе яны пераапрашаліся, пілі гарэлку, займаліся любашчамі й дзе ставілі на ноч ударную ўстаноўку. Добрай лічылася танцпляцоўка з драўлянай падлогай.

Да самага канца 1960-х на танцах ганялі кружэлкі. Самай папулярнай была саракапятка з запісам сьпевака Мануэля. Ён выконваў песьню пад назваю «Tonight». Пры першых акордах на сярэдзіну майдану выбягалі маладзёны, хорам гукалі: «На-чи-най!» — і Мануэль у рыфму пачынаў: «Тэнай, тэнай».

Пераломным у гісторыі танцпляцовак стаў 1969 год. Тады ў многіх гарадах утварыліся біт-гурты, якія сталі граць на танцах. Пры гэтым рэпэртур мусілі ўзгадняць у аддзелах культуры рай- і гарвыканкамаў.

Квіток на танцы за часамі маёй маладосьці каштаваў 30 капеек. Аднак знаходзіліся адчаюгі,

якія спрабавалі прайсьці без квітка. Яны пераскоквалі праз металёвую сетку\*. Сетка была высокая, пад два мэтры, таму станавіліся каму-небудзь на плечы, падцягваліся й з грукатам абрыналіся на дашчатую падлогу. **Адразу трэба было зьмяшацца з натоўпам. Ды гэта рэдка каму ўдавалася.** Хлопца звычайна бралі пад пахі дружыньнікі й выводзілі вонкі. Некаторых дастаўлялі ў пастарунак.

Выводзілі з танцпляцоўкі й тых, хто спрабаваў прадэманстраваць элемэнты брэйк-дансу. Уласна, элемэнт быў адзін — так прагнуцца назад, каб патыліцай крануцца падлогі. Апроч таго, выводзілі мальцаў, якія рассыпалі па майдане молаты перац. Гэта быў стары танцпляцовачны жарт: перац лётаў у паветры і ў танцорак потым сьвярбела потная прамежнасьць.

**Доўгі час на танцы не пускалі ў джынсах.** Лічылася, што гэта рабочая вопратка.

У мястэчку, калі на танцах зьяўляўся хтосьці незнаёмы, у яго маглі «папрасіць запаліць». Добра яшчэ, калі незнаёмец тоўкся ў агульным натоўпе. А калі ён быў у мадняцкіх апранахах ды запрашаў на танец самых лепшых дзевак, размовы за бліжэйшымі кустамі яму было не абмінуць.

У Наваполацку, на тым месцы, дзе віравалі ўсе гэтыя жарсьці, пабудаваў школу. І кабеты маіх гадоў, шпацыруючы з унукамі, з сумам выдыхаюць: «А тут калісьці была танцпляцоўка».

\* Слухач Н.: Можна быць: рэкорд Віцебскай вобласці ў скачках у вышыню складае 229 см.

Рэдакцыя: Плюс допінг.

**У**восень 1969-га па тэлебачаньні, у нейкай вечаровай праграме, паказалі выступ беларускага вакальна-інструментальнага ансамблю. Ансамбль меў гарэзьліва-народную назву «Лявоны».

## Гурт «Лявоны»

Прасьпявалі «Лявоны» ўсяго дзеве песьні: «Ой, рана на Ёвана» й «Ты мне вясною прысьнілася». Наступнага ранку дарогай у школу мы толькі й пыталіся адно аднаго: **«Ну як, глядзеў?»** А на пераменках дружна абмяркоўвалі пабачанае. Сашка Мікуліч, які граў у школьным ансамблі й збольшага разьбіраўся ў інструмэнтах, аўтарытэтна заявіў, што калі б кіраўніку, Мулявіну, даць замест «Музімы» прыстойную гітару, а ўдарніка пасадзіць за «Людвіг» (такая ўстаноўка была ў бітлоў), яны б і не такое сыгралі.

Узімку ў горадзе зьявіліся афішы з надпісам «Ансамбль «Лявоны». Мы з Сашкам Мікулічам за гадзіну да пачатку канцэрту сядзелі ў залі. Другое аддзяленьне «Лявоны» пачалі песьняй, ад якой здранцьвелі нашыя душы й сэрцы. **«Моя гита-ара, пой бесконечно, о том, что в сердце моём», — пранікнёна цягнуў Уладзіслаў Місевіч, тулячы да грудзей флейту.** У залі Палацу культуры нафтавікоў гучала песьня, якую, здавалася, я чакаў усё жыцьцё. І душа лунала недзе пад стольлю, і сэрца парывіста білася, не пасьпяваючы пампаваць гарачую кроў. Гучала знакамітая бітлоўская **«While My Guitar Gently Weeps».**

Неўзабаве той жа Місевіч прасьпяваў «Yesterday», а потым, са страшэнным фурорам, «Лявоны» выдалі «Ob-La-Di, Ob-La-Da». Захпленню нашаму не было межаў. Пасьля канцэрту давялося стаяць у чарзе ля шатні, а калі нарэшце выйшлі на вуліцу й падаліся да службовага ўваходу, «Лявоны» — усе скрозь у даўгакрысых саматужных кажухах — ужо сядалі ў свой аўтобус. Тут жа ля аўтобуса завіхаўся яшчэ адзін мой сябар — Сашка Мышалоў. «Аўтограф узяў... у Дзямешкі», — захоплена прамовіў сябрук. На паперчыне дзіцячым почыркам было выведзена: «Помни барабан».

Наступным разам у Наваполацак прыехалі ўжо не «Лявоны», а «Песьняры». Мы ізноў пайшлі на канцэрт у спадзеўцы пачуць сёе-тое зь бітлоўскага рэпэртуару, але нічога такога не было.

Пасьля канцэрту, абураныя, кінуліся на сцэну. «Чаму не сьпяваеце бітлоў?» — спытаў я Мулявіна, які, зыркаючы на бакі, скручваў гітарныя шнуры. «Нам дали по шапке, ребятки, — паведаміў галоўны «Пясьняр» і дадаў: — Мы их поём, но так... втихаря...»

Сеньня з настальгічнай усмешкай згадваю тую размову й зь лёгкім абурэньнем гляджу тэлевізар, калі там паказваюць навачасных «Песьняроў». Сеньня аж тры музычныя брыгады называюць сябе «Песьнярамі», не зважаючы, што ансамбль гэты, як і «Бітлз», належыць гісторыі й існуе ў адным непаўторным экзэмпляры. Як, зрэшты, і гурт «Лявоны»\*.

\* Слухач В.: Скончан баль — і скрыпкі ў торбу!

Рэдакцыя: Песьня без канца — што кабыла без хваста!

**Х**рушчоўскай парой вельмі папулярныя былі канцэртныя па заяўках, якія перадавалі ўсесаюзнае ды рэспубліканскае радыё. Асабліва іх любіла жаночая аўдыторыя\*. Нават васьмідзесяцігадовыя кабеты, ссунуўшы з вуха хусьцінку, падсядалі да радыёкропак.

## Канцэртны

## па заяўках

Зрэшты, соўвалі хусьцінкі не адразу, бо напачатку перадавалі сур'ёзную музыку. Што здзіўна, замаўлялі яе скрозь паспалітыя людзі. **Работнікі леспрамгасу прагнулі паслухаць фрагмент Дзявятай сымфоніі Бэтгоўэна, комплексная брыгада будаўнікоў — Другі канцэрт Рахманінава**, а бухгалтар зьверафэрмы прасіла ўключыць у канцэрт фінал «Патэтычнай араторыі» Георгія Сьвірыдава. Усе гэтыя замаўленьні былі падрыхтаваныя радыёкарэспандэнтамі, што працавалі ў рэгіёнах.

У другой частцы канцэрту, поруч зь песьнямі грамадзянскага гучаньня, прарывалася да слухача й эстрадная лірыка. Дзеля яе цётхны й сядзелі ля прымачоў. Эстрадны рэпэртуар быў даволі аднастайны, гучалі адны й тыя ж галасы: Трошын, Бэрнэс, П'еха, крыху пазьней да іх далучыліся Кабзон з Крысталінскай.

\* *Слушачка Ё.*: Мая заяўка прагучала, але вы паставілі іншую песьню, якая мне зусім не падабаецца!

*Рэдакцыя*: Гэта былі ня вы, а іншая слухачка Ё.

У другой палове 1960-х грамадзянскія песенныя ідэалы зьлёгка пажухлі. І на канцэртах па заяўках пачалі пракідацца песенькі, якія ўжо не заклікалі слухачоў да працоўных зьдзяйсненьняў. Іншай стала й атмасфэра перадачы. Раней канцэртныя нумары абвясчалі як на тым партсходзе. Цяпер **у галасах вядоўцаў зьявілася душэўнасьць**. Зьмянілася й парадыгма канцэрту па заяўках. На ім сталі гучаць віншаваньні юбілярам.

«А цяпер музычныя падарункі сямідзесяцігадовым юбілярам», — барытоніў вядоўца. «Вось што пішуць нам дзеці Праскоўі Іванаўны Хрушч з Полацкага раёну: **«Наша мамачка выгадала сямярых дзяцей, неаднаразова ўзнагароджвалася граматамі праўленьня калгасу...»** Далей ішоў пералік працоўных дасягненьняў Праскоўі Іванаўны, і слухачак, што сядзелі ля прымачоў, пачынала цягнуць на сон.

Былі на канцэртах і свае гіты. На пачатку 1970-х ніводны канцэрт не мінаўся без расейскай народнай песьні **«Утушка луговая»**, а ў сярэдзіне дзесяцігодзьдзя слухачоў даймаў салодкі тэнарок Генадзя Бялова: «Травы, травы, травы не успели...» Зь беларускага рэпэртуару безумоўным лідэрам быў «Дубочак зялёненькі» квартэту «Купалінка».

Сеньня музычныя віншаваньні завалодалі этэрам, і ніхто іх канцэртамі па заяўках не называе. І ўсё ж словазлучэньне гэтае захавалася ў людзкой памяці. І калі нейкі падпіты дзядзька зацягне песьню з рэпэртуару Генадзя Бялова ці дзятва раздурэе, старыя цёткі зь лёгкім дакорам і ўвадначас з захапленьнем прамаўляюць: «Ну... канцэрт па заяўках!»

**У** канцы 1960-х на эстраднай сцэне пачалася перабудова. Поруч зь песьнямі, што ўслаўлялі партыю, армію й камсамол, стала прыжывацца напеўная лірыка. Адным з прарабаў песеннай перабудовы быў Вадзім Мулерман.

## Мулерман Вадзім

Ён заявіў пра сябе вясёлай песенькай пра караля, які, пабіты, на мыліцах, вяртаўся з вайны. Песенька займела саракапятку (монакружэлку на сорок пяць абаротаў) і ўелася ў памяць няўцямным прыпевам: **«Терьям-терьям-рими-терьям»**.

Наступныя песьні Мулермана панурылі слухачоў у празрыстую глыбіню юначага каханьня й мінорнай адзіноты. «Подростают наши младшие сестрёнки», — сьпяваў, правакуючы настальгічныя ўздыхі, Вадзім Мулерман. **«Детство моё, постой...» — барытонеў сьпявак, выцискаючы сьлязіну ў пяцідзсяцігадовых кабет.**

У 1968 годзе Вадзім Мулерман выканаў, як потым высветлілася, даволі неабачліва, песеньку, якая вяртала да жыцьця забытае слова «лада». «Хмуриться не надо, лада; хмуриться не надо, лада...» — аксамітны мулерманаўскі барытон апавіў тады ўсю краіну. Зь лёгкай рукі аўтара тэксту, паэта Міхаіла Пляцкоўскага, Ладамі сталі называць сьпеўныя квартэты й сэктэты, пральныя машыны, прагулачныя вадаплавы,

нарэшце, малалітражныя аўтамабілі. Але й **гэта ня ўсё: Ладамі сталі называць немаўлят.**

Яшчэ адну папулярную мулерманаўскую песьню круцілі на танцах. «А любовь-то есть, оказывается-а! Есть!» — з жарсьцю выдыхаў сьпявак, і заўсёднікі танцпляцовак хорам падпявалі: «Есть... на пузе шерсть!». Згадвалі, праўда, і іншыя часткі цела.

Сьпявак часьцяком зьяўляўся на эстрадзе з жонкай, сьпявачкай Веранікай Кругловай. Іхны дуэт уяўляў гарманічны **сымбіёз густога барытону й гарэзьлівага сапрана**. «Ла-ла-ла-ла; ля-ля-ля-ля-ля-ля», — лагодзіла слых сямейная пара, аднак сьпяваць ёй давялося нядоўга. Нечакана Вадзім і Вераніка зьніклі з этэру. Надарылася гэта ў 1971 годзе. І самай яскравай праявай зьнікненьня стаўся перазапіс мулерманаўскай песьні «Трус не играет в хоккей». Цяпер напярэдадні хакейных матчаў публіку ў палацах спорту вітаў аптымістычны голас Эдуарда Хіля. Усё сьведчыла пра адно: дуэт падаўся на Захад\*.

Летась выпадкова ўбачыў на тэлеэкране незнаёмага мужчыну сталага веку. Ён распавядаў, як працаваў таксістам у Нью-Ёрку, як падпрацоўваў сьпевамі ў кавярнях. Нарэшце, на просьбу вядоўцы праграмы, падняўся з крэсла, засьпяваў, і я, разам з тысячамі іншых глядачоў майго веку, прашаптаў: «Вадзім Мулерман».

\* *Слухач Ю.*: Цікава ведаць: калі кастраты згубілі свае пазыцыі ў оперы, Моцарт даручыў арыю Дон Жуана барытону.

*Рэдакцыя:* На яго месцы так зрабіў бы кожны.



**У** 1960-я нават сьпевакоў з братніх краінаў сацыялізму паказвалі па тэлевізіі гады ў рады. Але ў глухім муры была шчыліна — міжнародны фэстываль эстраднай песні ў польскім горадзе Сопаче. Ладзіўся ён ад 1961 году, і яго цалкам транслявала савецкая тэлевізія.

## Фэстываль Сопачкі

Дагэтуль гучыць у вушах рыплівы голас Ірэны Дзедзіц, якая абвяшчала фэстывальныя нумары (палякі казалі, што яна была каханкай тадышняга польскага прэм'ера Цыранкевіча), ды аксамітнае сапрана Элеаноры Бялявай, якая камэнтавала фэстывальную дзею ў этэры.

Яшчэ чамусьці ў вушы ўбілася песня з самнамбулічным прыпевам: **«Боли не будет, будет музыка; смерти не будет, будет музыка...»**. Яе сьпявала грузінка Гюлі Чахелі, ляўрэатка конкурсу 1967 году. Памятаю, сусед з восьмай кватэры, які прыйшоў з жонкай паглядзець фэстываль, выдаў усьлед трагічнае прадказаньне: «Піва ня будзе, будзе музыка»\*.

Наступным годам надарылася неверагоднае: савецкія выканаўцы засталіся бяз прэміі. Найлепшай прызналі песню «Po ten kwiat szeregony» ў выкананьні Ёршулі Сіпіньскай — высокай бела-

\* *Слухач Г.*: Будзе ў вас калі-небудзь праўда ці не — я з дзвятай кватэры!

*Рэдакцыя*: А піва будзе?

тварай кабеты са спаленымі пэргідролем вала-самі.

Сопат'69 даўся ў знакі выступам Мусьліма Магамаева. «Тобой, лишь тобой одно-ой всё озарено-о в этот день», — поўніў навакольле манумэнтальны барытон. Магамаеў сьпяваў, мабілізуючы ўсю вакальную моц, і высілкі такія мелі плён: савецкі выканаўца заслужана атрымаў першую прэмію.

Сопат'70 прадэманстраваў тое, чаго мы даўно чакалі. На сцэну выйшаў гурт Джэфа Хрысьці й выканаў знакамітую «Yellow River». «Yellow River, Yellow River is in my blood, it's the place I love», — бязгучна падпявалі мы ангельскім сьпевакам, ліхаманкава паглядаючы на ўзровень запісу падключанага да тэлевізара мага. За адным махам запісалі Марылю Радовіч зь яе гітом «Jada wozy kolorowe» ды, выпадкова, пачатак вітальнай прамовы члена журы конкурсу Леаніда Ўдэсава. **Клясык савецкай эстрады казаў, што сапраўдны артыст мусіць сьпяваць сэрцам, пасля чаго быў абсьвістаны аўдыторыяй.**

Такое абыходжаньне з клясыкам, хай і безгалосым, а таксама адсутнасьць сярод ляўрэатаў савецкай сьпявачкі Галіны Нянашавай (першыя прэміі атрымалі канадзец ды брытанка) зьявілі сопачкія тэлетрансьляцыі на пусты канец.

У 1971-м фэстываль паказалі фрагмэтарна: Марыя Кадрану прасьпявала «Баляду пра фарбы», мільганула Зьдзіслава Сасьніцка, яшчэ пара невядомых выканаўцаў, і на экране зьявілася застаўка праграмы навінаў.

Шчыліна ў ідэалыгічным муры, што аддзяляў нас ад цывілізацыі, была замураваная, і мы ўжо не маглі пабачыць у жывой трансляцыі Сопачкага фэстывалю.

Самым вядомым і папулярным сьпеваком у сярэдзіне 1960-х быў Мусьлім Магамаеў.

## Магамаеў Мусьлім

Ён нарадзіўся ў інтэлігентнай бакінскай сям'і. Ягоны дзядзька займаў у Азэрбайджане высокі партыйны пост, і, маючы такія тылы, Магамаеў не паскудзіў сваёй біяграфіі членствам у КПСС. І адрозна ад таго ж Ёсіфа Кабзона, яму ня трэба было барваець ад натугі, выконваючы песьні пра камсамол.

Зрэшты, вядомасьць Магамаеў набыў дзякуючы песьні грамадзянскага гучаньня: у дваццаць гадоў выканаў на сцэне крамлёўскага Палацу зьездаў «Бухенвальдский набат». Публіку ўразіў драматычны барытон маладога сьпевака, несавецкая зьнешнасьць і манера выкананьня. **Сьпяваў Магамаеў з опэрным размахам, разьдзьмуўшы ноздры, раскрыліўшы рукі, і быў падобны да рэактыўнага Ту-104 на ўзьлёце.** Пасьля таго набыў папулярнасьць і «Бухенвальдский набат». Песьню сталі выконваць хоры мастацкай самадзейнасьці, якія за хрушчоўскім часам былі ледзь не на кожным прадпрыемстве.

У 1964 годзе Мусьлім Магамаеў стажавалася ў мілянскім тэатры Ля Скаля. Адтуль ён прывёз пару балённевых плашчоў і некалькі навачасных італійскіх песень. Сярод іх была песенька «В дорогу». Народ яе называў больш мудра-

геліста: «Эгэ-гэй, халі-галі». На яе матыў стварылі процьму саматужных тэкстаў: і «Самагон самі гонім, самагон самі п'ем», і «Каменный век, пещера среди гор», і «26-го — все люди крепко спят...» — гэта пра ташкенцкі землятрус.

Аднак самым забойным магамаеўскім гітом была **«Королева красоты»**. У жаночых інтэрнатах кружэлку з запісам «Королевы» круцілі амаль няспынна.

У 1966 годзе Магамаеў зьнік. Нарадзіліся самыя неверагодныя чуткі. **Казалі, што Магамаева пасадзілі за згвалтаваньне й што сьпявачка Мая Крысталінская пасьля таго спрабавала засіліцца.** Як доказ згадвалі хусьцінку, якую сьпявачка стала завязваць на шыі. Насамрэч Магамаеву ўчынілі ідэалгічную прафіляктыку пасьля таго, як ён спрабаваў застацца на год у Францыі.

Вяртаньне «бакінскага салаўя» на эстраду было трыюmfальнае. І апагеям трыюmfу стала песьня «Свадьба». «А где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала», — сьпяваў Магамаеў.

У песьні было столькі патаснага бязьмежжа, у голасе сьпевака — столькі трапяткой асалоды, што жанчыны-саракоўкі мэдытатывуным чынам станавіліся нявестамі й ляцелі на конях па вясковай праселіцы, і поруч, абдымаючы іхны распаўнелы стан, ляцеў жаніх — зорка савецкай эстрады Мусьлім Магамаеў\*.

\* *Слухач У.:* Чаму Мудроў нічога не сказаў пра міністра, пасла, члена ЦК Палада Бюль-Бюль аглы, празванага ў народзе салавей, сын салаўя?!

*Рэдакцыя:* У Мудрова самога такое прозьвішча, што як ён не сказаў, так і будзе.

**К**ішэнныя радыёпрымачы, кажучы сучаснай мовай, былі напраўду забойнай фішкай. Яны атрымалі назву транзыстараў.

## Транзыстары

Калі ў пачатку 1960-х на люднай вуліцы зьяўляўся маладзён, у якога са штаноў гучала клясычная музыка, усе з зайздрасцю глядзелі яму ўсьлед, а вясковыя бабулі нават хрысьціліся.

Памятаю сваё захапленне, калі мне далі патрымаць «Неву» — першы савецкі кішэнны радыёпрымач. У вольным продажы такога дзіва не было, і зьявіліся майстры, якія сталі іх саматужна збіраць. Балазе, адпаведныя радыёсхемы друкаваліся ў часопісе «Радио». Дэталі выносілі з заводаў, сёе-тое прывозілі з войска. У якасці корпусу выкарыстоўвалі звычайную мыльніцу.

Хутка зьявіліся транзыстары маркі «Старт» і «Мечта». Яны былі большыя і ўжо ня лезлі ў кішэню. **Неўзабаве транзыстары сталі выпускаць у скураным чохле й з даўгім раме́нчыкам.** Цяпер іх можна было насіць, як і фотаапараты — на плячы.

Пры канцы 1960-х зьявіўся першы пераносны транзыстар з кароткімі хвалямі, называўся «Спидола». Каб яго набыць, адмыслова ездзілі ў Рыгу, дзе іх выраблялі. Крыху пазьней у крамах сталі зьяўляцца «ВЭФы» й менскія «Акіяны». Паміж іх уладальнікамі адразу ж узнікла спрэчка: які прымач лепшы? «ВЭФ» быў таньнейшы

(каштаваў 90 рублёў з капейкамі), лягчэйшы й больш якасны ў гучанні. **Затое наш «Акіян» меў драўляны корпус, і гэта кампансавала ўсе яго недахопы.**

Летам 1971 году вечаровыя вуліцы поўніліся замарачным шумам глушылак, песнямі савецкіх кампазытараў і поклічамі радыёстанцыі «Юность».

Узнікла мода — прайсьціся з транзыстарам па бродзе («бродам» называлі цэнтральную гарадскую вуліцу). Насілі прымач на левай паўсагнутай руцэ, а правай круцілі ручку настройкі. Антэну пры гэтым трэба было выцягнуць на поўную даўжыню. **Ішлі паволі, валюхаста, з пачуцьцём уласнае годнасці.** Звычайна настройваліся на музычны канал. У крайнім выпадку ўрубалі «Голас Амэрыкі». На той хвалі звычайна лютавала глушылка. Праўда, уключыўшы «Voice of America», часам азіраліся — ці не ідзе сьледам міліцыянт. За дэманстрацыюнае праслухоўваньне «варожых галасоў» можна было патрапіць у пастарунак.

З транзыстарамі па бродзе хадзілі толькі адно лета. Прымачоў стала шмат, а калі ён у кожнага ў руках, гэта ўжо ня модна.

Многія з тых прымачоў яшчэ й сёньня працуюць. Зайдзі ў кухню да любога старога адраджэнца. Што пабачыш на падваконьні? Правільна... Пашарпаны транзыстар\*.

\* *Слухачка П.:* І чайны грыб! Дапамагае ад печані, танзыліту, энтэракаліту, дыфтэрыі, тыфу, грыпу, ангіны, гемарою, гіпатаніі, раку, эпілепсіі й запораў, а таксама працьвярозьвае! Званіце (...) 91-272-97.

*Рэдакцыя:* Мы ня п'ем.

**К**алі ідэалыгічны кантэкст стаў губляць ранейшыя дакладныя арыенціры, у сярэдзіне 1960-х савецкая эстрада пачала вэстэрнізавацца — дакладней, італізавацца.

## Гаравец Эміль

У этэры загучалі песенькі Сан-Рэма, пакладзеныя на нехлямяжыя расейскія тэксты. Сьпяваў іх, афарбоўваючы сьціплы побыт савецкіх слухачоў крозаю сьвяточнасьці, дагэтуль нікому не вядомы Эміль Гаравец. Спачатку ён прасьпяваў гарэзьліваю канцанэту «Люблю я макароны», потым «Музыку» кампазытара Маскероні. Нарэшце, пад скляпеньнямі канцэртных заляў залунала знакамітая «Катарина».

— Ка-та-ри-ина, ну дела, — «Ну, дела», — падпявалі Гараўцу саксафаністы аркестру, падхапіўшыся на ногі.

У майго сябра была кружэлка з «Катариной», дык мы, гарэзы, сабраўшыся пасьяля ўрокаў, часта яе круцілі. Гучнасьць рабілі на поўную шпулю, ды яшчэ дапамагалі саксафаністам, гарлаючы разам зь імі, апрача «Ну, дела», яшчэ «Охо-хо» і «Брось, сними!». Неўзабаве прыходзіла стогадовая бабуля, якая жыла паверхам вышэй, паведамляла, што яе мучае галаўны боль і што яна пойдзе скардзіцца на нас участковаму\*.

\* *Слухачка Ё.:* Я таксама дазванілася да Мудрова, ён засьпяваў, і зараз я сама іду ў міліцыю.

*Рэдакцыя:* Аўдыётэрарызм ня пройдзе!

На тле сёньняшняга электроннага саўнду выканальніцкія навароты 1960-х выклікаюць усьмешку. Між тым у Гараўца было тое, чаго няма ў сучасных сьпевакоў. У яго быў голас. Лёгка й рухавы тэнар, зь якім ня сорамна было зьявіцца нават на сцэне мілянскай Ля Скалі.

**Гаравец прыныпова не сьпяваў песень пра партыю й камсамол, ды яшчэ не забўся, як іншыя ягоныя супляменьнікі, на свае карані й пэўны час гастралюваў па краіне з праграмай габрэйскіх народных песень.** Праграму гэтую неўзабаве прыкрылі. За брэжнеўскім часам на сцэне, як паказьнік росквіту нацыянальнай палітыкі, у кожным канцэрце выконваліся песні й танцы народаў СССР. Але габрэйскія песні й танцы былі пад забаронай.

Дэманстрацыя сьпеваком нацыянальнай існасьці не засталася без увагі кампэтэнтных органаў, і ў 1972 годзе Эміль Гаравец вымушаны быў эміграваць. Напярэдадні ад'езду ён пабываў з канцэртамі ў Беларусі й выступаў у маім Наваполацку.

На Захад тады падаліся многія майстры савецкай эстрады: Мондрус, Татлян, Мулерман, Вядзішчава, Бродзкая. **Запісы зь іхнымі галасамі размагніцілі, і больш пра тых майстроў ня згадвалі.** А Гараўца згадвалі як СМІ, так і ідэалыгічныя работнікі. Яны сьцьвярджалі, што Гаравец, седзячы ў Амэрыцы, кроіць скуры ў нейкай саматужнай майстэрні. Насамрэч той па-ранейшаму сьпяваў і ўвадначас працаваў на радыё.

Памёр сьпявак у 2001 годзе. І дай Бог, каб у XXI стагодзьдзі на абшарах былога Саюзу нарадзіўся чалавек з такім прыгожым тэнарам, які быў у Эміля Гараўца.

страшныя  
фоткі



Лет мары

Перадавая савецкая навука абвясціла на пачатку 1970-х пра стварэнне новай гістарычнай супольнасці — савецкага народу. Народу, які ў рабочых спэцоўках, бастонавых гарнітурах і скафандрах асвойваў космас, змагаўся за мір і будаваў святлую будучыню.

У адзіную супольнасць народ аб'ядноўвала памежная варта, якая трымала межы на замку, ды такая важная дэталі туалету, як мужчынскія трусы, вядомыя пад назвай сямейных. Былі яны аднаго неабдымнага фасону, шліся з чорнага сатыну й насіліся ад берагоў Сожу да Бугу. Сатын у працэсе нашэння выціраўся й выгараў, набываючы блякла-шэры колер.

Былі ў гэтай мужчынскай бялізне яшчэ дзве праблемы: калашыньне трусоў сьпераду камечылася ў гафрэ, агаляючы элементы таго, што было пад імі. Другая праблема — гумка, якая з часам пераціралася, напятасьць слабела, і трусы паволі спадалі. Добра, калі яны пачыналі спадаць дома.

А калі падчас выступу на партыйным сходзе? У такой сытуацыі адно выйсьце — раскалупаць лядашчы сатын, выцягнуць сантымэтраў на дзесяць гумку й завязаць вузлом. Вузел, што праўда, муляў бок, але трусы трымаліся. Для тых, хто ніколі не завязваў такіх вузлоў, паўтару: іншых фасонаў у продажы не было.

«Сямейнікі» шылі зьняволеныя жанчыны ў гомельскай калёніі УЖ-15/4. Абазнаныя людзі, перш чым нацягнуць абнову, няўцямна мармыталі: «З «чацьвёркі».

Трусы хоць і называлі сямейнымі, але ў іх хадзілі й на пляж, і да ўроляга, і, дапушчаю, нават да каханкі.

Вядомы скульптар савецкага часу Заір Азгур зрабіў безліч помнікаў адзеньню. Вось Якуб Колас сядзіць на плошчы свайго імя ў штанах з адваротамі. А вось на плечы Сталіну чуйная разьбярская рука сьцярожка накінула шынель. Згадаю й піянера ў караткаватых, за калена, на гавіцах з гузікамі ўнізе.

Дзіўна, але няма помніка чалавеку ў сямейніках. Зьбіральны вобраз гіпсавага беларуса савецкага часу асабіста мне ўяўляецца мужчынам сарака зь лішкам гадоў. Крыху гарбаваты, з пукатым чэравам, галава ссунутая наперад у чаканьні сьветлага заўтра. І левая рука прытрымлівае нацягнутыя вышэй пупа трусы сямейныя\*.

-----  
\* Слухачка Ж.: Ну гэта ўвогуле — да такога даўмецца!  
Рэдакцыя: Стараўся.

**С**а школай многіх звязваюць сьветлыя пачуцьці. Хтосьці згадвае першае каханьне, нехта — першую настаўніцу, іншыя з журботнай усмешкай думаюць пра бярозкі й клёны, што сустракалі іх ля школьнага ганку. Мае ўспаміны маюць вэрбальны характар: пры слове «школа» памяць пачынаюць сьвідраваць вершыкі, якія выгукваў на ранішніках ды зборах і якія іначай як заняпадам лексычнай культуры не назавеш.

Літ-

ман-

таж

Савецкія сьвяты адзначалі ў школе паэтычнымі штудыямі, якія менавалі мудрагелістым словам «літмантаж». Напярэдадні сьвята клясная кіраўнічка альбо піянерважатая раздавала паперчыны зь вершамі. Сьвяточным днём мы мусілі напераменку чытаць іх са школьнай сцэны.

«Они сегодня думают о том, чтобы людей побольше уничтожить», — пачынаў нехта зычна й звонкагалоса. «А мы за домом строим новый дом, и те дома хотим ещё умножить!» — тураваў яму другі чытальнік.

«Они готовят новую войну и бомбой атомной грозят народам», — прамаўляла чорнавалосая выдатніца. «А мы растём...» — здушана мармытаў бялявы двоечнік і зацкавана апускаў голаў. У залі, дзе сядзелі першаклясьнікі, прабягаў трывожны гоман. «А мы... растём...» — падганяла з-за кулісаў піянерважатая. Небарака, аднак, маўчаў, яшчэ больш панурваў галаву, і вушы яго-

ня хваравіта пунсавелі. «Спокойно... в вышину...» — шапятліва падказвала выдатніца. Двоечнік маўчаў, і піянерважатая, з інтанацыяй гістэрыкі, гукала: «А мы растём спокойно в вышину под нашим мирным, светлым небосводом! — і, выцершы ўпрэлы лоб, суцішна давала: — Звар'яець можна».

Падобныя замянікі надараліся вельмі часта. Сталая задача ахапіць літмантажом ня толькі кемлівых ды звонкагалосых, але й тугадумлівых ды шапялявых.

Асабліва запомніліся літмантажы з нагоды **жаночага сьвята 8 сакавіка**. Пачыналіся яны паэтычным аповедам пра нядбайнага сына. **«Усталая с работы пришла под вечер мать и видит, что у сына не прибрана кровать...»** Вершы гэтыя мы чыталі са сцэны сем гадоў запар. На маю долю ўвесь час выпадалі радкі: «Ты, мама, про Гайдара мешаешь мне читать» (меўся наўвеце дзед вядомага расейскага рэфарматара — пісьменьнік Гайдар). У трэцяй клясе я з такім натхненьнем выгукнуў тэкст, што нават пукнуў ад паўнаты пачуцьцяў\*.

**Літмантажная паэзія, як выглядае, найбольш запала ў душу літаратурным рэдактарам.** Я бачыў у адной рэдакцыі паэтычны рукапіс, шчодр пакрысьлены й пазначаны забойнай, з прадзіраньнем паперы, выснавай: «Літмантаж!».

\* *Слухач А.*: Шпэнглер лічыць, што кожнае прыватнае жьцьцё зь неабходнасьцю паўтарае ўсе эпохі цывілізацыі, да якой належыць.

*Рэдакцыя*: Вы звужаеце філягенэз Гэкеля да адзінкавай культуры.

**З**а саветамі амаль усе напоі прадаваліся ў шклянным посудзе, і здаць яго потым было вялікай праблемай.

## Шклатара

Перш як несці шклатару на пункт прыёму, бегалі спраўджаць — якія бутэлькі прымаюць. Потым таропка клалі посуд у сеткі й падбегам, з гучным бразгатам, выбягалі з кватэры. **Сьпяшацца было чаго: пакуль дабяжыш да пункту прыёму, там можа зьявіцца абвестка: «Бутэлек не прымаем. Няма тары».** Пісаліся абвесткі на абрыўку шэрай абгортачнай паперы й падпісваліся гучным словам «Адміністрацыя».

Бутэлькі прымалі ня ўсе. З-пад імпартнага віна ня бралі зусім, з-пад шампану й аб'ёмам 0,7 літра калі й бралі, дык вельмі рэдка. Самыя хадавыя былі паўлітровыя бутэлькі. За іх давалі 12 капеек.

Прыёмшчыца ўважліва правярала кожную бутэльку, тыцкаючы пальцам у рыльца. Калі рыльца хоць крыху вышчарбленае — адстаўляла бутэльку ўбок. Падазроныя пляшкі нюхала. Калі якая пахла самагонкай — таксама адстаўляла. Да сярэдзіны 1960-х самую папулярную тады «Маскоўскую гарэлку» закаркоўвалі з дапамогаю белага сургучу. Яго трэба было абабіць. **У сярэдзіне 1970-х загадалі зьдзіраць з посуду налешкі. Дзеля гэтага поўнілі ванну й запускалі туды бутэлькі. Налешкі адклеіваліся й падалі на дно.**

У каго не было ванны, тым даводзілася, з мацюкамі, скрэбці шклапосуд нажом.

Пунктамі прыёму шклатары былі нягеглыя, сто гадоў не рамантаваныя летнія павільёны, якія стаялі на задніх дварах. Людзі (а зьбіраліся звычайна вялізныя чэргі) стаялі на дварэ й выстаўлялі бутэлькі ў невялічкае акенца. Пункты прыёму былі з трох бакоў застаўленыя паламанымі скрынямі. Я быў сьведкам, як нейкія хлопцы, прачытаўшы аб'яву, што тары няма, прынеслі з дому малаток і цэвікі й давалі да ладу некалькі скрыняў. За гэта прыёмшчыца ўзяла іхны посуд.

Вялікай праблемай было й здаць слоікі, асабліва малой ёмістасьці. Адноўчы, у чарзе ля пункту прыёму, я пачуў размову, якая кардынальна зьмяніла мае кулінарныя густы. Адна цётка прынесла здаваць слоікі з-пад маянэзу, і яе знаёмая, скасіўшы на іх вока, паведаміла:

— А я маянэзу ніколі не бяру.

— Чаму? — запыталася ўладальніца слоікаў.

— У іх мачу здаюць. А потым мэдсёстры мыюць ды сюды прыносяць.

Пасьля той размовы я не ўжываю маянэзу.

Праблема здаваньня бутэлек падымалася ў друку. Пра тое пісала нават «Літаратурная газета». На той час гэта цягнула на палітычнае вальнадумства. Відаць, развал Саюзу й пачаўся з праблемных артыкулаў пад назваю «Дзе здаць шклатару?»\*.

-----

\* *Слухач Р.:* Вы хоць самі разумеете, што кажаце?!

*Рэдакцыя:* Як казаў сьвяты Аўгустын: «Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio».



**Я**й мае адналеткі пра-  
чыналіся ад бразгату на калідоры: маці ставілі  
раніцою чайнік на керагаз.

## Керагаз

Загнанае ў баракі насельніцтва гатавала ежу на керагазах альбо на прымусах. У цёмных барачных калідорах яны стаялі шыхтом, каля кожных дзвярэй. Страшныя, закураныя. І адранку, калі іх разам запальвалі, у калідоры было не прадыхнуць ад густога смуроднага чаду.

Самымі папулярнымі былі керагазы зь дзэвюма фаеркамі вытворчасці Віцебскага заводу металёвых вырабаў. У віцебскіх керагазах, дзеля бясьпекі, ёмістасць з газай месцілася збоку, на пэўнай адлегласці. Але ўсё адно былі выпадкі, калі яны выбухалі сінім агнём. Апавядалі, як адна жанчына так згарэла. Керагаз успыхнуў, падпаліўшы спадніцу.

Да керагазаў прыкладаліся інструкцыі карыстання. Я па адной такой інструкцыі вучыўся чытаць, і на ўсё жыццё запамніў, што нельга ўжываць бэнзін замест газы, пераносіць запалены керагаз зь месца на месца й трымаць яго запаленым больш як тры гадзіны запар. А яшчэ

запомніў, што нельга дапускаць поўнага выгарання газы, бо ад гэтага псуецца кнот.

Прымус быў больш дасканалы эстэтычна: ён **увесь быў увабраны ў металёвы кажуха са сьлюдзяным акенцам пасярэдзіне**. Празь яго было відаць, гарыць агонь ці не. Газа падавалася да фаеркі помпай, і прымус, калі на ім штосьці смажылі, ціхенька сіпеў.

Прадавалі газу ў адмысловых крамах — несамавітых цагельных будках. Стаялі яны звычайна на гарадзкой ускраіне. Літар газы каштаваў 4 капейкі. Яе налівалі з дапамогаю рознакалібровых леек у бутэлькі, 20-літровыя бітоны ды ў іншыя закрытыя посуд. **Яшчэ ў тых крамах прадаваліся кнаты для керагазаў — шырокія, сплеченыя з баваўняных нітак стужкі**. Завозілі іх рэдка, па іх адразу выстройваліся чэргі, і бралі кнот ня толькі сабе, але й для сяброў ды знаёмцаў.

Керагаз цяпер — гістарычны ўтыль, згадка далёкай маладосьці. Аднак суворыя рэаліі часу й новыя цэны на газ, якія выстаўляе Расея, могуць вярнуць яго да жыцця\*.

І, магчыма, раніцою зноў будзеш прачынацца ад груку. І на мяжы явы й сну ў думках паклічаш маці. І толькі тады ўцяміш, што гэта ўнук вярнуўся на золку з пагулянкі й паставіў чайнік на керагаз.

-----

\* *Слухачка Я.*: Вы хоць разумеете, што сказаў сьвяты Аўгустын?!

*Рэдакцыя*: Калі не пытаюцца — разумеем, калі трэба патлумачыць — ня ведаем. Не раўнуючы як саюзная дзяржава.

Гаворка не пра паэтычныя зборнікі, а пра агульныя шпыткі, куды дзяўчаты запісвалі розную непатрэбшчыну.

## Сьпеўнік дзявочы

У тых шпытках можна было знайсці тэксты папулярных песень, мудрагелістыя выслоўі, гісторыі пра школьныя любшчы, варажбу («Спатык-несяся — чакай знаёмства з хлопцам»), а таксама інтымныя дзённікі.

Старонкі сьпеўніка багата ілюстраваліся — як малюнкамі ўладальніцы, так і часопіснымі здымкамі сьпевакоў ды актораў. На той час пра нейкі там глямур не было й гаворкі, здымкі выразалі з часопісу «Здоровье» ды бюлетэню «На экранах Беларусі». Ляпілі й фатакарткі актораў. Яны прадаваліся ў газетных шапіках, 9 капеек за штуку.

Аднак пачынаўся сьпеўнік эстэтычнай дыспазыцыяй. На першай старонцы, пад жарай вярцінай, месціўся пералік: мой улюбёны колер — блакітны; мая ўлюбёная кветка — незабудка; маё ўлюбёнае імя — Віталік; мой улюбёны актор — Алег Відаў. Пералік быў даволі зьмястоўны — тут табе й песні, і фільмы, і нават свойскія жывёлы. Некаторыя пісалі й імя каханага хлопца, але гэта рабілі самыя сьмелыя й адчайныя.

Прысутнічала й паэзія. Гэта былі вершы паэта Эдуарда Асадава. Прынамсі, верш «Шли, смеясь, по набережной хмурой парень со спортивной

фигурой и девчёнка — тонкий стебелёк» быў у кожным сьпеўніку. Слова «девчонка», дарэчы, пісалі праз «ё», і наагул сьпеўнікі стракацелі памылкамі. Яшчэ адным гітом быў верш ананімнага аўтара з наступным зачынам: «Появился у нас мальчишка в классе — красив, как вешняя заря».

Празаічны разьдзел зьмяшчаў шчымлівыя аповеды пра каханьне сяміклясьніцы й дзесяціклясьніка. Герой пры канцы аповеду гінуў — яго забівалі хуліганы. І калі небарака, з нажом у сэрцы, падаў, з-пад крыса балённевай курткі выпадалі тры чырвоныя ружы, якія нёс каханай.

Апошні разьдзел складаў дзённік. Пісаўся ён, як правіла, у інфантальна-гарэзьлівым ключы. Кшталту: «Хімічка, зараза, уляпіла двойку. Кантрольная па геамэтрыі — 3. Увечары хадзілі зь Іркай на танцы. Круцілі на ўсе 5!»\*

Сьпеўнік хавалі ад чужых вачэй і давалі пачытаць толькі самым блізкім сяброўкам. Здаралася, што хлопцы-аднаклясьнікі яго перахоплівалі й пачыналі публічнае чытаньне — з рогатам і нецэнзурнымі камэнтарамі. Потым, праўда, вярталі, намаляваўшы пад вокам улюбёнага актара сіні ліхтар і забясьпечыўшы кіназорку мужчынскім начыньнем неверагодных памераў. Былі выпадкі, што дзяўчаты потым пераходзілі ў іншыя школы, а то й рэзалі сабе вены.

Так што гэта была страшная рэч, дзявочы сьпеўнік.

\* Слухачка Ў.: На фільмаскоп не прыйшоў, на веліку не катаў, а сьпеўнік стырыў. Давайце адрас!  
Рэдакцыя: Няма таго, што ранш было... Адрас: mudrou@tam.by

**З**накам высокага сацыяльнага статусу за савецкім часам была пыжыкавая шапка. Набывалі пыжык у закрытых размеркавальніках, і яго насілі збольшага кіраўнікі найвышэйшага рангу. У 1960-я прыстойнай зімовай шапкі дастаць было амаль немагчыма.

## Пыжык

Вечаровай парою хадзіць у футравай шапцы было небяспечна: яе маглі зняць злодзеі. Маглі таксама скрасьці з шатні, таму гардэробшчыкі часта адмаўляліся іх прымаць.

Распавядалі страхотлівую гісторыю пра двух злодзеяў, якія кралі шапкі ў вакзальных прыбіральных. Заходзілі ў суседнюю кабінку, цягнулі руку праз перагародку, здымалі зь якога ёлупня галаўны ўбор, і, пакуль той нацягваў штаны, зьнікалі ў вакзальным натоўпе\*.

Як сьведчаць абазнаньня людзі, менавіта з-за пыжыка пры канцы 1960-х зьнялі з тэлеэтару перадачу **«Клуб весёлых и находчивых»**. Там адзін студэнт згадаў песеньку «Чыжык-пыжык, дзе ты быў?», а другі студэнт паведаміў, што чыжык прыляцеў, а пыжык і дагэтуль не зьявіўся.

\* *Слухач Ш.:* Ёлупень — на санскрыце BhautapAya SaMskAra Dhakhola, што азначае «нехлямяжы, які яшчэ не ачысьціўся, ужо бяз шапкі».

*Рэдакцыя:* А на дзяржаўнай мове: «Ідыёт самы настаяшчы».

Адзіны фасон, які быў у продажы, гэта вушанка з чорным дэрматынавым верхам. Іх потым нацягнулі на вушы в'етнамцы, што прыехалі да нас на вучобу, і шапкі ад той пары сталі называць в'етнамскімі. **Зімою пасланцы братняй краіны мерзэлі ў тых вушанках, і нашы жартуны, ляпнуўшы якога пасланца па сьпіне, жартам пыталіся: «Ну што, зьмерз, Маўглі?»**

Праз адсутнасьць зімовых шапак многія хадзілі зімою ў кепурках, нацягваючы іх то на адно, то на другое зьмерзлае вуха. **Верхам раскошы была шапка з фарбаванага ката.** Хто з маладзёнаў яе насіў, абавязкова адрываў брылёк і насоўваў на вочы. Пасьля таго бачыў перад сабой толькі два мэтры дарогі. Міліцыянты рабілі маладзёнам заўвагу, тыя пасьпешліва прыўздымалі брылёк, але тут жа й апускалі, калі міліцыянты адыходзілі.

На мяжы 1960-х і 1970-х зьявіліся вушанкі са штучнага футра. Былі яны цяжкія, галавы амаль ня грэлі, і варсіны непрыемна калоліся. **Аднак мы, маладыя бітнікі, зімовых шапак наагул не насілі.** Ідзеш у школу, мароз за дваццаць, аж веі зьліпаюцца, а мы з голымі галавамі. Потым, у школьным калідоры, крутнеш зьбялелае вуха, а яно так і застаецца скручанае. Так што даводзілася прыпадаць да гарачай батарэі, каб адагрэць адубелую галаву.

У 1970-я зьявіліся саматужныя шапкі з труса. Былі яны каляныя, як кардонка. Мне падаравалі адну такую шапку беллага колеру, дык яна неўзабаве стала зялёная. Аддаў яе потым бацьку. Той доўга круціў шапку ў руках, зазіраў у нутро й нацубіў са словамі: «Рабоча-сялянскі пыжык».

**У** краме — не прадых-нуць! Пахне нейкай гнілізнай, людзікім потам, танным «Шыпрам». На атрутна-зялёнай сцяне вісіць схема разьбіраньня тушы. Туша нагадвае відарысы Грузінскай ССР. Саміх туш — ні цэлых, ні разабраных — не назіраецца. Паліцы пустыя. Адно з абеду выкінулі вараную каўбасу за 2.20, і добрая сотня чалавек душыцца ля мясновага аддзелу.

## Каўбаса

за 2.20

«Женщина, уйдите!» — прамаўляе інтэлігентка ў зьбітым на вочы капялюшыку, і цётхна ў махеравай шапцы хуткагаворкай адказвае: «Я занімала вочарадзь». «Ганіце яе, трэці раз займае!» — гарлаюць ззаду. **«Гэнаму ня ўзважвайце! Улез без чаргі!»** — гукае, ужо ля самых вагаў, старая порхаўка, спрабуючы адсунуць убок свайго аднагодку — мужчыну з ордэнскімі калодкамі на пінжаку. **«Па чатырыста грамаў давайце!»** — далятае з канца чаргі, і ўстурбавана-ваўнічых людзей, што сабраліся ў краме, мірыць прадавачка. Яна крычыць касірцы: «Маша, больш не выбівай!»

Брэжнеўскай парой савецкі соцыюм вярнуўся ў паганскі час, стварыўшы сабе фэтыш фалічнай формы. Ім стала палка варанай каўбасы за 2.20. Яна была заўсёды ў дэфіцыце, і па каўбасу ехалі ў Вільню, Рыгу й Талін. І нездарма «Чайку» — фірмовы цягнік, які лу-

чыў Менск з Талінам і з усімі згаданымі гарадамі, — называлі **«каўбасным экспрэсам»**. Выкульваючыся зь цягніка, прыціснуўшы пад пахай ужо ладна пратухлую каўбасіну, жонкі захоплена паведамлялі мужам, якія сустракалі іх на пэроне: «Божухна! Чаго толькі там няма! І «доктарская», і «чайная», і сасіскі па 2.10!»\*

У выпадку з каўбасой форма рашуча пераважала над сутнасьцю. Людзей мала цікавіла, з чаго яна зробленая. Між тым мяса ў каўбасе паспяхова замянілі крухмал, цэлюлёза й штучныя фарбавальнікі. Нават галодны сабака, нюхнуўшы кінутае яму каўбаснае колца, адмаўляўся ад пачастунку й незадаволена чмыхаў. Распавядалі, што работнікі мясакампінатаў, пабачыўшы, з чаго робіцца згаданы прадукт, рашуча выключалі каўбасныя вырабы з рацыёну.

Каўбаса ўвайшла і ў фальклёр. Апавядалі паказку пра тое, як амэрыканскі прэзыдэнт Ніксан, завітаўшы ў 1974 годзе ў Менск, набыў 300 грамаў лівэрнай каўбасы. Спакусіўся танным коштам і вырашыў наладзіць вытворчасць лівэркі на радзіме. Здаў прадукт у лябараторыю й атрымаў адказ: «У вашым кале яйкі глістоў ня выяўленыя».

Вяртаючыся да пляну стварэньня помніка беларусу савецкай эпохі, згадаем адну дэталь. У правай руцэ ён павінен трымаць скіпэтгар разьвітога сацыялізму — здабытую ў шматлюднай чарзе палку каўбасы за 2.20.

\* *Слухач III.*: AkSAramadyamAMsAda, як кажуць у Гімалаях: ня пі алькаголю, ня еж мяса, ня лезь без чаргі. Іначай вашу перадачу чакае лёс каўбасы.

*Рэдакцыя:* Вашы словы ды Буду ў вушы.

Савецкі кіраўнік Мікіта Хрушчоў быў палітык неадукаваны, але экспансіўны. У палітыцы ён наагул у жыцці ён шмат імправізаваў і ўрэшце стаў асноўным героем ананімнай паэтычнай творчасці эпохі разгорнутага будаўніцтва камунізму.

## Пра Мікіту і Лёньку

Зь дзяцінства памятаю вершык, які чыталі на расейска-беларускай трасянцы:

*Ты Гагарин, ты могуч,  
Ты летаеш вышэ туч.  
Паляціш ты на арбіту,  
Прыхачі з сабой Мікіту.  
Калі будзе месца ззаду,  
Прыхачі яшчэ Загладу.  
И по просьбе всей страны  
Ты спусти его с Луны,  
Каб ён, лысы свінапас,  
Не муціў рабочы клас.*

Надзея Заглада, што згадваецца ў вершы, была зьвеньнявой калгасу ў Жытомірскай вобласці. У 1961 годзе ёй далі Героя сацыялістычнай працы за рэкордныя паказьнікі ў вырошчваньні кукурузы — любёнай хрушчоўскай сельгаскультуры.

Асабліва шмат эпіграмаў ды прыпевак, прысьвечаных Хрушчову, зьявілася напярэдадні ягонага сыходу з палітычнай сцэны. Менавіта тады загучала эпіграма: «Жили-были три бандита: Гитлер, Сталин и Никита. Гитлер резал, Сталин бил, Никита голодом морил».

Пасьля таго як Хрушчоў зьявіўся з пасады, па руках сталі хадзіць цэлыя вершаваныя паэмы, прысьвечаныя ягонаму жыццю і палітычнай дзейнасьці. Адна з паэмаў называлася «Кому на Руси жить хорошо», і ў яе фінале Мікіта Хрушчоў быў згаданы поруч са сваім пераемнікам — Леанідам Брэжневым. На вынесенае ў загаловак пытаньне аўтары адказалі: «Хрущёву и Брежневу, остальным — по-прежнему».

Між тым не пасьпеў Леанід Ільліч, як кіраўнік партыі, зачытаць першае інаўгурацыйнае спавешчаньне, як нарадзілася трапная эпіграма: «Брови чёрные, густые; речи длинные, пустые»\*. Хутка зьявілася і першая вершаваная паэма, прысьвечаная Леаніду Ільлічу. Стылізаваная яна была пад вершы дзіцячай паэткі Агніі Барто:

*Это что за Бармалей  
Лезет к нам на мавзолей?  
Он густые брови носит,  
Внятно слов не произносит...*

З часам любая палітычная падзея ў краіне знаходзіла адлюстраваньне ў **паэтычным самвыдаце**. Варта было абмяняць чылійскага камуніста Карваліана на расейскага антыкамуніста Букоўскага, як тут жа па курылках і піўніцах пачаў гуляць вершык:

*Обменяли хулигана  
На Луиса Корвалана.  
Где ж найти такую б...  
Чтоб на Лёньку обменять?*

Да гонару беларускіх паэтаў, яны антысаветчынай не займаліся, і не пакінулі вершаў пра Мікіту і Лёньку.

\* Слухач К.: Прыгожы быў малдаван!  
Рэдакцыя: Гэта Сталін першы сказаў.

**З**а саветамі заўсёды нешта забаранялі й зь нечым змагаліся. На маёй памяці змагаліся з кароткімі спадніцамі, з жаночымі нагавіцамі, з абстрактцыяністамі, з царкоўнікамі, з абстрактнымі гуманістамі, з жуйкай і яшчэ немаведама з чым. Самае зацятае змаганьне разгарнулася з даўгімі валасамі ў хлопцаў.

## Валасацікі

Першыя валасацікі — такую мянушку атрымалі ў савецкім друку доўгавалосыя маладзёны — зьявіліся на менскіх вуліцах у 1965 годзе. Напачатку валасы былі ня надта даўгія: закрывалі лоб ды паўвуха. Моду на такі хайр спарадзіла група «Бітлз».

**Я пачаў зарастаць у сёмай клясе. Бацька парываўся выгнаць з хаты, у школе не дапускалі да заняткаў, а цёткі-суседкі, якія цэлымі днямі сядзелі ля пад'езду, гукалі ў сьпіну: «Валасацік з шостаў кватэрн... Ідзець, і кудлы на варацніку. Якая пахабшчына!»**

Слова «валасацік» мела адмоўную канатацыю — і было зьбіральным вобразам дробнага злодзея. Хтосьці надзьмуў у тэлефоннай будцы. Хто надзьмуў? Валасацікі. У цёткі Хадоры абтрэсьлі сад. Хто абтрос? Валасацікі.

Калі вучыўся ў дзясятай клясе, ля дзв'ярэй дзяжурылі настаўнікі, якія не пускалі на заняткі, з-за даўгіх валасоў, мяне ды маіх сяброў — Валеру Шлыкава й Толіка Рыбікава.

Мы тады сталі залазіць у школу па супрацьпажарнай лесьвіцы. Узьлезем на дах, прабяжым між комінаў — і нырцуем у паддашкавы люк. Лазілі так цэлы месяц, аж пакуль у школу не прыехалі нейкія правяральшчыкі. Угледзелі ў акно, як вучні лезуць па супрацьпажарнай лесьвіцы. Падбеглі да люка, і Толік Рыбікаў, калі скакаў долу, на некага там ускочыў. Карацей, давялося абкарнацца пад нулёўку.

Гэта было на пачатку 1971 году. Наступным разам я завітаў у цырульню толькі празь пяць гадоў. Дый тое па накіраваньні ваенкамату. Звычайна, калі прыпакала, мяне стрыг Валера Шлыкаў. А дапакала часьцяком. Я тады ўжо вучыўся ў інстытуце, і некаторыя выкладчыкі вельмі хваравіта ставіліся да даўгіх валасоў. **Памятаю, адзін, на прозьвішча Елін, пабачыўшы мяне, мармытаў: «Вам можна граць бабуягу бяз грыму».** Другі, выкладчык гісторыі КПСС Чунароў, тыцкаў падчас лекцыі пальцам у мой бок і прамаўляў: «Вось і бацька Махно калісьці трос кудламі».

І сёньня, згадваючы тых выкладчыкаў і сваю няўрымсьлівую маладосьць, кожны раз задаволена пасьміхаюся. Ад усьведамленьня, што быў у савецкім тэатры абсурду ня стрыжаным боўдзілам, а валасацікам\*.

\* *Слухач Ю.*: Цікава ведаць: у заалёгіі валасацік — гэта праснаводны гідрабіянт *Gordius aquaficus*, а ў геалёгіі, наадварот, горны крышталь *SiO<sub>2</sub>* з рутылам *TiO<sub>2</sub>*.

*Рэдакцыя:* Не, ужо нецікава.

Сеньня на поліэтыленавыя торбы, нават з самым забойным малюнкам, ніхто не зьвяртае ўвагі. А на пачатку 1970-х варта было на вуліцы зьявіцца маладзёну з торбай, на якой гарэлі літары «**Marlboro**», як аднагодкі зыркалі яму ўслед і са трыманай зайздрасцю выдыхалі: «**Фірма!**»

## Торбы

### ПОЛІЭТЫЛЕНАВЫЯ

Фірмовыя торбы набывалі ў фарцоўшчыкаў, і каштавалі яны 3 рублі. Самымі прэзентабельнымі лічыліся тыя, у якіх замест ручак былі прадаўгаватыя дзіркі. Дзіркі мелі відарыс банана, таму й самі торбы называліся «бананамі». Іншы фасон менаваўся «майкай». Калі торбу распластаць, яна й сапраўды нагадвала майку — з ручкамі-шлейкамі.

Бралі да ўвагі, што на торбе намалювана, а таксама якасьць малюнку. «**Аэрапаліграфія!**» — казаў звычайна фарцоўшчык, пераконваючы пакупнікоў, што такой насычанасьці колераў, як на ягоных торбах, папросту не існуе. Самымі **папулярнымі малюнкамі была рэклама вядомых цыгарэт, а таксама выявы абцягнутых джынсамі дзявочых азадкаў з лэйблам знакамітых фірмаў.** На пэрыфэрыі торбы зь дзявочымі азадкамі здавалі за 5 рублёў.

Насілі ў торбах што-небудзь лёгкае, пляскае, што раўнамерна поўніла аб'ём. Напрыклад, **капэрту з кружэлкай.** Каб падоўжыць тэрмін карыстаньня, вакол ручак падклеівалі слой поліэтылену. Праклейвалі і ўсю торбу, але яна

пасля таго рабілася цупкая й губляла фірмовы выгляд.

Увадначас зь вялікімі торбамі пачалі зьяўляцца й маленькія поліэтыленавыя мяшэчкі для пакаваньня харчоў. Зь імі была зьвязаная страшная гісторыя. Казалі, што недзе ў Менску дзіцёнак нацягнуў поліэтыленавы мяшэчак на галаву й задушыўся. Суседка, пазіраючы на майго малодшага брата Алега, увесь час казала маці: «Надзя, хавай гэтыя торбы ад дзяцей!»\*

З гонарам магу паведаміць, што ў Беларусі першымі поліэтыленавыя торбы сталі шырока выкарыстоўваць жыхары Наваполацку. Яно й ня дзіва, калі ўлічыць, што менавіта ў нас, на мясцовым хімкамбінаце, атрымалі першы беларускі поліэтылен.

У продажы тых мяшэчкаў спачатку не было. Карысталіся тым, што выносілі з хімкамбінату. А выносілі даўжэзныя поліэтыленавыя рукавы. Іх разразалі й праводзілі па нізе поліэтыленавай калашыны краем гарачага прасу. Такім чынам атрымліваўся мяшэчак.

Маці аднойчы далі некалькі мэтраў такога паўфабрыкату. Мы яго разрэзалі, правялі пад лінейку гарачым прасам, але нічога з таго не атрымалася: поліэтылен прыліп да прасу й расплавіўся. Давялося склейваць клеём «БФ». Мяшэчкамі тымі маці доўга карысталася. Часам мыла, высушвала на гаўбцы й зноў пускала ў справу.

І радня, якая прыяжджала на пагасьціны, пыталася: «Дзе вы бераце поліэтыленавыя торбы?»

-----

\* *Слухачка С.:* На дзень залатога вясельля прашу перадаць перадачу на памяць пра нашу сустрэчу.

*Рэдакцыя:* Віншруем і перадаем на наступнай старонцы.

**Я**шчэ на маёй памяці паблізу вакзалаў ды кірмашоў стаялі дашчатыя, фарбаваныя на блакітны будыніны. Афіцыйна яны называліся павільёнамі «Піва-воды», а неафіцыйна — «блакітнымі дунаямі».

## Павільён «Сустрэча»

У павільёнах прадавалі бочкавае піва, якое пампавалі ручной помпай. Там, дзе не было водаправоду, на ўзвышку мацавалі ёмістасць з вадой, якая злучалася з мыйняй. Прадавачка ставіла кухаль на мыйню, і ён акрапляўся двума квольымі струменьчыкамі, якія не давалі рады нават зьбіць пены.

У сярэдзіне 1960-х замест «блакітных дунаёў» паўсталі павільёны, падобныя да акварыюмаў. З трох бакоў яны былі шклянныя й насілі рамантычныя назвы: «Хвілінка», «Ветрык», «Сустрэча». Піва там прадавалі ўжо ня з бочак, а зь вялікіх ёмістасцяў, куды яго запампоўвалі з аўтацыстэрнаў.

Абсталюнак павільёнаў быў стрымана-аскетычны. Не было нават крэслаў. Стаялі адно высокія круглыя сталы. Вакол стала звычайна гуртавалася пяцёра, а то й болей чалавек, а пасярэдзіне на абрыўку газэціны ляжалі кішкі вэнджанай стаўрыды.

Узяўшы кухаль, наведнікі часьцяком выходзілі на вулку — да лавы ці каналізацыйнага люка,

што вытыркаўся зь зямлі. Адразу можна было ўзяць толькі два кухлі, бо на ўсіх не хапала. Таму плацілі наперад за тры літры, і потым з воклічам «Паўтарыць!» перадавалі пустыя кухлі празь людзкія галовы. Пенныя хлапакі патраплялі некаму за каршэнь, але ніхто асабліва не абураліся: усе праглі прыпасьці да гаючага напою. Ну а калі прыпадалі, пілі вылупіўшы вочы й, адарваўшыся ад кухля, адчайдушна выдыхалі: «Ой, ...ля-а...»

Надараліся ў павільёнах і бойкі. Часьцей перападала інтэлігентнага выгляду асобам. Забяжыць які інтэлігент пры гальштуку наталіць смагу кружачкай піўца. І тут жа натыкнецца на ўчэпісты позірк заўсёдняка ды пачуе злавесны шэпт: «Не паважаеш?» Былі выпадкі, калі інтэлігенты адкупляліся двума кухлямі\*.

Хаця ў павільёне вісеў пагрозьлівы плякат «Прыносіць і расьпіваць сьпіртныя напоі забаронена!», на яго ніхто не звяртаў увагі. Гарэлку таксама пілі з кухляў. Адзіны, хто з гэтай нагоды абураліся, была прыбіральшчыца. «П'яніцы няшчасныя», — мармытала старая цётка, завіхаючыся са швабрай. Абуралася дзеля прыліку. Пасьяла п'яніцаў заставалася гара бутэлек, якія яна здавала, і гэта быў сур'ёзны даважак да заробку.

Так што тыя цёткі, калі яны яшчэ жывыя, і да сёньня добрым словам згадваюць застойны час і бразгат пляшак у павільёне «Сустрэча».

\* Слухач С.: Удакладніце, калі ласка, гэта павільён ля аўтастанцыі ці за лазьняй?

Рэдакцыя: На вакзале — там піва лепшае.



**Ш**мат жыцьцёвых выпаваньяў выпадала на долю маладых бібліятэкарак, што вялі культурна-асьветную працу на вёсцы. Дзяўчаты не маглі адкасацца ад залётнікаў.

## Бібліятэкаркі

### ВЯСКОВЫЯ

Восеньскім днём 1970 году я зайшоў у адну вясковую бібліятэку й пачуў здушаныя воклічы. Яны даляталі з-за стэлажоў: «Пусьці... чуеш?!» Неўзабаве стэлаж захітаўся, на падлогу звалілася пісаная зялёным атрамантам бірка **«Квітней, Беларусь!»**, і з кніжных нетраў выбегла заплаканая бібліятэкарка. Неўзабаве з-за стэлажа, задаволена пасьміхаючыся, выплыў малады мэханізатар у ватоўцы\*.

Спэцыялісты бібліятэчнай справы мусілі ня толькі адбівацца ад залётнікаў, але й несцьці кнігу ў масы, фармаваць чытацкі густ. Вясковаму бібліятэкару даводзілі як агульны, гэтак і індывідуальны плян кнігавыдачы. Так, кожны вясковец павінен быў штогод прачытаць ня менш як дванаццаць кніг, найперш грамадзка-палітычнай, сельскагаспа-

дарчай ды атэістычнай тэматыкі. Карціна вымаляўвалася сюррэалістычная: **падпіты трактарыст убіваецца ўвечары ў хату й пачынае знаёміцца з матэрыяламі XXIV зьезду КПСС.**

Адна вядомая пісьменьніца, якая пачынала кар’еру ў вясковай бібліятэцы, распавядала, як аднойчы ўпісала ў фармуляр вясковаму дурылу, што двойчы на год ляжаў у вар’ятні, некалькі ленінскіх працаў. На бяду, прыехала праверка з раёну, і адзін з правяральцаў, які ведаў дурылу, пагартаў фармуляр. **Ад сур’ёзных наступстваў (а гаворка ішла пра палітычнае блюзьнерства) будучую пісьменьніцу ўратавалі маладыя гады.**

Пасьля кожнага партыйнага зьезду й пленумаў у пытаньнях сельскай гаспадаркі бібліятэкаркі афармлялі тэматычныя стэнды. На стэндах, пад напатымі ніткамі, зьмяшчалі брашуры з брэжнеўскімі прамовамі й матэрыяламі зьездаў, газэты з інфармацыяй пра пленум ЦК КПСС ды іншую непатрэбшчыну.

Афармляліся й стэнды сельскагаспадарчай тэматыкі, кшталту **«Новае ў жывёлагадоўлі»**. Іх вешалі непасрэдна ў вясковым клобе, і падчас скокаў ад грукату кірзавых ботаў брашуры па жывёлагадоўлі валіліся на падлогу.

Нялёгка было сабраць выдадзеныя кнігі. Добра яшчэ, калі той жа шамякінскі раман, хай і з чорнай падпалінай ад патэльні, знаходзіўся. Часьцяком чытачы незваротна гублялі кнігі, і даводзілася складаць акты на сьпісаньне. Існавалі адпаведныя нарматывы сьпісаньня, і, каб кампэнсаваць страты, грошы, калі іх не ўдавалася выбіць з чытачоў, вылічвалі са сьціплага заробку вясковых бібліятэкарак.

\* *Слухачка З.*: А я здагадалася, на каго вы намякаеце!  
Рэдакцыя: Колькі разоў вам паўтараць — не намякайце!  
Людзі самі разьбяруцца.

**У** Наваполацку сьмецьцявозы зьявіліся ў другой палове 1960-х. А таго часу сьмецьце звальвалі ў мэталёвыя скрыні, якія стаялі ў дварах. Прыбіралі яго адтуль раз на два тыдні, і ўлетку ў дварах было не прадыхнуць ад смуроду.

## Сьмецьцявозак

Аднойчы ўпраўдом сабраў жыхароў і паведаміў, што цяпер сьмецьце будзе вывозіць адмысловая машына. І хаця людзі сустрэлі такое паведамленьне гудам абурэньня (машына мусіла прыжджаць а васямнаццатай гадзіне, а гэтай парой шмат хто быў на працы), наступнага вечара, напоўніўшы прастору зычным сыгналам, у двор заехаў самазвал. Той самы, з **паўкруглым кодабам**. Памятаеце, падчас язды ён скідваў ціск у пнэўмасыстэме, выдаючы спэцыфічны гук «бз-з», і з тае нагоды атрымаў немілагучную мянушку.

«Мусарка прыехала!» — гойкнуў нехта. Вокліч гэты гучаў потым доўгія гады, прымушаючы хапацца за вёдры са сьмецьцем.

Самазвал бзыкнуў наастачу, паволі спыніўся, з кабінкі выкуліўся сьмяцяр зь вілкамі ў руках, і людзі, піхаючыся, сталі куляць вёдры ў кодаб. Многія не маглі дацягнуцца, і частка сьмецьця сыпанула на галовы\*.

\* *Слухач Г.*: Вось тут малец не зманіў. Сам бачыў з акна нашай дзявятай кватэры.

*Рэдакцыя*: Адчапіся, дзядзька!

— Стойце! — з мацюгамі загарлаў сьмяцяр, — яшчэ рагожу ня зьняў! — напалову завалены сьмецьцем кодаб быў засланы радном.

Сьмяцяр, стоячы ў кодабе, паволі прымаў вёдры, і нам, падшыванцам, не цярпелася вызваліць рукі. Мы падсаджвалі адно другога й самі вывальвалі сьмецьце. Па руках кожнага разу цякла памыйная жыхка. А то яшчэ ўзьбіраліся на колы. Аднойчы я сасьлізнуў з кола й зваліўся, разам зь вядром, на голаў нейкай кабеты. Народ стаў скардзіцца ўпраўдому — маўляў, немагчыма дацягнуцца да борту. І ў хуткім часе ў двары згламэдалі драўляны памост.

Аднойчы (ужо й не скажу, у якім годзе) у двор, таксама зь нецярплівым гудам, заехала дзіўная машына. Гэта быў кантэйнэрны сьмецьцявоз М-30 на базе аўтамашыны ГАЗ-51. Сьмецьцепрымальнік там быў невялікі, і ў першы дзень ля яго разгарэлася сапраўдная вайна. **«А пашалелі людзі!»** — гукала суседка зь пятага паверху, але й сама не адставала, лезла зь вядром на людзкія сьпіны.

Неўзабаве кіроўца, што стаяў ля машыны, махнуў рыдлёўкай, крыкнуў: «Буду біць па кумпалу!» — і народ мусіў выстраіцца ў чаргу. Раз-пораз кіроўца націскаў вагар, і сьмецьце з дапамогаю гідраўлікі ўпіхвалася ў кантэйнэр. Пакуль рухалася мэталёвае жавала, вёдры куляць было нельга. **Вадзіла стаяў поруч, з рыдлёўкай наперавес**, і папярэджваў: «Хто толькі выверне — адразу б'ю па кумпалу! Старая выверне — дам старой, дзіцёнак — дзіцёнку».

Яны былі нэрвовыя людзі, вадзілы сьмецьцявозак.

«Корамі» ў 1960-я называлі вастраносыя мужчынскія туфлі. Мелі яны яшчэ адну, дарэшты несамавітую назву — «гады».

## Коры

Коры былі адметныя тым, што на пачатку нашэньня пакідалі на пятцы крывавыя мазалі, а на сыходзе першага месяца дарэшты разношваліся, мыскі задзіраліся ўгору, і малы палец прыкметна канфігураваўся, парушаючы першапачатковую форму абутку. Яшчэ адна адметнасьць — амбрэ, якім поўніўся пакой, калі туфлі здымалі.

Заўважым, што непрыемнага паху дадавалі й шкарпэткі са штучных валокнаў, якія тады ўвайшлі ў моду. Так і нарадзілася інтэлігенцкая завядзёнка не здымаць абутку ў гасьцях.

Чысьцілі коры да люстранага бляску. Бляск наводзілі, шаруючы падзёртай капронавай панчохай. Ён прывабліваў дзяўчат і маладых кабет. Я сам чуў, як адна развядзёнка ўголос дакляравала, што ніколі ня выйдзе замуж за мужчыну, які ня чысьціць сваіх туфляў.

У крамах прадаваліся коры выключна айчыннай вытворчасці — бабруйскія, лідзкія, менскія. З імпарту зрэдку выкідвалі чэскія, фабрыкі «Цэба». Аднак гэта быў абутак для

людзей сталага веку. Сёй-той насіў югаслаўскія туфлі, якія адпавядалі тадышняй моладзевай модзе. Аднак дастаць «югі» (так скарочана называлі мадняцкі абутак) можна было толькі па страшным блаце.

У 1967 годзе замест вастраносых туфляў пачалі выпускаць тупаносыя, у якіх малы палец ужо не пукаціўся.

Шкаляры тады скрозь хадзілі ў кедах — незашнураваных, з вывернутымі вонкі языкамі. У школу мусілі насіць зьменны абутак, а пераабувацца нам было не з рукі. Таму прыхоплівалі з дому зьбітыя бацькавыя чаравікі, перад самай школай панурвалі іх у лужыну й дэманстравалі дзяжурнаму мокрыя падэшвы — маўляў, толькі што пераабуліся ў кеды.

У дзявятай клясе сталі хадзіць у школу ў сандалях-плячёнках на голую нагу. А ў дзясятай клясе сталі ўлетку гіпаваць — хадзілі па горадзе басанож. Праўда, пасыля таго, як я прабіў бутэльным шклом пятку, гіпаваць кінулі. Маці, каб я не хадзіў басанож, набыла мне туфлі з брунатнага вэлюру — страшэнна модная рэч. Ногі ў іх ня прэлі, хаця па тадышняй модзе нават улетку надзявалі махровыя шкарпэткі\*.

Мадней ад вэлюравых былі толькі замшавыя туфлі, але іх мне панасіць не давялося. Модны абутак мы сталі называць «шузамі», адправіўшы ў нябыт вясёлае слова «коры».

\* Слухачка О.: Перадайце Мудрову, каб расказаў пра індыйскі чай.

Рэдакцыя: Каваман ён.

Доўгі час бальшыня беларусаў выкарыстоўвала замест туалетнай паперы абрыўкі газэт ды старонкі старых падручнікаў. І ў прыбіральных звычайна вісели навалачкі з нарэзанай паперай.

## Папера

### туалетная

Усеўшыся па пільнай патрэбе і ўта-ропіўшы вочы ў газэтны абрывак, савецкі чалавек міжволі палітадукоўваўся. «Камуністычная партыя й Савецкі ўрад надаюць вялікую ролю пашырэнню тавараў народнага спажывання...» — паведамлялася ў абрыўку, і, прачытаўшы такое, наведнік прыбіральні ўздыхаў — прычым з пачуццём глыбокага задавальнення.

Пра туалетную паперу, як і пра сабачыя кансэрвы, людзі нешта такое чулі, але жыццём ня бачылі. Я асабіста ўпершыню ўбачыў згаданую паперу ў 1966 годзе. Бацька аднаго майго знаёмага ездзіў на стажаваньне ў Ангельшчыну (ён быў інжынэрам на будоўлі хімкамбінату) і прывёз адтуль заветны рулён. Мы ўважліва яго разглядалі, нават бралі на язык\*.

\* Слухачка О.: Калі аўтар каваман, дык няхай раскажа пра каву распушчальную!

Рэдакцыя: Спрабаваў быў, але ўвесь час выходзіла то патурэчку, то распушта.

Сябрукоў бацька распавядаў, што ў ангельскіх прыбіральных вісіць рулён туалетнай паперы й яе адтуль ніхто ня крадзе. Ніхто з нас такім балачкам не даваў веры.

Дзесьці праз год туалетная папера зьявілася ў продажы, у адзеле канцылярскіх тавараў наваполацкай кнігарні, — гэта быў пачак белых сурвэтак. Яе, вядома ж, ніхто не купляў. **Жанчыны, выхапіўшы позіркам надпіс «туалетная папера», сарамліва адводзілі вочы.**

За савецкім часам выкарыстоўвалі ў пэўных мэтах ня толькі газеты, але й расьліннае багацьце нашай краіны. Распавядалі, як студэнты на бульбе падцерліся лістамі нейкай расьліны. Аказалася, што гэта быў страшэнна ядучы баршчэўнік. Бедакам так запякло, што ня ведалі куды бегчы. Урэшце пабеглі да вясковай фэльчаркі, і тая дала ім нейкую мазь.

Сьпярша туалетную паперу ў рулёнах прывозілі з Масквы, была яна літоўскай вытворчасці. І калі да полацкага вакзалу пад'яжджаў маскоўскі цягнік, на пэрон выходзілі пасажыры з валізамі ў руках і зь вярочынай на шыі, на якую былі налыганыя дэфіцытныя рулёны.

Пэўны час падцірачную паперу прадавалі толькі льготным катэгорыям грамадзянаў — інвалідам, вэтэранам. Потым яна зьявілася ў вольным продажы, ды напачатку яе ня надта й бралі.

І толькі калі пайшла чутка, што газэтная фарба можа выклікаць рак кезаўкі, амаль у кожнай прыбіральні зьявіўся рулён туалетнай паперы.

**С**авецкім часам электарат аднадушна галасаваў за кандыдатаў блёку камуністаў і беспартыйных. Іншых кандыдатаў у бюлетэнях не было.

## В ы б а р ы

Калі мне стукнула васямнаццаць, я таксама мусіў аддаць голас за **непарушны блёк**. Я зрабіў гэта, лежачы ў пасьцелі\*.

Дзесьці аб адзінаццатай, з хворай пасья п'янкі галавой, ляжаў, закінуўшы рукі, і пачуў званок у дзверы. «У вас, па нашых звестках, інвалід жыве», — гукнулі, калі маці адчыніла дзверы, і ў пакой зазірнула **цётка ў атрутна-зялёнай махеравай шапцы й з чырвонай скрыняй пад пахай**. Давялося прыкінуцца інвалідам, падцягнуць коўдру да падбародзьдзя й дрогкай з пахмельля рукой запіхнуць бюлетэні ў скрыню.

Зрэшты, такіх нядбалаў сярод электарату было няшмат, і аб адзінаццатай гадзіне колькасьць тых, хто прагаласаваў, сягала дзевяноста, а то й болей адсоткаў. Дзіва што! Выбаршчыкі ад раніцы сьпяшаліся на ўчасткі, бо ва ўчастковых буфэтах **прадавалі дэфіцытныя прадукты**.

\* *Слухачка Я.*: І гэтаму вы вучыце моладзь?! Прышліце адрас Мудрова.

*Рэдакцыя*: Зусім ня гэта маецца на ўвазе. Але перш прышліце сваё фота.

Выбаршчык атрымліваў адначасова й маральнае, і матэрыяльнае задавальненьне: аддаваў голас за ўсенароднага кандыдата й атаварваўся двума кіляграмамі (больш не давалі) мараканскіх пама-ранчаў. У чэргах ляліся, і ва ўрачыстыя маршы, што сымбалізавалі сьвята савецкай дэмакратыі, упляталіся здушаныя жаночыя воклічы: **«Рыжай не давайце, яна з другога ўчастку!»**

А яшчэ там прадавалі сьвежае піва, і некаторыя палітычна нясьпелыя прадстаўнікі электарату ішлі не да выбарчых скрыняў, а адразу ў буфэт. Мушу згадаць амаль трагічную гісторыю пра аднаго майго аднакурсьніка. Студэнтаў, што жылі ў інтэрнаце, выганялі на выбары а шостае раніцы. Гэтай парой і выправіўся на ўчастак Валодзя Ш. — ён вучыўся ў паралельнай групе. **Адразу рушыў у буфэт і жлукціў там піва, пакуль не заснуў за сталом**. У абед аднакурсьнікі вынеслі небараку з участку, зацягнулі ў інтэрнат, а неўзабаве сябар выбарчай камісіі разам з камэндантам пайшлі шукаць студэнта, які дагэтуль не прагаласаваў. Студэнт тым часам спаў, навывёт прадзьмуўшы ліхенькі інтэрнатаўскі сьнянік. Наступнага дня апівуду выгналі з інтэрнату.

Усе масавыя мерапрыемствы заканчваліся п'янкамі. Сябры выбарчых камісіяў пасья падліку галасоў адцягваліся па поўнай праграме. Гарэлку ім прастаўлялі за дзяржаўны кошт, і ў суседніх з участкам пакоях для іх ладзілі бяседныя сталы. Бацька мой аднаго разу таксама быў задзейнічаны ў выбарчай кампаніі. **Дахаты ён вярнуўся на золку** — дакладней, яго прывялі двое гэткіх жа ўпітых сябраў камісіі.

І маці потым цэлы дзень кляла бацьку, ягоных упітых калегаў, а заадно і ўсенародныя выбары.

**Н**екалі да тарца кожнага вясковага клюбу ластаўчыным гняздом ляпілася кінабудка. Дзеля супрацьпажарных мэтаў будкі рабілі з цэглы, і выглядалі яны пры драўляных будынінах чымсьці чужародным.

## Кінабудка

Нутро кінабудкі глядзелася аскетычна: два кінапраектары на масіўным цэмэнтным падмурку, вогнетушыльнік, скрыня зь пяском (на выпадак пажару), перамотны, абабіты бляхаю, стол. Адзінаю аздобаю былі афішы з выявамі кінагерояў, якія віселі на сцэнах.

**І хаця на дзэв'ярах быў пагрозьлівы надпіс «Пабочным асобам уваход забаронены!», там ад ранку да ночы вірвала жыцьцё. Хто меў пляшку «чарніла», ішоў у кінабудку. Такім чынам, на вёсцы гэта быў своеасаблівы ангельскі клуб. Жанчыны туды звычайна не заходзілі. Нават загадчыца клюбу, калі кінамэханік чарговы раз напіваўся, лаялася ад парогу.**

Але жанкі калі-нікалі там зьяўляліся. Пра гэта сьведчыў скручаны ў трубку сьнянік, які я бачыў у адной з кінабудак.

У кінабудцы ня толькі пілі, але гаманілі за жыцьцё, слухалі музыку. **Нарэшце, глядзелі праз праектарныя адтуліны «Фантамаса».**

Вясковыя жанчыны кінамэханіка не любілі і ўважалі за гультая. А вось фотакарэспандэнты раённых газэт гэтую прафэсію паважалі. Завітаўшы ў вёску, адразу ж ішлі не ў праўленьне, не на фэрму, а ў кінабудку. **«Кінамэханік Бычкоўскага кінастацыянару Іван Лябёдка рыхтуецца да чарговага сэансу».** Здымкамі такімі стракацелі раённыя газэты.

Пасьля візыту газэтчыка кінамэханік, вядома ж, спаў на перамотным сталі. Прадчуваю найўнае пытаньне: хто ж тады круціў фільм? Адказваю: фільм круцілі 13—14-гадовыя падлеткі. Ці то малодшыя браты кінамэханіка, ці то проста суседзкія мальцы. Яны з прафэсійным спрытам устаўлялі плёнку ў кінапраектар, патрэбным часам запускалі кожную частку, а пасьля сэансу з рэактыўным гудам перамотвалі стужку ды клалі ў бляшаныя скрыні. Адзінае, што заставалася кінамэханіку, гэта вынесці раніцою скрыні да бальшака. Іх забірала малакавозка, якая ехала ў райцэнтар.

Спэцыфічныя ўмовы працы спрыялі таму, што кінамэханікі масава сьпіваліся. У такой сытуацыі раённыя канторы кінапракату вымушаныя былі браць на працу жанчын. **Жанчына ў кінабудцы — гэта было прадвесьце бяды.** І яна надарылася\*.

Пасьля перабудовы кінастацыянары сталі зачыняць. Адпаведна, загавелі душой і цэнтры грамадзкага жыцьця — кінабудкі.

\* Слухач Р.: ....! ...! ...!

Рэдакцыя: Як каму.

Сонечным травеньскім днём 1960 году бацька вярнуўся з працы надзвычай вясёлы й ад парогу выгукнуў: **«Будуць новыя грошы!»** — «Дзе?» — улякнута перапытала маці. «Дзе-дзе... у дзяржаве. За дзясятку старых будуць даваць рубель новымі».

НОВЫЯ

## Грошы

Таго году толькі й было размоваў, што пра новыя грошы. Людзі нават забыліся на Паўэрза — амэрыканскага лётчыка, якога тады ж, у траўні, зьбілі над савецкай тэрыторыяй. Уводзіць грошы зьбіраліся з 1 студзеня наступнага году, і мне, шасьцігадоваму, не цярпелася патрымаць іх у руках.

Адразу пасья Новага году да нас у кватэру ўбілася суседка — расхлістаная, у зьбітай на вочы хустцы. Яе ледзь не прыдушылі ў ашчадкасе: усе праглі памяняць старыя грошы на новыя. Аддыхаўшыся, суседка дастала з кішэні қацавейкі пачак рудых рублёў, зялёных трульнікаў ды сініх пяцёрак. **«Ой, якія маленькія!»** — з панікай у голасе прамовіла маці, **перахаціўшы ў суседкі наўткую, цупкую рублёўку.** Новыя купюры сапраўды былі

мініятурныя й, мяркуючы па матчыным голасе, не выклікалі даверу\*.

Увечары маці пачала дакараць бацьку: чаму не ідзеш мяняць грошай, суседзі ўжо абмянялі. І бацька, адарваўшыся ад газэты, паведаміў, што не жадае ціскацца ў чарзе й што абменьваць старыя грошы можна цэлыя тры месяцы.

Ад 1 студзеня 1961 году грошы падаражэлі ў дзесяць разоў, але пры гэтым старыя манэты вартасьцю 1, 2 і 3 капейкі не абменьваліся й захоўваліся ў абарачэньні. Драбязя таксама стала ў дзесяць разоў даражэйшая. Пайшлі чуткі, што нехта ў Віцебску прыцягнуў на абмен **цэлюх торбу 3-капеечных манэтаў.** Казалі, родны брат віцебчука працаваў у міністэрстве фінансаў і параіў зьбіраць жоўтую драбязю.

Новыя грошы напачатку выклікалі ў насельніцтва эўфарыю, але потым, убачыўшы, што дзяржава чарговы раз залезла ім у кішэнь, людзі зажурыліся. **Тое, што абмен грошай азначаў прыжаваны рост цэнаў, уцямілі нават першаклясьнікі.** Школьны сшытак, які каштаваў 12 капеек, стаў каштаваць 2 капейкі «новымі», то бок падаражэў на 8 капеек. Яшчэ больш вырасьлі цэны на калгасных кірмашах. Шклянку чарніцаў прадавалі за 10 капеек — як да абмену, так і пасья. **«А што ж гэта робіцца? Грошы старыя пайшлі!»** — гукалі абураныя пакупніцы.

І яшчэ гадоў дваццаць, паглядаючы на цэньнікі ў крамах, цётхны абурана ўздыхалі і ўголас лічылі, колькі гэта каштуе старымі грашымі.

\* Слухач Ч.: А колькі тады давалі за даляр?  
Рэдакцыя: 90 капеек. Але маглі й расстрэл.

**У** дзяцінстве я меў дзёрзкую мару — зьявіцца на пляжы ў сапраўдных плаўках. Цяпер мара такая падасца недарэчнаю: ідзі ў краму, бяры якія падабаюцца і адразу ж шыбуй на рэчку.

## Плаўкі з матузкамі

Калі б так было! Плавак у краме не прадавалі. Нават дарослыя дзядзькі, ня кажучы ўжо пра нас, падшыванцаў, купаліся ў сямейных трусах. Адно што засуквалі калашыньне, надаючы ім падабізну сучасных стрынгаў.

Мая мара спраўдзілася, калі я скончыў пятую класу. Падчас летніх вакацыяў прыехаў на пагасьціны стрыечны брат зь Піцэру й адразу ж выпцягнуў з дарожнай валізы плаўкі. Сапраўдныя, з матузкамі на баку. Я адразу іх прымерыў і, з братавага дазволу, выправіўся на рэчку.

Надвор'е, на жаль, не спрыяла — пляж быў пусты й глядзець на маю абнову не было каму. Але я й без таго быў шчаслівы й чабохтаўся ў вадзе, пакуль не пакрыўся гусінай скурай. Тым часам на пляжы зьявіліся дзяўчаты, мае аднагодкі, і я, граючы на зубарыках, вырашыў прадэманстраваць, як здымаюцца сапраўдныя плаўкі. А здымаліся яны вельмі проста: наверх нацягваліся сямейныя трусы, пальцы тузалі матузкі на баку, і плаўкі вы-

падалі празь левую калашыну. Я нацягнуў трусы, тузануў матузок — раз, потым другі... Плаўкі былі завялікія, таму зацягнуў вузел як мае быць, і ён, набрыняўшы вадой, аніяк не хацеў развязацца.

Дзяўчаты зірнулі ў мой бок, пырснулі зьедлівым сьмехам. Дый дзіва што: пасінелы ад холаду малец стаіць пасярод пляжу й, залезшы ў трусы, штосьці там тузае. Давялося падхапіць штаны з кашуляй і бегчы ў кусты, здымаць праклятушыя плаўкі.

Праблемы з матузкамі зазнаў ня я адзін. Ці не таму неўзабаве зьявіліся плаўкі, у якіх замест матузоў на баку былі два гузікі. А яшчэ, па тадышняй завядзёнцы, да плавак прышпільвалі мэталёвы значак. І ня толькі дзеля аздобы. Цяпер пра гэта няма й почуту, а тады казалі, што ў вадзе можа апанаваць сутарга. Уратавацца ад яе, па чутках, можна было, тыцнуўшы ў нагу чымсьці вострым — напрыклад, зашпількай значка.

Сёньня можна набыць мужчынскія плаўкі любога фасону. У параўнаньні з жаночымі абновамі яны недарагія, і жанчыны гэтым карыстаюцца\*.

Аднойчы давялося назіраць карцінку. Муж нёс дзеве напакаваныя торбы справункаў і нясьмела прамовіў: «Давай цяпер што-небудзь мне набудзем». Жонка пералічыла грошы й з уздыхам сказала: «А табе, відаць, возьмем плаўкі».

-----

\* Слухачка Э.: Купляць мужчынскія трусы ў сьне — прыкмета, што наўкол вас няма ніводнага прыстойнага й надзейнага чалавека.

Рэдакцыя: А прадаваць?..



**В**ыраз «удыганьне перад Захадам» і яго злавесны сэнс цяпер амаль забытыя. Як і «халодная вайна», падчас якой ідэалягічнай зброяй абвясчалі ня толькі заходнюю музыку, літаратуру й філязофію, але й прахаладжальныя напоі.

## Г у м к а жавальная

Пра тую ж кока-колу, з дапамогаю якой імперыялісты спрабавалі разбэсьціць савецкіх людзей, хадзілі легенды. Многія наагул лічылі яе алькагольным напоём. Прынамсі, так думаў і я, прачытаўшы аднойчы ў кніжцы эпохі халоднай вайны пра амэрыканскую салдатню, якая ўпілася кока-колы й чаплялася да жанчын на вуліцах Заходняга Бэрліна.

Калі некаму з навапалачанаў лёсіла наведаць замежжа, яго сустракалі на радзіме жарсьлівым пытаньнем: кока-колу піў? **Заяву, што гэта прыкра салодкі прахаладжальны напоі з пахам аптэкі, знаёмцы сустракалі недаверлівай усьмешкай.**

Жавальная гумка, ці, папросту, жуйка, была зьывай яшчэ больш спакусьлівай, таямнічай ды ідэалягічна небясьпечнай. Упершыню я пра яе пачуў у 1964 годзе, прыехаўшы на пагасьціны ў Піцер. **«Ты жавальную гумку хоць раз каштаваў?»** — яшчэ ад парогу, з крывой усьмешкай на твары, спытаў стрыечны брат Лёшка. Я асуджана панурыў вочы, а братан стаў пералічваць, колькі разоў яму даводзілася жаваць замежнае смакоцьце.

Лёшка паведаміў, што гумку ён дастае ў іншаземцаў. **«Выходжу на Неўскі, падвальваю да якога фіна й кажу: «Паркуміё». І жуйка ў мяне ў кішэні. А калі нарвуся на амэрыканца, дык тады...»** Лёшка сумеўся — забыўся, відаць, патрэбнае слова, дастаў пацёхканы нататнік і, перагарнуўшы старонкі, выдыхнуў: **«Чуінгам!»**

Наступным вечарам мы апынуліся на Неўскім, і я, угледзеўшы дзядзьку ў нетутэйшых белых портках, тыцнуў Лёшку ў бок. Маўляў, папрасі «чуінгаму». Братан пужліва азірнуўся: «Тут небясьпечна. Можна міліцыя ўбачыць». Таго году я жавальнай гумкі так і не пакаштаваў.

Вярнуўшыся з пагасьцінаў, прачытаў пра «чуінгам» нататку ў часопісе «Здоровье». Месьцілася яна пад рубрыкай «Пытайцеся — адказваем», і адзін чытач пытаўся, ці ня шкодзіць гумка здароўю. Кампэтэнтны адказ сьведчыў: шкодзіць, ды яшчэ як! Калі даваць веры часопісу, асабліва небясьпечна жаваць яе нашча. Бо пры гэтым актыўна выдзяляецца страўнікавы сок, страўнік пачынае яго перапрацоўваць, і гэта пагражае язвавай хваробай.

А яшчэ пісалі, што калі гумку выпадкова праглынуць, дык могуць зьліпнуцца кішкі. У многіх чытачоў «Здоровья» пасья такіх адкрыцьцяў зьліпліся мазгі\*.

Вось і я — ніякіх хваробаў не баяўся, а тут трывожна наструніўся. І ў душы падзячыў лёсу, што Лёшка ня кінуўся прасіць у іншаземца жавальную гумку.

-----

\* Слухачка Э.: Калі вам прысьніліся ўласныя мазгі, чакайце непрыемнасьцяў, якія будуць дзейнічаць на нервы.  
Рэдакцыя: Ужо дзейнічаеце.

**К**алі я вучыўся ў шостай клясе, убачыў часопіс, які на доўгія гады стаў спадарожнікам жыцця. Называўся ён «Корея» і вольна прадаваўся ў шапіках «Саюздруку» — праўда, не ва ўсіх. У маім родным Полацку яго можна было набыць толькі ў адным месцы — у шапіку чыгуначнага вакзалу.

## Часопіс «Корея»

У існасці, «Корея» не была гумарыстычным часопісам. Хутчэй, наадварот. Аднак тое, што там пісалася, не магло не выклікаць зьдэлівай усмешкі, а то й здушанага сьмеху. Кожны нумар прывітаваўся «жыцію» вялікага правадыра, легендарнага палкаводца і сонца нацыі таварыша Кім Ір Сэна.

Вось вялікі правадыр наведвае возера Самчжы і мімаходзь дае каштоўныя парады наконт разьвядзеньня люстранога карпа. Вось ён, рукі за сьпіну, аглядае Супхунскую ГЭС, а ўсе наўкол, увабраўшы галовы ў плечы, штосьці занатоўваюць у блякнотах. Поруч здымак вялізнага мармуровага манумэнту. Зь якой нагоды пастаўлены? Трыццаць гадоў таму вялікі палкаводзец наведваў гэтае поле і асабіста кіраваў працаю сельгасвытворчай камуны. А вось каляровы здымак дарэшткі зарумзаных карэянак. Чаго румзаюць? Подпіс тлумачыць: «**Жанчыны рыдаюць, пабачыўшы Вялікага Правадыра**».

У тых жа нумарах на апошніх старонках месціліся іншыя, чорна-белыя фатаздымкі, на якіх таксама румзалі, але ўжо паўднёвакарэйскія кабеты. Подпісы пад здымкамі былі такія: «Спынеце амэрыканскага агрэсара, які згвалціў маю непаўналетнюю дачку!» альбо: «Сэульскія жанчыны гукаюць: «Хаця б адзін дзень пажыць пад кіраўніцтвам Палкаводца Кім Ір Сэна!»\*.

У інстытуце, на першым курсе, я быў сталым наведнікам кабінэту гісторыі КПСС. У кабінэце ляжала падшыўка ўлюбёнага часопісу. Неўзабаве, з маёй падачы, шызьяк на глянцавай паперы зацікавіў іншых студэнтаў, і кабінэт раз-пораз поўніўся здушаным сьмехам. Адноўчы, падчас вялікай пярэвы, зайшоў паглядзець сьвежы нумар, але загадчыца, гаркамаўская пэнсіянэрка Краткова, адвёўшы вочы, ляпідарна паведаміла: «**Не выдаем**».

Нядаўна знайшоў на лецішчы нумар часопісу за 1971 год, перагарнуў старонкі, але пабачанае й прачытанае ня выклікала ўсмешкі. З чаго пасьміхацца-радавацца? Што не ямо, як тыя няшчасныя карэйцы, траву, і ня ходзім у прыбіральню з рэвалюцыйнымі песьнямі?

А калі вярнуўся дахаты і ўключыў БТ, мне прымроіліся зарумзаньня ад шчасьця беларускія жанчыны з каляровай вокладкі часопісу «Корея».

-----  
\* Слухач БІ.: Ня ведаю, кім ён вам даводзіцца, але Му Дроў не сказаў, што цяпер ідзе ўжо 95-ты год часалічэньня перамогі чучхэ — 主體

Рэдакцыя: Кім Ён Нам — гэта старшыня Вярхоўнага народнага сходу КНДР.

**Н**а мяжы 1960-х і 1970-х у вялікіх гарадах была завядзёнка — біцца раён на раён. Сфармаваўся цэлы інстытут каралёў раёну.

## К а р а л і

Каралі пачыналі сваё валадарства яшчэ ў малодшых клясах агульнаадукацыйных школаў: адбіралі капейкі ў адналеткаў. Іх ставілі на міліцэйскі ўлік, а настаўнікі не маглі дабраць розуму, як дацягнуць маладых рэкеціраў да восьмае клясы. А дацягнуўшы, з палёгкай уздыхалі ды выпраўлялі ў якую ПТВ. Да таго часу вакол свавольнікаў ужо гуртаваліся падлеткі, якіх у міліцэйскіх зводках называлі «цяжкімі».

Кароль насіў мянушку — як правіла, скарочаны варыянт прозьвішча. Вечарамі каралеўская сьвіта зьбіралася дзе-небудзь у парку й чаплялася да мінакоў — хлопцаў свайго веку. **Звычайна пыталіся: «Ці ёсьць запаліць?»** Калі мінак адказваў: «Няма», кароль падымаўся з лавы, рабіў, каб напужаць «кліента», выпад рукой, і пытаўся ўжо больш рашуча: «А калі абшукаю?» Урэшце ў хлопца адбіралі цыгарэты й давалі ладнага высьпятка.

Каралі пастаянна дзялілі гарадзкую тэрыторыю. З тае прычыны моладзевыя групыкі варагавалі. Канкрэтна дачыненні высвятлялі на танцпляцоўцы. Адзін з каралёў, нібыта незнарок, піхаў другога плечуком і потым, азірнуўшыся, прамаўляў: **«Магчыма, ты папросіш прабачэння?»** У адказ чуліся абразы, і задзірака страшным голасам выдыхаў: «Паўтары!» Пасьля таго, разам са сваімі сьвітамі, каралі выходзілі з танцпляцоўкі ды ішлі за бліжэйшыя кусты. **Гэта называлася «пайсьці папрацаваць самнасам».** Адразу дамаўляліся нагамі ня біць, а таксама ня біць ляжачага\*.

Часьцяком, убачыўшы, што ў спарынг-партнёра важкія кулакі, задзірака ішоў на міравую. Больш за тое, абяцаў усялякую падтрымку й, каб канчаткова ўбіцца ў давер, гукаў, тыцкаючы пальцам у бок сваёй сьвіты: «Хто тут на цябе? Гэты? Альбо гэты?» І тыя, на каго ківаў каралеўскі палец, пужліва хаваліся за сьпіны сяброуў.

Міліцыя ведала пайменна кожнага караля й наструнена чакала, калі яны каго прырэжуць ці згвалтуюць, — каб потым выправіць у вязьніцу.

На пачатку 1970-х, калі шпанюкі канчаткова расьперазаліся, па Беларусі пракацілася хваля судовых працэсаў. Вярнуўшыся праз пару гадоў з аршанскай зоны, многія колішнія завадатары боек сьпіліся, іншыя завялі сем'і, і ніхто іх ужо не называў **каралямі**.

-----  
\* *Слухач Д.:* А чым жа ляжачага біць, як не нагамі?!  
*Рэдакцыя:* Вы часам не з АМАПу?

Савецкі народ быў «самым читаючым народом в мире». І сапраўды, набыць прыстойную кніжку ў кнігарнях было немагчыма. Усе яны размяркоўваліся па блаце, і найбуйнейшыя хатнія бібліятэкі мелі сакрата-ры гаркамаў партыі.

## Таварыства аматараў

### кнігі

Ажыятажны попыт на кнігі (прычым не абы-якія, а ў прыгожых вокладках) спарадзілі паліра-ваныя сэкцыі, якія зьявіліся ў кватэрах савецкіх працоўных.

Найбольш прэстыжна было мець у хаце дзэвесьце тамоў «Бібліятэкі ўсясь-ветнай літаратуры». Яе пачалі выдаваць пры канцы 1960-х. Я неяк патрапіў у адну кватэру. Пабачыўшы «ўсясьветку», выцягнуў том Драй-зэра й замест «Амэрыканскай трагедыі» натък-нуўся на «Детскую болезнь «левизны» в комму-низме». Гаспадар кватэры абгарнуў прэстыжнымі супэрвокладкамі непрэстыжныя тамы поўнага збору ленінскіх твораў\*.

\* *Слухач В.:* Слова Леніна не забудзецца — што сказаў, тое забудзецца!

*Рэдакцыя:* Каб ня ленінскія творы, мы б усе жылі ў горы! Маём мы гэты зборнік фальклёру, чыталі.

Каб кнігі патраплялі да сапраўдных бібліяфілаў, на пачатку 1970-х было створанае Таварыства аматараў кнігі. Яго сябры здавалі грашовыя складкі й прыкладна раз на месяц маглі набыць нейкую кніжку.

Я свойчас таксама ўступіў у гэтую арганізацыю, і неўзабаве актывістка таварыства, затрымаўшы ў калідоры, спыталася: «**Хэміндуэя браць будзеце?**» Меўся наўвеце Гэмінгўэй. Другім разам актывістка прапанавала зусім незнаёмага аўтара — Віктара Дзюдо. Папрасіў паказаць кніжку, і аказалася, што гэта быў Віктор Гюго.

Калі я ўступіў у Таварыства, самымі папуляр-нымі аўтарамі былі Валянцін Пікуль ды Марыс Друон. Асабліва ганяліся за Друонам — даклад-ней, за ягонымі раманами з сэрыі «Праклятыя каралі». Былі выпадкі, калі падчас дзяльбы дру-онаўскіх раманаў іх дзерлі напалам.

**У 1974 годзе Друона зь Пікулем сталі прадаваць у абмен на макулятуру.** Адзін знаёмы, пачуўшы, што даюць друонаўскую «Францускую ваўчыцу», прыцягнуў у пункт прыёму другаснай сыравіны дзесяцікіляграмовы пачак брашур з брэжнеўскімі прамовамі: зьнёс яго зь нейкага складу. **Аднак макулятуру прымаць адмовіліся, і нават прыгразілі выклікаць міліцыю.**

Нядаўна наведаў сваю цётку, якая ўсё жыццё зьбірала кнігі. Кнігазбор ейны цяпер ляжыць у сырым і цёмным падвале. Крэўная прапанавала ўзяць з сабой некалькі кніг, але я адмовіўся. Цяжка цягнуць, дый сыпіна пабольвае. Цётка, дарэчы, свойчас ачольвала суполку Таварыства аматараў кнігі.

**Б**лізкасьць выразу «глябальны дэфіцыт» і «бясконцыя чэргі» мела глыбокі сацыяльна-палітычны сэнс. Савецкі народ гэтак дэманстраваў сьвету масавы гераізм і палітычную вытрымку. Ён выстаў на франтах вялікай вайны, а па вайне працягваў выстойваць — цяпер ужо ў бясконцых чэргах.

## Чэргі

Там, упёршыся запалай грудзінай на прыгорбленую сьпіну папярэдніка, мужчыны знаёміліся са сваімі будучымі жонкамі, у жанчын пачыналіся радавья спохваты, усе разам ляліся, сёй-той траціў прытомнасьць, зрэдчасу ў чэргах біліся, слухалі плёткі, разважалі на тэму — як было б добра, калі б Ленін пражыў яшчэ хаця б пяток гадоў, і, нарэшце, спраўлялі фізіялягічныя па-трэбы.

Камусьці можа падацца, што аўтар гіпэрбалізуе, згушчае фарбы. Ані! Я быў сьведкам, як у касе папярэдняга продажу авіяквітоў адзін бедачына, што стаяў перад акенцам касы, нарабіў лужу. Дзіва што... У чалавека хранічны прастатыт, а выйсьці з чаргі, у якой адстаяў чатыры гадзіны, не выпадала.

Салодкі пах нафталіну кружыць галаву. Многія мае суайчыньнікі з сумам, а некаторыя й з настальгічнай сьлязінай згадваюць маладосьць. Мне ж у маладосьці давялося паездзіць па камандзіроўках, і мінулае вяртаецца ў сьне на-тоўпам ля тых самых авія- ды іншых касаў.

«Я стаяла за гэтай бірэменнай жэньшчынай!», «Куды лезеш, к-казёл!», «**Жэньшчына, убірыце рыбёнка!**» — прарываюцца праз сонную зама-рач галасы зь мінулага, і я перабіраю нагамі ў сьне.

У краіне разьвітога сацыялізму ў чэргах да-вдзілася стаяць не гадзінамі, а гадамі. Шэсьць га-доў трэба было адстаяць у чарзе па «жыгулі». **Два гады чакалі, каб набыць звычайны ды-ван альбо кухонны гарнітур.** А на чэскі крышталь, польскую мэблю й японскую элек-троніку ў чэргі наагул не запісвалі.

Варта было ў прамтаварнай краме гукнуць: **«Кофты выкінулі!»**, як тут жа выстройвала-ся гаманкая чарга. І пільныя пакупнікі адразу выклікалі работнікаў аддзелу барацьбы з раскра-дальнікамі сацыялістычнай уласнасьці. Яны мусілі спраўдзіць — усе кофты выкінулі ці штосьці прыхавалі на складзе.

Тым часам усесаюзнае радыё навучала зацісну-тых у чэргах грамадзянаў моўнаму палітэсу. **У перадачы для аматараў расейскай мовы мовазнаўцы заклікалі грамадзянаў пы-тацца ў чарзе ня «хто крайні?», а «хто апошні?».**

Чэргі за часамі перабудовы набылі рысы хва-равітага гратэску — з начнымі пераклічкамі, вогнішчамі, з напісанымі на потных далонях ну-марамі й выбітым шклом крамных дзэвярэй.

Скончылася ўсё гэта ў 1991 годзе: потная, пера-дынфарктная, злая на ўвесь белы сьвет краіна была прыдушаная ў чэргах\*.

\* Слухач Р.: ...! ....!! ...!

Рэдакцыя: Каму як.

фатаграфіі  
з натуры



Люби меня  
как я тебя

**Я**шчэ гадоў сорок таму валізкі, ці чамаданы, былі часткай хатняга інтэр'еру. Іх ставілі — унізе самы вялікі, нагары меншы — на шыфаньеры. Эпоха скурзаму толькі пачыналася, і чамаданы рабілі зь фібры. Матэрыял гэты выраблялі шляхам насычэння некалькіх слаёў паперы рашчынай хлярыду цынку з наступным прасаваньнем.

## Чамадан фібравы

Чамаданы былі даволі лёгкія й трывалыя: куты былі абабітыя мэталёвымі бляшкамі, а ручка мацавалася колцамі зь нержавейкі. Адзіны недахоп — фібра бязьлітасна лупілася. Каб таго пазьбегнуць, на чамаданы нацягвалі чахлы з тоўстай шэрай палатніны.

Пустыя чамаданы гучна грукалі, і я прасіў бацьку пры выпадку выбіць пальцамі рытм «Карело-финской польки». У яго гэта фахова атрымлівалася. «Грыміць усімі фібрамі чамаданнай душы», — любіў казаць пры тым бацька.

У чамаданах гаспадыні захоўвалі пасьцельныя рэчы й вопратку, перасыпаючы іх, у змаганьні з мольлю, нафталінам. Каб надаць чамаданам прыемны пах, у іх з восені клалі крамянух антонаўку. Мая маці аднойчы на-

клала яе пад самае века. Чамаданнае нутро потым і сапраўды прыемна пахла, але яблыкі давялося выкінуць, бо тхнулі нафталінам.

Былі яшчэ невялічкія фібравыя чамаданы. Зь імі выпраўляліся ў лазню, таму называлі лазненымі. А яшчэ іх бралі на заняткі ў вечаровую школу, бо хлопцам-пераросткам няёмка было цягаць у руках партфэлі. Хлопцы, у меру свайго эстэтычнага сьветагляду, іх упрыгожвалі: ляпілі нанутраным баку века каляровыя ілюстрацыі з часопісу «Огонёк». Найчасцей гэта былі фатаздымкі дзяўчат. Зрэшты, маглі прыляпіць і карціну Ягансона «Выступ Леніна на 3-м зьездзе камсамолу»\*.

Неўзабаве чамаданы сталі выпускаць з замкамі, якія замыкалі мініятурнымі ключамі. Знаёмы майго бацькі паехаў нека адпачываць у Друскенікі й за дзень да вяртаньня згубіў тыя ключы. І цэвіком спрабаваў адчыніць, і адмыслова скручаным дроцікам... Урэшце мусіў узломваць чамадан, а дарогай дахаты зьвязваць яго падзёртай жаночай панчохай.

У другой палове 1960-х шыфаньеры сталі замяняць паліраваныя шафы, і фібравыя чамаданы запіхнулі пад ложкамі. А па часе зьвезьлі на лецішчы, дзе ў іх сушылі цыбулю. Пагатоў, у той час зьявіліся эlegantныя, з маланкай па пэрымэтры, валізы са скурзаму.

На гэтым, уласна, і скончылася гісторыя фібравага чамадана.

-----

\* Слухач М.: Там Ільліч пакінуў бесьсьмяротны заповіт: «Вучыцца, вучыцца й вучыцца!».

Рэдакцыя: А працаваць хто будзе?

**У** восьмай клясе я ўпершыню пабачыў заходні часопіс. І не абы-які, а «Playboy»! Хлопец з паралельнай клясы даў яго пагартаць проста на вуліцы. Утрапеньне, якое я тады зазнаў, ня выпетрылася з душы й дасёньня\*.

## Часопісы польскія

На той час адзіным заходнім выданнем, якое раз-пораз трапляла на вочы, быў часопіс «Англія». Яго выпісваў бацька аднаго майго знаёмага. Часопіс **быў пазначаны ў падпісным каталёгу, але простых людзей на яго не падпісвалі.**

Сапраўднай прадусынай была для нас польская «Рапогата», якую прадавалі ў шапіках. На апошніх старонках там змяшчалі фатаздымкі заходніх біт-гуртоў, гарачыя дзясяткі папулярных песень ды сякую-такую інфармацыю пра новыя музычныя альбомы.

Польская «Рапогата» дыктавала й моду. Паба-чылі з Валерам Шлыкавым на здымку Тадэвуша Налепу з каляровым шалікам на шыі, наступным днём рушылі ў школу з такімі ж шыявязамі; угледзелі, што ў Марэка Грэхуты зялёныя на-гавіцы зацыраваныя жоўтымі ніткамі — зацыра-валі й мы; убачылі здымак Чэслава Немэна — тут

\* Слушачка Ё.: Недзе згубіла тэлефон Мудрова, не маглі б вы дапамагчы?

Рэдакцыя: Самі згубілі, самі купляйце.

жа выцягнулі з шафаў старыя бацькавыя капе-люшы, выдзерлі нутро й нацубілі на вочы.

Доўгі час я набываў «Рапогату» без праблемаў, а потым прадавачка стала яе для некага пры-хоўваць. Знаёмы журналіст, які вучыўся тады ў Менску, распавядаў, што таксама бегаў набываць «Рапогату» — у «Глёбус», краму, дзе прадавалі замежныя выданні. І нават даваў прадавачцы дробны хабар, каб тая пакідала яму асобнік.

Я даць хабару не здагадаўся, і таму вымушаны быў пераключыцца на «Nowu wieś» — польскі часопіс для вясковай моладзі. Там таксама дру-кавалі здымкі біт-гуртоў, але былі яны нізкай поліграфічнай якасці.

У шапіках прадавалі «Przekrój» ды гумарыстыч-ны часопіс «Szpilki». Гумар там быў адметны й савецкаму маладзёну не зразумелы. Чым прыцяг-валі «Szpilki», дык гэта малюнкамі голых жано-чых аздакаў, якія зьяўляліся ў кожным нумары. **«Szpilki» хутка разьбіралі, і адзіным польскім часопісам, вокладкі якога выгаралі за шыбай газэтнага шапіка, быў «Przyjaźń» — ор-ган таварыства польска-савецкай дружбы.**

Зрэшты, калі паміж старонак «Przyjaźni» ў якасці бясплатнага дадатку пачалі ўкладаць са-мавучак польскай мовы, сталі браць і яго. Пры гэтым адразу выцягвалі самавучак, а сам часопіс кідалі ў сьметніцу. Дарэчы, гэтак жа паступалі й з айчыннай «Работніцай і сялянкай». Жанкі выдзіралі адтуль старонкі з выкрайкамі, а ча-сопіс, нават не прагледзеўшы, пускалі на рас-пальваньне ці якія іншыя патрэбы.

На мой тадышні розум, «РiС» таго заслугоўвала — хаця б таму, што ў ёй не было здымкаў біт-гур-тоў, якія друкавалі польскія часопісы.



**К**алі я вучыўся на апошніх курсах інстытуту, французскае слова «дыплямат» набыло новае значэнне. Так сталі называць прастакутную валізку. Немудрагелістая рэч — абцягнутая дэрматынам фанэрная скрынка. А дэфіцыт страшэнны.

## Дыплямат

У нас на курсе дыплямат быў у аднаго — дык сябры-вяскоўцы прасілі пазычыць на час вакацыяў, каб прайсціся з форсам па роднай вёсцы. Фарсілі, праўда, нядоўга, бо ўгледзелі, што ва ўжытковым пляне дыплямат нічога ня варты. Пляшку ў яго не ўпіхнеш, бохан хлеба таксама. Пачак пяльменяў, каб пстрыкнуў замок, трэба з двух бакоў сплюшчыць. **Ну не насіць жа ў ім, сапраўды, канспэкты з падручнікамі?** І толькі праз колькі гадоў, адгукуючыся на просьбы студэнцтва, у продажы з’явіліся шырокія плястмасавыя дыпляматы, у якіх свабодна змяшчаліся ня толькі паўлітроўкі, але й фугасы на 0,7 літра.

Першыя дэрматынавыя дыпляматы каштавалі 12 рублёў, па іх ездзілі ў Маскву й Рыгу. Потым з’явіліся за 18, нарэшце — за 36 рублёў. Апошнія

былі з фактурнага скурзаму, з абабітымі металёвымі бляшкамі кутамі й з двума замкамі. Яны ўжо вольна прадаваліся ў аддзелах галянтарэйных тавараў. Дзеля саліднасці на верхні кут налеплівалі каляровы знак якой-небудзь заходняй фірмы. **Існавалі культавыя рэчы, якія, у нашым разуменні, можна было насіць толькі ў дыплямаце.** Напрыклад, кружэлкі біт- і рок-гуртоў.

Маючы ў руках дыплямат, заўсёды карцела на яго прысесьці. Асабліва ля піўной бочкі. Возьмеш пару кухляў, а сесьці няма дзе. Ну й прыладзісся на дыплямаце. Пасяля таго ён дэфармаваўся й замкі расчыняліся самі сабой. Лезеш у перапоўнены аўтобус, замок шчоўкне — і майно кшталту курсавой працы па супрамаце валіцца пад ногі. **Быў выпадак, калі мой падпіты сябар прысеў з кухлем піва на дыплямат.** Драўляны каркас трэснуў, і сябрук, кульнуўшы на сябе паўлітра піва, паваліўся сьпінай на асфальт.

Піва пакідала на дыплямаце невыводныя плямы. Чым толькі ні выводзілі — і крэйдай шаравалі, і зубным парашком, нічога не дапамагала...\*

Сеньня сур’ёзныя людзі носяць кейсы з кодавымі замкамі. Крытэр ёмістасці для іх — ня колькасць пляшак, а колькасць тысяч даляраў, якія можна ў іх упіхнуць. І тут толькі адно лагодзіць душу, што кейс — гэта не арыгінальная рэч, а толькі клон дыплямата.

\* *Слухачка III.*: Каб вывесці плямы ад піва, іх мыюць цёплай вадой з дадаткам сьпірту (1 ст. ложка сьпірту на 0,5 л вады).

*Рэдакцыя:* Цынічна...

**У** 1964 годзе толькі й размоваў было пра італійскую сынтэтыку — нэйлэнавыя кашулі ды плашчы-балённі. Дастаць іх было немагчыма.

## Нэйлэн

Першы ў нашым чатырохпад’ездным доме нэйлэнавую кашулю надзеў мой бацька. Ягоны сябар, Андрэй Манчак, два гады працаваў тэхнічным кансультантам у Рэспубліцы Малі й прыслаў адтуль мадзяцкую абнову.

Бацька вельмі ганарыўся такім падарункам і надзяваў кашулю адно на партыйныя сходы ды ўрачыстыя паседжаньні. «Нэйлэнавая сарочка носіцца толькі пад гальштук», — любіў ён казаць, дапаўняючы сынтэтычны гарнітур плеченым з чорнай лёскі гальштукам.

**Калі бацька здымаў увечары кашулю, а здымаў ён яе па старой звычцы праз галаву, я заўсёды выключаў сьвятло, каб паглядзець на фіялетавыя іскры, што сыпаліся долу.** Бацькавы валасы пры гэтым злавесна стаўбурыліся, як у рэжысэра Эйзэнштэйна на вядомым фатаздымку. З-за тых іскраў, дарэчы, нэйлэн забаранілі насіць на выбухованебяспечных прадпрыемствах. І яшчэ: калі зьнятую кашулю кінуць на сьценку, яна прыліпала да шпалераў. Магла, відаць, з-за эфэктэ электростатыкі, прыліпнуць і да столі. Аднак такога экспэрымэнту бацька ня мог дазволіць: баяўся запэцкаць кашулю ў пабелку.

Нэйлэнавыя кашулі былі навывлёт празрыстыя, і цела пад імі ружова сьвяцілася. Праўда, тою парою сарочкі на голае цела не надзявалі, толькі на майку\*.

Адначасова зьявілася й жаночая бялізна з нэйлэну. Яе можна было набыць альбо ў спекулянтаў, альбо па вялікім блаце. **Нэйлэнавая камбінацыя на чорным рынку каштавала 20 рублёў.**

Цела ў такіх кашулях ня дыхала, тканіна непрыемна ліпла да сьпіны, але затое кашулі ня трэба было прасавець. Распавядалі, як адна бабця вырашыла папрасавець унукаву нэйлэнавую кашулю, і тая вомігам распавілася. Сядзець ля вогнішча ў нэйлэне таксама было небясьпечна: любая іскра рабіла ў ім дзірку.

Знаёмы журналіст, які ў маладосьці жыў у прэстыжным доме ў цэнтры Берасьця, распавядаў пра пажар на гаўбцы свайго суседа — мясцовага начальніка. Сусед часьцяком езьдзіў у Польшчу й прывёз адтуль тузін нэйлэнавых кашуляў. **Аднаго разу жонка павесіла іх на гаўбцы прасушыцца.** А дваровая дзятва тым часам пусьціла самаробную ракетніцу, якая выпадкова заляцела на гаўбец. Кашулі заняліся чорным дымам, і суседзі зь перапуду выклікалі пажарную машыну.

Потым у Берасьці доўга гаварылі пра пажар, у якім — страшна падумаць! — згарэлі тры кашулі. І ня простыя, а з італійскага нэйлэну!

-----

\* *Слухач Х.*: Перадайце песьню Я.Фрэнкеля на словы І.Шаферана «Нейлоновое сердце» зь фільму «Мужской разговор».

*Рэдакцыя:* Сэрца павінна быць гарачае! Гл. с. 61 і с. 176.

За часы маёй маладосці ў кінатэатрах часьцяком круцілі фільмы пра шпіёнаў. У тых кінах кіраўнікі варожай рэзыдэнтуры звычайна сядзелі ўсьпёршы ногі на нізкія столікі, і ля іхных ног стаялі вялізныя бутлі. Рэзыдэнты раз-пораз падыходзілі да іх і з гучным шпывеньнем поўнілі шклянкі. Я думаў, што ў бутлях віскі з содавай, і толькі потым уцяміў, што там была звычайная газіроўка.

## Сыфон

Аднойчы мы з бацькам ішлі па вуліцы й сустрэлі суседа, які нёс у руках тую таямнічую бутлю. Я з насыцярогаю зірнуў на дзядзьку, шукаючы ў ім падабенства да кіраўніка варожай рэзыдэнтуры, а бацька запытаўся:

— Ты дзе браў сыфон?

— А вунь, сыфоназаправачную адчынілі. І сыфоны выкінулі. Бяжэце, можа й вам дастанецца, — паведаміў сусед.

Народу ў сыфоназаправачнай было як завязаць. Мы з бацькам адстаялі гадзіну, і нам (дайце веры!) дастаўся апошні сыфон. Тут жа яго й заправілі, аддаўшы за запраўку 5 капеек.

**Сыфон быў з тоўстага шкла, двухлітровы. Газіроўкі хапала на два дні, і маім абавязкам было бегаць яго запраўляць.** Кожнага разу даводзілася стаяць у

чарзе. Памятаю, дзядзькі, што стаялі поруч, пыталіся ў запраўніцы: зь якім ціскам запраўляюцца сыфоны? Тая, мерна тузаючы вагар сатуратара, адказвала:

— Дзесьці пяць атмосьфер.

Пра ціск пыталіся ня проста так: хадзілі чуткі, што недзе ў Полацку выбухнуў кагадзе запраўлены сыфон і забіў сямідзесяцігадовую кабету.

Сыфоны насілі трымаючы за рычажок. З тае нагоды псаваўся кляпан, і газіроўка пачынала капаць з носіка. Калі мы, падлеткі, гамузам ішлі ў сыфоназаправачную, хто-небудзь голасна пытаўся: «У якога малайца ранкам капае з канца?» І ўсе адказвалі: «У сыфона!» (Ці не таму ў 1980-я гады «сыфонам» назвалі бытавы сыфіліс.) Каб не псаваць кляпана, сыфоны сталі насіць у сплечных цыратавых сетках-кайстрах.

Некаторым тыя кайстры даліся ў знакі. Адзін навапалачанін пайшоў ад ранку ў сыфоназаправачную й вярнуўся дахаты позьняй ночы — на ладным падпітку й з разьбітым сыфонам. Ад таго засталася толькі алюмінавая галоўка, якая, зачачіўшыся рычагом, матлялася ў кайстры. Пабачыўшы такое, жонка схапіла кайстру й з размаху, як кісьцянём, гвазданула мужа ў цемя. Давялося выклікаць хуткую дапамогу\*.

Уявіць страшна, што б было, калі б муж прыйшоў дахаты з запраўленым сыфонам.

\* Слухач Г.: Было такое, толькі ня жонка, а суседка зь дзвятай кватэры, я крыху дзьверы паблытаў, і ня ў цемя, а ў вуха.

Рэдакцыя: Ага — дык вы ўсё ж з восьмай! Дзіва што, калі ў цемя.

**Я**шчэ казыча нос смурод салдацкіх ануचाў, галаву дурманіць ад мутнай самагонкі, язык яшчэ не адвык ад густога кандзёру, і ў сьне прагучаў голас днявальнага «Ротэ-э... пад'ём!».

## Дэмбель

І трэба пэўны час, каб усьвядоміць, што ты дома, што мерны шум за сьценкай — гэта не бээмпэшныя маторы, а проста маці смажыць яечню. І доўга ляжыш з **заплюшчанымі вачыма**, аж пакуль зь лёгкім спалохам не прахопліваеся.

— Мам! Людка тут, ці зьехала куды?

— Зьехала на Новы год. Казалі, зь нейкім забяспечаным пабралася.

Вось табе й першая дэмбельская непрыемнасьць.

У войска ехалі шумнай падпітай грамадой, дахаты вярталіся паасобку. **У першы ж дзень ішлі шукаць сяброў ды знаёмых**. Гарадзкія выходзілі ў сьвет у цеснаватым, даўно ўжо ня модным адзеньні. Вяскоўцы й жыхары невялічкіх мястэчкаў — у вайсковай форме. Форма нестатутная: гузікі з афіцэрскага шынеля, значкі й шаўроны — на плястмасавай падложцы, ну й фуражка, зразумела, задзёртая, як у Штырліца\*.

\* *Слухач Х.*: 30 жніўня 2006 году ў Крамлі падпісаны ўказ «Аб вайсковай форме», фуражка чэкістаў цяпер далучыць чорны верх да васільковага акалышка.

*Рэдакцыя*: А галава, галава ж павінна быць халодная! Гл. с. 61 і с. 173.

Вялікае значэньне мела тое, дзе давялося служыць. Адна рэч, калі два гады адседзеў у якой Чыце, і другая — калі ў Нямецчыне. Але на пытаньне: дзе служыў, Нямецчыну ня згадвалі. Казалі абрэвіятурна: «ГэСэВэГэ» (то бок Група савецкіх войскаў у Германіі). Не апошнюю ролю граў і род войскаў. Самы высокі статус мела дэсантура. **Калі ў чарзе па «чарніла» былога дэсантніка спынялі, той няўлоўным рухам скідваў з пляча чужую руку й стрымана выдыхаў: «ВэДэВэ-э».**

Штовечару служылыя зьбіраліся на ганку вясковага клюбу, і размовам не было канца.

— Ты каму аддаваў чэсьць? — гэтае пытаньне было адно з самых папулярных.

— Пачынаючы з капітана, — няўпэўнена прамаўлялі ў адказ.

— А я — пачынаючы з палкоўніка.

Ніхто з аднагодкаў хвалька не абвяргаў. Вакол стаялі падшыванцы, і спрэчкі на гэты конт маглі зашкодзіць агульнаму іміджу.

Прэстыжна было служыць і ў Прыбалтыцы. Паслухаць тых, хто там служыў, дык яны адно й рабілі, што глядзелі з дапамогай нейкай сакрэтнай апаратуры швэдзкае тэлебачаньне з голымі бабамі, гуртом «АВВА» й Джэймзам Бондам.

Часьцяком прыяжджалі дахаты зь нявестамі. Іх звычайна прывозілі з Украіны. І тады ўдвай шчаслівым атрымліваўся дэмбель.

Слова «авоська» прыйшло да нас з Расеі. Так называлі сплеченую з вяровак сумку для нашэння харчоў ды розных дробных рэчаў. У прастай мове яе яшчэ называлі **сеткай**. Авоські цяпер нідзе ня ўбачыш — выйшла з ужытку. А некалі, на памяці майго пакаленьня, яна была незаменная ў побыце.

А  
В  
О  
С  
Ь  
К  
А

Згадваю той час і ўбіраю галаву ў плечы. Як мы ўвогуле тады жылі? Прынесьці харчы з крамы — і тое праблема. Пра поліэтыленавыя пакеты не было й почуту. Цэляфану хапала толькі на пакаваньне дзіцячых навагодніх падарункаў. Абгортачная папера, і тая была не заўсёды. У такіх выпадках выкарыстоўвалі газэты. Бярэш **сто грамаў падушчак — прадавачка табе іх загорне ў газэтны кумёк**.

У краму хадзілі з авоськай. Яе можна было сьціснуць у кулаку альбо піхнуць у кішэнь. На гэтым дадатныя якасьці сканчаліся. Практычна ўсе харчы, перш як пакласьці ў авоську, трэба было загарнуць у газэціну, каб ня выпалі. Вочкі ў сетцы былі вялікія, празь іх сыпалася нават дробная бульба. Нясеш **авоську й раптам чуеш: нешта зашамацела. Ага! Гэта цукар з кулька сыпануў**.

У дождж насіць харчы ў авосьцы наагул не выпадала. Газэціна намакала, распаўзалася, і за сьпінай вясёлай чародкай завіхаліся вераб'і: дзяўблі рассыпанья крупы.

**А ў вясковых хлопцаў авоська была замест партфэля.** Паклаў у яе падручнікі са сшыткамі, павесіў на роварны руль, і гайда ў школу. Гэтак жа вазілі хлеб зь вясковай крамы. Бралі адразу восем боханаў, клалі ў дзьве авоські й вешалі з абодвух бакоў на руль.

Яшчэ была такая завядзёнка — халоднай парою вывешваць авоську з салам ды іншымі харчамі за фортку. Гэта была **імправізаваная савецкая льодоўня**. Моладзевыя інтэрнаты папросту немагчыма было ўявіць без авосек на фортках.

Доўгі час сеткі рабілі адно са шнуркоў ды вяровак, але неўзабаве зьявіліся капроновыя авоські. Яны расьцягваліся, і ў іх лезла паўмежа бульбы.

Нават у капроновым выкананьні авоська была зьявай непрэстыжнай. Таму маладзёны ўзяліся саматугам шыць палатняныя торбы. Іх упрыгожвалі малюнкамі ваўка й зайца зь вядомага мультфільму. І тут, нечакана для сябе самой, лёгкая прамысловасьць наладзіла выпуск торбаў з крымплёну.

На гэтым скончылася панаваньне й пачаўся глябальны заняпад авоські\*.

\* *Слухачка Э.*: Калі ў сьне вы носіце дакумэнты й грошы ў авосьцы, дык неўзабаве ўведаеце, што ўсё на гэтым сьвеце адносна.

*Рэдакцыя:*  $A E = mc^2$ .

На пачатку 1960-х кожны трэці мінак-мужчына шыбаваў па гарадзкой вуліцы ў хромавых ботах. Храмачы былі ня проста абуткам. Гэта быў стыль, неад’емны атрибут рафінаваных савецкіх людзей — адданных справе партыі й гатовых у любую хвіліну выкрыць і абясшкодзіць ворага.

## Храмачы

З маленства запомніўся верш, які чыталі на піянэрскім зборы:

*Загорелые смуглые лица,  
Голенища сверкают, как жемь.  
В них упругая стойкость границы  
И холодное мужество есть.  
На тропинке, от слякоти ржавой,  
Не они ль проверяли посты?  
И шпион агрессивной державы  
Убирался обратно в кусты.*

У 1955—1958 гадах з узброеных сілаў скарацілі 1 мільён 200 тысяч чалавек. Ужо ў цывільным жыцці скарачэнцы прыкметна вылучаліся з на-тоўпу. Яны, па старой вайсковай звычцы, палілі «Казбек», на пінжаку ў іх былі ордэнскія калодкі, а на нагах хромавыя боты. Прычым за правую халяву часцьцяком была запіхнутая газэта «Правда». Ужо дарэшты зацяганыя, боты па-ранейшаму азываліся кадравым афіцэрскім рыпам, і халявы блішчэлі са статутнай зухаватасцю.

Скарачэнцы (іх яшчэ называлі інвалідамі халоднай вайны) працавалі начальнікамі аддзелаў ка-

драў, інструктарамі ДТСААФ, старшынямі розных камітэтаў і сваім абуткам дыстанцыяваліся ад звычайных савецкіх рабацягаў, якія хадзілі ў завэдзганых кірзачах.

Праўда, адрозна ад вайсковай завядзёнкі спаваць нагу белай анучай, на пачатку 1960-х адстаўнікі ўжо насілі шкарпэткі. Балазе іх сталі выпускаць з гумкаю. Дагэтуль шкарпэткі трымаліся на падцяжках, якія надзявалі на галёнку. І калі насунуць бот, падцяжка намультвала нагу. Так што анучы згаданым часам накручвалі толькі тыя, у каго была тонкая костка — каб халява не матлялася на назе.

Боты трэба было пэрманэнтна шараваць. Шаравалі звычайна старым нагуталіненым шалікам. А пашараваўшы, ссоўвалі халявы гармонікам, ды так, што храмачы рабіліся падобнымі да зімовых чаравікаў.

У сярэдзіне 1960-х адстаўніцкія храмачы пачалі развальвацца, і ў шавецкіх майстэрнях раз-пораз гучала пытаньне: **«Колькі будзе каштаваць пашыўка ботаў са сваімі халявамі?»**. Аднак на той час ужо зьявіліся фаховыя шаўцы й адстаўнікам давялося, скрывіўшы вусны, насунуць на пяткі **цывільныя лідзкія туфлі**.

А ў народны фальклёр ад той пары ўвайшоў крылаты выраз: **«на халяву»**. Гэта значыць узьбіцца на дармаўшчыну альбо наагул уехаць у рай на чужым карку.

Прататыпамі халяўшчыкаў, відавочна, былі адстаўнікі — уладальнікі храмачоў\*.

-----

\* Слухачка Ф.: Я блукаю сярод успамінаў Мудрова, як сярод абломкаў караблекрушэння будучага...

Рэдакцыя: Also sprach Zarathustra.

**К**ожнага разу, сустракаючы на вуліцы гаманкіх першаклясьнікаў, з прытоенай зайздрасьцю гляджу на іхныя рознакаляровыя заплечнікі. І са схаваным жахам уяўляю: што б было, калі б я свойчас прыйшоў у школу з чырвоным ранцам, які за плячамі ву-унь у таго чарнявага вісуса. Аднаклясьнікі мяне б задзяўблі — магчыма, да сьмерці. **Хлопцу за часамі майго маленства не да твару было цягаць «бабскі» заплечнік.**

## Сумкі школьныя

Я пайшоў у школу касьмічным 1961 годам. Якраз тады ішоў актыўны працэс мадэрнізацыі патрыярхальнай сьвядомасьці, і гэта адбілася нават на школьнай форме. Замест сталінскіх фуражак і вайсковага крою формы шкаляры (ня ўсе, а толькі тыя, хто меў заможных бацькоў) упершыню надзелі сінія гарнітурчыкі, стрыжанья галовы ўкаранавалі блінамі-барэтамі (моду на іх спарадзілі кубінскія барбудас), а замест ранцаў сталі насіць партфэлі. Гэта, аднак, ня тычылася хлопцаў-старшаклясьнікаў: яны цягалі на плячы афіцэрскія пляншэты альбо кірзавыя сумкі, якія называлі брыгадзірскімі.

Кірзу цягалі доўга, да сярэдзіны 1960-х, калі на зьмену савецкаму нехлямяжу прыйшоў заходні элегант у выглядзе тэчак са скурзаму. Насілі іх таксама элегантным чынам — узяўшы за ражок\*. Трымаць самлелымі пальцамі напакаваную падручнікамі тэчку было цяжкавата, таму трымалі яшчэ за куртаты канец маланкі, на якую яна засьцежвалася. Праз пару месяцаў маланка адрываўлася.

Тэчкі ўпрыгожвалі: ляпілі на іх пераводныя карцінкі з гэдэраўскімі дэвоткамі. Карцінкі прывозілі з братняй краіны жаўнеры, што там служылі. **Пераводкі былі дарэшты цнатлівыя: ні табе гарбузяных грудзей, ні ільсьняных сьцёгнаў.. Проста ўсьмешлівыя бляндынкі ў трыкатажных джэм-пэрах.**

Я й мае сябры, Валер Шлыкаў ды Анатоль Рыбікаў, апошнія дзьве клясы хадзілі ў школу з гаспадарчымі сумкамі. Мы іх упрыгожылі: нарабілі дзірак, напісалі чырвонай фарбай замежнае слова **«Beat»**. Насілі сумкі на плячы, і гэта было даволі зручна. Да таго ж, калі нас не пускалі з-за даўгіх валасоў на заняткі, мы залазілі ў школу па супрацьпажарнай лесьвіцы. З той жа тэчкай лезьці па лесьвіцы не выпадала. **Не ў зубах жа яе трымаць!**

Тэчкі неўзабаве выйшлі з моды. У пачатку 1970-х іх зьмянілі сакваяжы — навагоднія школьныя сумкі.

\* Слухач Д.: А ў нас тэчкамі білі па галаве!  
Рэдакцыя: Верым адразу.

**Н**я ведаю, ці займаецца хто цяпер філюмэніяй — калекцыянаваньнем этыкетак ад запалкавых карабкоў. З канца 1970-х запалкі сталі прадукаваць стандартныя, з адным і тым жа малюнкам, а гадоў сорок — сорок пяць таму дзятва толькі гэтым і займалася.

## Цікеткі

Слова «**філюмэнія**» мы ня ведалі й называлі такое захапленне «збіраньнем цікетак», адкінуўшы ад слова «этыкетка» першую літару.

Я дагэтуль памятаю фабрыкі, пазначаныя на цікетках: «Пролетарское знамя» (горад Чудава) — гэтыя запалкі прадаваліся ў Ленінградзе, фабрыка «Белка» (горад Слабадзкой), «Ревпуть» (Злынка), «Победа» (Верхні Ломаў), «Красная звезда» (Кіраў), нарэшце, Балабанаўская экспэримэнтальная запалкавая фабрыка. Балабанаўскія цікеткі былі самыя прыгожыя. Друкавалі іх насычаным колерам, на гладкай паперы. Была ў мяне й адна замежная цікетка. Мангольская. З малюнкам вершніка на крылатым кані, які пералятаў з фэўдалізму ў сацыялізм.

Тутэйшыя запалкі вырабляла Барысаўская фанэрна-запалкавая фабрыка, і барысаўскія цікетак у нашых калекцыях было найбольш. Пры гэтым нацыянальная тэматыка ў іх не прысутнічала, калі не лічыць анонсу **«Выписывайте и читайте газету «Звезда»** — на цікетцы быў намалёваны чалавек з разгорнутай газэтай, — ды

закліку «**Читайте роман Пилипа Пестрака «Встретимся на баррикадах»\***».

Дзеля папаўненьня калекцыі мы ня грэбавалі поркацца нават на сьметніцах. Аднак цікеткі, якія трэба было зьдзіраць з карабкоў, не маглі зраўнацца з тымі, што прадавалі ў філіялістычных крамах. Яны былі загорнутыя ў цэляфанавыя пакецікі — адразу дваццаць штук.

У мяне было зь дзясятка такіх набораў — набыў, як езьдзіў на пагасьціны ў Ленінград. Этыкеткі я наклеіваў на кардонныя аркушы й захоўваў у адмысловай тэчцы. Яшчэ ў Піцеры ўзяў некалькі падарункавых набораў запалак з чырвонымі й зялёнымі галоўкамі. **Думаў, гэта сыгнальныя запалкі, якія ня гаснуць на ветры й гараць рознакаляровым агнём.** Аказалася, звычайныя запалкі.

А дзяўчаткі-аднагодкі, прынамсі, у нашай клясе, зьбіралі малюнкi з паштовых капэртаў. Выціналі іх і наклеівалі ў сшыткі для маляваньня. Мая суседка па парце прыносіла сваю калекцыю ў школу — паказаць сяброўкам. У мяне такая калекцыя нічога, апроч усьмешкі, не выклікала. Аднак, калі бацькі атрымлівалі ліст у прыгожай капэрце, я выцінаў малюнак і аддаваў суседцы. **На знак падзякі яна прынесла мне аднойчы карабок японскіх запалак.** Пачак быў танюсенькі, і ў ім было ўсяго некалькі кардонных сярнічак.

Я аддаў пачак бацьку, і той ім доўга карыстаўся, запраўляючы айчыннымі запалкамі й дэманструючы знаёмцам японскую цікетку.

\* Слухач Н.: А што, выдатная ідэя для апазыцыі!  
Рэдакцыя: Не гуляйце з агнём.



Дзесьці на самым пачатку 1970-х да плашч-палаткі, торбы-рэспіратара, выбух-пакета ды іншых складаных словаў мілітарнай тэматыкі далучыліся пацыфісцкія боты-панчохі. Прыкладна тады ж з’явілася яшчэ падобная назва: **«штаны-панчохі»**. Аднак яна не прыжылася, саступіўшы месца «калготкам».

## Боты-панчохі

Арыгінальны на той час абутак — з чорнымі цыратавымі халявамі й высокай плятформай. Ён адразу ж стаў **галоўным складнікам жаночага шчасця**.

У вольным продажы ботаў, вядома ж, не было. Згадваецца пачутая некалі гісторыя пра тое, як адна кабета паехала ў Вільню набываць боты-панчохі. Пакруціўшыся на цэнтральным кірмашы, выйшла на патрэбных людзей, і ёй прапанавалі зайсьці ў пад’езд аднаго з дамоў на вуліцы Геркуса Мантаса\* — побач з кірмашом. Зайшла ў пад’езд і атрымала для прымеркі **запаветныя боты. Насунула адзін зь іх, і тут нехта крыкнуў: «Міліцыя!»**

\* *Слухачка Й.*: Узімку 1261 году войска Геркуса Мантаса разбіла Тэўтонскі ордэн ля Калінінграду, увесну 1262-га — ля Любавы, а павесілі яго ўлетку 1273 году ў Наркічаі.  
*Рэдакцыя:* І дзе лёгіка?..

Зь перапуду забегла на верхні паверх, а калі ўсё сьціхла, стала спускацца па прыступках і толькі тады заўважыла, што на адной назе ў яе бот-панчоха, а на другой лямцавы апорак. Нікога ля пад’езду не знайшла, не знайшла таксама грошай у кішэнях і мусіла вяртацца дахаты ў розным абутку.

Боты-панчохі выклікалі пякучую зайздрасць тых, хто іх ня меў. Памятаю рэпліку адной жанчыны. Ubачыўшы некага ў натоўпе, яна тузанула за рукаво сямброўку. **«Глянзь на яе... Такая вярзіла, а сапагі-чулкі насунула!»** Тоўстыя кабеты насілі халявы гармонікам, як афіцэры паваеннай пары: нацягнуць як сьлед іх было немагчыма.

Боты-панчохі спачатку былі проста на тоўстай падэшве, а потым займелі таўшчэзную плятформу. **Грэцкім трагікам такія катурны й ня сьніліся.** Плятформа рабілася ўсё больш манументальнай, у выніку пачасьціліся траўмы: вывіхі ды расьцяжэньні сухажыльля ў раёне шчыкалаткі.

На новых ботах халявы бліскалі лякам. Але хутка трацілі бляск, а на марозе наагул трэскаліся. Самым кволым месцам ботаў-панчохаў былі мыскі. Там яны часьцяком дзерліся, ды так, што вялікі палец вылазіў вонкі. У халадэчу боты зусім ня грэлі, а цёплай парою альбо дзе-небудзь у рэстаране ногі ў іх прэлі й надта сьмярдзелі.

У крамах цыратавыя боты-панчохі з’явіліся ў 1973 годзе. Каштавалі яны 70 рублёў. Іх бралі ў асноўным вясковыя дзеўкі, бо гарадзкія на той час шукалі абутак з натуральнай скуры й з іроніяй пазіралі на вясковых раўналетак, абутых у боты-панчохі.

Самым папулярным у 1950-я было слова «дружба». І экстрэпалявалі яго найперш на савецка-кітайскія дачыненні. Кожнага ранку, калі ад пэрону Яраслаўскага вакзалу ў Маскве адыходзіў цягнік Масква — Пэкін, з вакзальных рэпрадуктараў вырывалася на прасьцяг песьня **«Русский с китайцем братья навеки»**. На пачатку 1960-х браты дарэшты пералаяліся, аднак кітайскія тавары яшчэ зьяўляліся на паліцах.

### Тэрмасы з чырвоным цмокам

Найстрашнейшым дэфіцытам былі літровыя кітайскія тэрмасы з намаляваным на іх чырвоным цмокам. **Наяўнасць такога тэрмаса сымбалізавала заможнасць і дабрабыт. Кіпень у ім не астываў цэлыя суткі.** Мы, падшыванцы, шчыра таму дзівіліся. Каб разабрацца, у чым сакрэт цеплаізаляцыі, адкручвалі галоўку й выцягвалі люстраны цыліндар. І потым, зь вясёлым рогатам, глядзелі на свае дарэшты перакрыўленыя люстраны адбіткі. Былі выпадкі, што цыліндар разьбівалі, і для бацькоў гэта было маленькай трагедыяй.

Для падлеткаў апагеем шчасся было займець круглы кітайскі ліхтарык\*. Працаваў ён на

-----  
\* 很抱歉 : Прапануем таксама амулеты, талісманы, жаб, чарапах, драконаў і манэты шчасся ў неабмежаванай колькасці!

Рэдакцыя: А 供应信息

дзвюх батарэйках, якіх не было ў крамах. Таму калі хтосьці з бацькоў выпраўляўся ў Маскву ці Ленінград, іх сьлёзна прасілі пашукаць там батарэек. А яшчэ прасілі прывезьці **кітайскія тэнісныя шарыкі**. Яны былі лёгкія й скакучыя, а калі й дэфармаваліся, дык варта было патрымаць над парай — і форма аднаўлялася. Шарыкі савецкай вытворчасці пасяля такой апэрацыі кепска скакалі й лёталі па дзіўнай траекторыі.

Самым жа ходкім кітайскім таварам былі кеды: **сінія, аблямаваныя белай гумай, з выяваў сплеченых колцаў на круглым лэйбле.**

У школе ўсе з зайздрасцю глядзелі на ўладальніка кітайскай самапіскі з залатым пяром. Некаторыя нават прасілі даць паглядзець, ці сапраўды гэта кітайская рэч, а пабачыўшы на прыгерогліф, падобны на нашу літару «Ф» (што значыць Кітай), з уздыхам вярталі самапіску.

Жанчыны ганяліся за кітайскімі халатамі з натуральнага ядвабу, якім не было зносу. У маёй маці быў такі. Падчас безграшоўя прадала суседцы й потым усё жыццё аб тым шкадавала. Яшчэ адна фішка — рознакаляровыя ніткі мулінэ Шанхайскай ткацкай фабрыкі. Цяпер жанкі ўжо гэтым не займаюцца, а на пачатку 1960-х **усе скрозь вышывалі баўгарскім крыжам букеты бэзу ды катой з банцікамі на шыі.** Шанхайскія ніткі, у адрозьненне ад айчынных, ня бляклі, і кабеты, як тыя падшыванцы, прасілі камандзіраваных у Маскву й Ленінград прывезьці пару маткоў дэфіцытных нітак.

Ну й, вядома, паглядзець — ці не прадаюць дзе тэрмасаў з чырвоным цмокам.

**Г**аворка не пра штучнае рэчышча, збудаванае на костках вязняў ГУЛАГу, а пра знакамітыя папяросы\*.

## «Беламорканал»

«Беламорканал», ці папросту «Беламор», каштаваў 22 капейкі. Гэта былі самыя папулярныя ў краіне папяросы. У курцоў была звычка: паліць папяросы адной і той жа фабрыкі. У Беларусі добрым лічыўся гарадзенскі «Беламор». А найлепшыя папяросы ў Саюзе (так, прынамсі, казалі заўзятыя курцы) выпускала Ленінградская тытунёвая фабрыка імя ўрыцкага.

**Калі да нас прыхджаў зь Ленінграду дзядзька Пятро, муж маёй роднай цёткі, ён прывозіў цэлую валізу піцерскіх папяросаў.** Частаваў імі майго бацьку ды ягоных знаёмых, і яны на адзін голас сьцьвярджалі, што ленінградскія папяросы духмянейшыя й мацнейшыя за гарадзенскія.

«Беламор» любілі паліць былыя франтавікі. Многія зь іх насілі партабакі й палілі праз муштукі. У аднаго бацькавага сябра, франтавіка, быў трафэйны нямецкі муштук: пажоўклы, з пагрызеным бурштынавым канцом. Муштукі забівала тытунёвая смала, і іх трэба было прачышчаць

-----  
\* *Рэдакцыя:* Папярэджваем — курэнне шкодзіць вашаму здароўю.

*Слухач Е.:* Як надакучылі... Вы ж радыё, вам якая розьніца?!

мэталёвым прутком. Тытунёвую смалу курцы празь няведаньне называлі нікатынам.

**У «Беламору» быў беларускі адпаведнік — папяросы «Нёман» з малюнкам чэзлай бярэзіны на пачку.** Другое месца па папулярнасці займаў «Север» — **улюбёныя папяросы кіроўцаў ды механізатараў.** Каштаваў «Север» 14 капеек. Калі трэба было запісаць нечы адрас ці марку запчастак, механізатары пісалі на папяросным пачку.

Найпрэстыжнейшымі папяросамі лічыўся «Казбек» коштам 30 капеек. Просты люд паліў яго толькі ў рэстаранах, пастукаўшы, за прыкладам кадравых афіцэраў, папяросінай па пачку й дзьмухнуўшы ў гільзу. А самымі непрэстыжнымі былі «Прибой» за 12 капеек ды «Байкал». «Байкал» у сярэдзіне 1960-х зьнік з продажу. Адзін вядомы беларускі філэзаф распавядаў пра свайго бацьку, простага рабочага, які ўсё жыццё марыў перайсці з «Прибоя» на «Беламор», ды так і ня даў рады гэтага зрабіць: бракавала грошай.

**У крамах і чайных беламорыны можна было набыць паштучна. Бралі звычайна дзве штукі: адну ў зубы, другую за вуха.**

Прыкладна ў 1967 годзе адбылася зьмена агульнай парадэгмы тытунепаленьня. Курцы масава ўпадабалі цыгарэты. Паспрыяў завоз таных баўгарскіх цыгарэт: «Лайкі», «Сонца», «Шыпкі». Маё пакаленьне папяросаў ужо не паліла. Адно што ў інстытуце, на бульбе, спаліўшы прывезеныя з дому цыгарэты, даводзілася пераходзіць на папяросы. У вясковых крамах з курава быў толькі «Кэнэл» — так, на заходні манер, называлі мы «Беламорканал».

**Г**альштук — слова нямецкага паходжанья, і па-беларуску будзе шыяз. Некаторыя носяць яго штодня, уважаючы за неад’емны элемент мужчынскага ўбранья. Іншыя лічаць шыяз чымсьці непатрэбным, і калі ў ім і зьяўляюцца, дык толькі на ўласных паховінах.

## Гальштукі

Мой бацька, колькі яго памятаю, заўсёды хадзіў пры гальштуку, на адваротным баку шыфаньберных дзверцаў іх вісела пара дзясяткаў.

Больш за ўсё мне падабаўся гальштук, сплечены з чорнай лёскі. Трымаўся ён на спружнай гумцы, і калі гальштук адцягнуць, ён даволі балюча біў па коўціку. Гэты шэдэўр галянтарэйнага мастацтва называлі не інакш як «вечным гальштукам». «Закапай на пяць гадоў у зямлю, адкапай — і адразу надзявай! Будзе як новы!» — любіў казаць бацька.

Аднак гордасьцю бацькавага гардэробу быў шыяз з блішчынкамі. Калі яго пакруціць на сьвятле, ён пераліваўся ўсімі колерамі вясёлкі. Адноўчы з-за недагляду гальштук нечым прыціснулі, і ён стаў тапырыцца ўгору. І колькі бацька яго ні раўняў, колькі ні прасваў цупкую сынтэтыку, справіцца з гальштучнай эрэкцыяй ня даў рады.

Канец 1960-х пазначаны галянтарэйным вычварэнствам — шыязам даўжынёй ня больш за

шэсьць сантымэтраў пры нечувана вялізным вузьле. Разглядаючы тэндэнцыю гальштучнага абразанья ў разьвіцьці, можна было ўявіць, што ад мужчынскай аздобы застанецца толькі вузел.

Аднак на зьмену абразанікам прыйшлі даўгія шыязы самай смелай каляровай гамы. Неўзабаве ў «Вожыку» зьявіліся карыкатуры на гальштучных стылягаў, а міліцыя пачала спыняць хлопцаў пры каляровых гальштуках ды спраўджаць дакумэнты. Я дагэтуль ніколі гальштукаў не насіў, але тут набыў з рук квяцісты польскі «крават». Бацька, пабачыўшы справунак, загадна прамовіў: «Здымі!» А дзесьці праз год сам начапіў выраб Лодзінскай галянтарэйнай фабрыкі ды выправіўся на партсход.

З часам шыязы рабіліся ўсё больш даўгія й шырокія, а вузел набыў памеры кулака\*. Такая прасьціна стала выконваць функцыі сьлінючкі. Падпітыя дзядзькі, седзячы ў рэстараннай задусе, выціралі гальштукамі потныя шы ды лабаціны, а потым і перапэцканыя вусны.

Апошняе вычварэнства прыпала на пачатак перабудовы. Вячаслаў Малержык прасьпяваў у тэлеперадачы «Шире круг!» песеньку пра мазаіку ў гальштуку шырынёй ня болей за кравецкі аршын. Ажыятажу ўсохлы шыяз ня выклікаў.

Наступаў час, які, перафразуючы філэзафа Фрэнсіса Фукуяму, можна было назваць «канцом гісторыі гальштуку».

-----

\* Слухачка П.: Туті вузел можа выклікаць падвышэньне ціску ў воку, прывесць да гляўкомы й страты зроку.

Рэдакцыя: Нам якая розьніца — мы ж радыё!

**К**алі беларускі народ годна сустракаў 50-ю гадавіну савецкай улады, на гарадзкіх вуліцах з'явіліся хлопцы ў клёшах.

## К л ё ш ы

Клёшы (у моладзевым слэнгу **кляшы**) розніліся ад звычайных штаноў тым, што калашына ад калена пашыралася й канец ішоў на скос. Быў і шырокі пояс, з двума гузікамі. Кішэні ў клёшах месціліся сьпераду, а ня збоку, як звычайна. Каб падкрэсьліць гэтую дэталь, першыя ўладальнікі модных штаноў насілі ў кішэнях складзеную ў столку белую паперу, якая вытыркалася вонкі.

**Клясычным лічыўся клёш 22 на 24. То бок 22 сантымэтры ў калене, 24 на доле. Аднак самыя маднучыя шылі нагавіцы шырынёй на доле 26 і нават 28 сантымэтраў.**

Адпаведна шырыні клёшу рабілі шырэйшы й пояс, які падбіраўся пад самую грудзіну\*. Пояс зашпільваўся наўскасяк, і ўжо не на два, а на тры гузікі. Гузікі мусілі быць каляровыя, з жаночай вопраткі. **Клясычны ўзор клёшаў прадэманстраваў герой мультфільму «Бременские музыканты».** У таго нагавіцы наагул былі з клінамі.

\* *Слухачка Ш.*: А са спадніцамі-клёш добра глядзяцца топы, камізэлькі й скарочаны пінжак. Талія павінна лёгка ўгадвацца.

*Рэдакцыя:* Баімся, не ўгадаем. Мы ж не тэлебачаньне.

Мясцовыя стылягі (на той час іх ужо называлі **чувакамі**) таксама ўшывалі чырвоныя кліны, па краях кліноў прышывалі гузікі й падвешвалі алюмінавыя ланцужкі. Такую аздобу, праўда, насілі адзінкі. Хадзілі чуткі, што ў суседнім Полацку нейкі чувак аздобіў кліны лямпачкамі ад ліхтарыка й міргаў імі — у кішэні была батарэйка. Чувака, ізноў-такі, па чутках, забрала міліцыя.

Калені маднучых штаноў адчайна пухірыліся. Гэта спрабавалі ліквідаваць гарачым прасам, але беспаспяхова — матэрыял, відаць, быў ня той. Бралі танны, 7—8 рублёў за мэтар (на пашыўку трэба было адзін мэтар і дваццаць сантымэтраў). Пашыў цягнуў на чырвонец, так што даводзілася эканоміць. Яшчэ адна праблема: шырокі пояс бязьлітасна скручваўся, зьбіваўся так, што не было відаць гузікаў. Каб ліквідаваць недахоп, даводзілася пояс распорваць і ўстаўляць паласу каленкору ці яшчэ нечага цупкага.

**Нарэшце, шырозыя калашыны матляліся на ветры й абкручваліся вакол галёнкаў.** Доўга не маглі даць рады, як з тым змагацца, нарэшце прыдумалі: канцы калашыньня сталі абшываць мэталёвымі маланкамі.

Штаны гэтага крою былі ў модзе чатыры гады. У 1973 годзе з'явіліся клёшы другой хвалі. Калашыньне ў іх пашыралася ўжо не ад калена, а ад клубоў. У гэтых нагавіцах былі накладныя кішэні, трымаліся яны на адным гузіку, а ў пра-рэх была ўшытая маланка.

Потым прыйшоў час **джынсаў**. І тыя, каму пашчасьціла нацягнуць на клубы блакітнае дзіва, ужо й не хацелі прызнавацца, што зусім нядаўна насілі клёшы.

На пачатку 1964 году на экранах рэдкіх тады тэлевізараў мільгануў малады сьпявак Мусьлім Магамаеў. Пяюн кагадзе вярнуўся з Італіі. На сьпеваку была куртата, цьмянага бляску апранаха з мэталёвымі гузікамі.

## Балённыя

Нешматлікія ўладальніцы тэлевізійных прымачоў ня ведалі тады, каго аблашчваць ахмялелымі позіркамі: сьпевака ці ягоную апранаху. Бальшыня й ня ведала, як называецца гэты куртаты, дзіўнага крою плашч. І толькі самыя абазнаныя, наблізіўшы насы да экранаў, захоплена выдыхнулі: «Балённыя!»

Жыўцом тых плашчоў ніхто ня бачыў, і пра іх апавядалі розныя байкі. Казалі, балённю можна скамечыць, піхнуць у кішэнь, а потым зноў апрануць. Праўда, байкам тым мала хто даваў веры. Зьявіліся й адпаведныя показкі. Распавядалі пра зайца, які знайшоў у лесе прэзэрватыў, нацягнуў на вушы, і пачуў ад зайчыхі: «Зусім, касы, ашалеў! Дзеці галодныя, а ён балённю купляе».

Першыя плашчы-балённы зьявіліся ў нас дзесьці праз год. Завозілі іх у Саюз марыманы гандлёвага флёту. Каштавалі плашчы ад 40 да 60 рублёў — шалёныя грошы. Аднак нават маючы патрэбную суму, набыць абноўку было ня так і проста, бо гандляроў пільнавала міліцыя. Так, у Вільні культавую вопратку прадавалі з чатырох гадзінаў ночы й да шасьці гадзінаў раніцы ля галоўнага калгаснага рынку. А чацьвертай гадзіне панава-

ла цемра, і даводзілася, каб прымерыць адзежыну, паліць газэтныя жмуты.

Самымі дэфіцытнымі былі жаночыя плашчы чырвонага колеру. У модніц было правіла: засукваць рукавы — па самыя локці. Стылягі ж падымалі каўняры й як найтужэй зацягвалі паясы ніжэй геніталіяў. Яшчэ адна адзнака стылю — балённевыя барэты. Іх насілі выцягнуўшы наперад брылёк. Самым шыкоўным лічыўся плашч з капронавай сеткай на сьпіне. Сетку ўшывалі дзеся вэнтыляцыі, бо балённыя не прапуськала ня толькі ваду, але й паветра. У цёплае надвор'е людзі ў іх прэлі, і скура пакрывалася нязводнымі прышчамі.

Пры канцы 1960-х на экранах Беларусі зьявіўся Ален Дэлэн у белым дэмісэзонным плашчы. Плашч быў з баваўнянай тканіны, і савецкі народ — ад Масквы да самых да ўскраін — зразумеў: няма ў сьвеце іншай апраткі, дзе так вольна дыхае цела. І акурат тым часам, калі самыя прасунутыя менчукі паехалі ў Вільню шукаць алендэлёнаўскі дэмісэзон, савецкая лёгкая прамысловасьць наладзіла масавы выпуск балённы, заваліўшы крамы ўцэненых тавараў\*.

У сярэдзіне 1970-х балённевыя плашчы насілі вясковыя пастухі. Калі яны ляжалі пад кустом, іх урэшце зжавалі калгасныя каровы. Не пастухоў, вядома, а прасоленыя ад поту балённы.

\* Слухачка Ш.: Каб балённыя ня сыпалася, яе крояць паяльнікам ці апаратам для выпальваньня на дрэве, а каб край быў роўны, трэба прыціснуць мэталічнай лінейкай на шкле.

Рэдакцыя: Прыціснуць і паяльнікам, кажаце... Які ваш адрас?

**Ж**анчыны ва ўсе часы сочаць за сваёй зьнешнасьцю, а таму нават галоднай паваеннай парой амаль у кожнай хаціне вісела пацьмянелае ад часу й пажарышчаў люстэрка. Вешалі яго зь невялікім ухілам, пад самай столлюю.

## Трумо

Пры канцы 1950-х самыя заможныя беларусы сталі набываць фанэрныя шыфаньеры зь вялікім люстрам на дзьверцы. Ягоная ўладальніца магла цяпер прымерыць, азіраючы сябе ў поўны рост, новую спадніцу, паправіць прычоску, а то, наблізіўшы твар да люстра, выціснуць прышч на носе\*. Шыфаньерныя люстры віселі на пярэднім баку дзьверцаў, і адлюстраваньне ў іх было крыху скрыўленае.

У першай палове 1960-х у інтэр'ерах гарадзкіх кватэраў зьявілася трумо. Гэта было высокае люстэрка, якое мацавалася да нізенькай тумбачкі. Ставілі яго так, каб кожны, хто ўваходзіў у кватэру, мог бачыць у трумо свой адбітак. **Была завядзёнка запіхваць за люстра віншавальныя паштоўкі, а таксама фатакарткі кінаактораў.** Трумо адразу стала самым каш-

\* Слушачка Е.: Клюб «Анжэла» запрашае на 7-дзённы сэмінары «Скажы прышчам «Не!».

Рэдакцыя: Так!

тоўным элемэнтам інтэр'еру, і падчас пярэбараў гаспадар ехаў у кодабе машыны ўжо не ў абдымку зь фікусам, а трымаў загорнутае ў коўдру люстра.

Часта трумо, сабраўшы грошы з абодвух бакоў, дарылі маладым на вясельле. Па тым часе гэта быў дарагі падарунак, і знаёмцы ды суседзі потым доўга тую падзею абмяркоўвалі. Згадвалі пра такія падарункі і ў песьнях. Так, Мая Крысталінская, чый лірычны вакал панаваў у этэры, з гарэзьлівай інтанацыяй сьпявала: **«И подруги к новоселью подарили нам трюмо».**

Пачатак 1970-х пазначаны ў аналах савецкага побыту зьяўленьнем трумо ўжо не з адным люстрам, а зь дзвюма дадатковымі створкамі. Гэта быў трэльяж (у проста мове казалі «трыльяж»). У бакавыя створкі можна было агледзец патыліцу, і менавіта тады многія мужчыны з жахам убачылі, якія ў іх разьлеглыя плехі. Тады ж пайшла мода прыкрываць лысіну пасмай валасоў, якую зачэсвалі з-за правага вуха. Трэба заўважыць, што ў трэльяжах быў адзін недахоп: створкі матляліся ў розныя бакі. Каб выправіць дэфэкт, штыры, на якіх яны віселі, абкручвалі гумкай.

Да трэльяжа мусілі быць прыстаўленыя нізенькія пуфы — з квадратным альбо круглым седалам. Праўда, былі яны далёка не ва ўсіх кватэрах, бо ў продаж практычна не паступалі. І толькі пазней пуфы сталі прадаваць у камплекце са спальнымі гарнітурамі. Трумо на той час ужо выйшла з ужытку, але ў памяць людзкую гэтае слова ўелася.

Я сам чуў, як дыктарка на радыё, распавядаючы пра візыт у СССР канадзкага прэм'ера П'ера Эліэта Трудо, назвала яго П'ерам Эліэтам Трумо.

**К**алі на экраны Беларусі выйшаў фільм «Бриллиантовая рука», вясёла-бязглуздыя песенькі зь яго сталі транслятарамі грамадзкага сьветапогляду эпохі («А нам всё равно...»), а маднючыя апранахі кінагероя Казадоева (крымпленавы гарнітур ды блакітная вадалазка) — блакітнаю мараю маладзёнаў.

## Вадалазкі

У 1968 годзе самыя няўрымсьлівыя й матэрыяльна забяспечаныя маладыя беларусы выправіліся на рыскія ды віленскія кірмашы — шукаць «казадоеўскія» вадалазкі, але жаданыя апранахі зьявіліся там толькі праз пару гадоў. Іх пачалі завозіць з Польшчы, і былі яны не блакітнага, а белага колеру. Пасьля першага ж мыцьця польская сынтэтыка расьцягвалася, асабліва на шыі, і набывала жаўтушную водцень. Дадамо таксама, што цела ў ёй ня дыхала, але такой абставіны ніхто ня браў да ўвагі. Больш за тое: паўзверх вадалазкі, нават цёплым днём, насоўвалі квяцістую кашулю.

Дзяўчаты ж ганяліся за вадалазам чорнага колеру. Паводле тадышняй моды, на шыю яшчэ трэба было павесіць залаты ланцужок з кропляй бурштыну.

Называю мадняяцкую рэч вадалазкай — і грашу супраць праўды. **Мы яе менавалі больш романтична: бітлоўка.** Тлумачыць этымалёгію слова залішне. Хаця больш дакладна апранаху трэба было назваць ленанаўкай. Менавіта Джон Ленан, пачынаючы з 1965 году, фігуруе на фатаздымках у белым вадалазе.

Цягам дзесяцігодзьдзя набыць бітлоўку можна было толькі ў спэкулянтаў (слова «фарца» тады яшчэ не нарадзілася)\*. **Каштавала яна 30 рублёў — траціну мясечнага інжынэрскага заробку.** Былі, праўда, і таньнейшыя, з гузікамі на карку, але іх сур'ёзныя людзі не надзявалі.

Нарэшце, за трыяк можна было разжыцца вадалазнай манішкай (маю на ўвазе не масянжовае вадалазнае начыньне, а гарлавіну бітлоўкі). Яна прыкрывала толькі горла. Зручная рэч, як сьцьвярджалі знаўцы: нацягнуў на шыю, паўзверх кашулю — і ідзеш на танцы. Пры гэтым цела не абцягвае сынтэтыка, падпахі ня прэюць, сьпіна не сьвярбіць, валасы не стаўбурацца ад залішняй электростатыкі. І наагул — пачуваеся свабодным чалавекам. Ну а калі манішка пачарнее ад поту й пылу, варта яе толькі вывернуць — і яна ізноў лагодзіць зрок некранальнай белаю.

І, галоўнае, усе наўкол глядзяць з зайздрасьцю: на ім вадалазка!

\* *Слухач Е.*: Супрацоўнікі вашага радзь П.Вайль і А.Геніс у кнізе «Страчаны рай» (Собр. соч., т. 2., с. 24) пішучь, што асабіста ведалі дзеўчыну, якая разьвіталася з цнатлівасьцю ў абмен на бітлоўку.

*Рэдакцыя:* І яе звалі Ева.



**Д**ай першаклясьніку драўляную асадку, якой пісаў у школе ягоны дзед, і ён наўрад ці здагадаецца, што гэта такое. Асадак тых даўно не прадаюць. А ў наш час яны каштавалі 2 капейкі й былі самых розных колераў. Хлопцы выбіралі колеры халоднай часткі спектру: чорныя, зялёныя. Жоўтымі ды чырвонымі пісалі дзяўчаткі.

## «Шышачка»

й

## «зорачка»

У асадку ўторквалі пяро «зорачка». Іншымі пёрамі карыстацца забаранялася. У пачатковых клясах пісаць прымушалі з націскам. Ад той пары запомніліся спецыфічныя словы: валасяны пераход і таўшчынка. «А таўшчынка?! Дзе ў цябе таўшчынка?!» — гукала над вухам настаўніца на ўроках чыстапісу.

Трэці кампанэнт пісьмовых прыладаў — чарніліца. Яе называлі невылівайкай. Напачатку яны былі скрозь шклянныя, а потым зьявіліся й фаянсавыя. Кожны мусіў прынесці ў школу такую невылівайку. Яны стаялі ў шафе, і перад заняткамі дзяжурны ставіў вучню на парту ягоную чарніліцу.

Знаходзіліся пракуды, якія падсыпалі ў чарніла цукар, і тады яно пачынала цягнуцца, пакідаючы ў сшытках дробныя кляксы. А то й кідалі ў чарніліцу кавалкі прамакаткі, што гарантавала

вялікія кляксы\*. Таму многія дзяўчаткі сталі насіць у школы свае невылівайкі. У партфэлі невылівайкі класьці не выпадала — чарніла магло праліцца, таму для іх шылі невылічкія торбачкі. Яны зацягваліся даўгой аборкай, якую прывязвалі да ручкі партфэля.

У трэцяй клясе перайшлі з «зорачкі» на «шышачку». Гэта было пяро зь белага мэталу, якое пісала бяз націску й мела пукаты, падобны да шышкі, таварны знак. Настаўніца спачатку забараняла пісаць «шышачкай», але потым махнула рукой.

Неўзабаве з ініцыятывы Міністэрства адукацыі дазволілі пісаць чарнільнымі самапіскамі. Але ня ўсякімі. «Толькі з адкрытым пяром!» — шмакроць, з інтанацыяй лёгкай панікі, папярэджвалі настаўніцы.

Шкаляры любілі вызначаць, у каго лепшая самапіска. Самымі шыкоўнымі лічыліся кітайскія, з залатымі пёрамі. Зрэшты, з маўклівай згоды настаўніц неўзабаве перайшлі на асадкі з закрытым пяром. Бацькі падаравалі мне на дзень нараджэньня шыкоўную асадку за 2 рублі 20 капеек. Пакарыстаўся ёю толькі адзін дзень. Ідучы са школы, сталі барукацца з адным ёлупнем, бацькоўскі падарунак трэснуў і запэцкаў школьны пінжак.

А ў васьмай клясе, без усялякага дазволу, усе гамузам сталі пісаць шарыкавымі асадкамі. Яны так імкліва ўвайшлі ў жыцьцё, што сёньня здаецца: імі заўсёды пісалі ў школе, і не было ніякіх драўляных асадак ды пёраў «шышачка» й «зорачка».

-----

\* Слухач Ц.: Бачу, у чарніле Мудроў не разьбіраецца.  
Рэдакцыя: Дасылаем тэлефон суседа з васьмай кватэры.

Пачатак 1970-х быў для майго пакаленьня часам апраметных п'янак. І ня дзіва, што на зьмену малагабарытным тэчкам, зь якімі хадзілі на заняткі студэнты й школьнікі, прыйшлі, у адпаведнасьці з тэорыяй дыялектычнага матэрыялізму, ёмістыя дэрматынавыя кайстры. Іх называлі французскім словам *sac de voyage*\*.

## Сакваяж

Мне й самому давялося цягацца ў інстытут з сакваяжам. Адметнасьцю дэрматынавай кайстры было тое, што ў яе лезла восем пляшак «чарніла». Ад такога цяжару мэталёвая дуга, да якой мацавалася ручка, прагіналася, і гэта сур'ёзна ўскладняла студэнцкае жыцьцё. **Інтэрнатаўскія вахтары кожнага вечара сьвідравалі позіркамі сакваяжы й, калі прагін быў на два пальцы, спынялі студэнта й пыталіся, што той нясе.**

Таму, шыбуючы па «чарніла», прыхоплівалі яшчэ й тубус. Тубус, калі яго несьці разам з сак-

\* *Слухач Ц.:* Ш... Чырыдзя... Куйзатэ... Ле... Фонсусе... Дадухэў... Ныча... Лавек.  
Рэдакцыя: Калі ласка.

ваяжам у адной руцэ, прыкрываў шчыліну, да таго ж у яго можна было дадаткова ўпіхнуць дзеве пляшкі.

Самы танны сакваяж каштаваў 9 рублёў. У студэнтаў была традыцыя — дарыць яго на дзень нараджэньня аднакурснікам. Грошы зьбіралі ўсёй групай у складчыну.

Прайшло пару гадоў, і замест чорных дэрматынавых кайстраў у моду ўвайшоў іх мадэрнізаваны варыянт — сьветла-брунатны сакваяж з цупкага скурзаму. Каштаваў ён 14 рублёў. Самымі моднымі былі сакваяжы югаслаўскай вытворчасці. **Іх выраблялі са скурзаму, які меў фактуру кракадзілавай скуры, і насілі такія сакваяжы выключна міністры, кіраўнікі прадпрыемстваў і дырэктары ўнівэрмагаў.**

З цупкімі сакваяжамі ня толькі хадзілі на заняткі, але й ездзілі да бацькоў у вёску. Адтуль, вядома, везлі шматы сала ды іншыя прысмакі. Сакваяж ад таго дэфармаваўся, і, што самае страшнае, ад перагрузу ў яго часьцяком адлятала ручка.

Адзін наш студэнт вярнуўся ад бацькоў з мацюгамі на вуснах і ў абдымку з напакаваным сакваяжам: ручка адарвалася дарогай. Потым з дапамогай пасатыжаў прымацаваў яе нержавейным дротам — і, чарговы раз цягнучы напакаваную кайстру, падзёр дротам новую балённеву куртку.

У сярэдзіне 1970-х у руках самых прасунутых беларусаў зьявіліся дыпляматы. Гэта была вельмі модная рэч. І пыльныя кладоўкі ды антрэсолі тою парою папоўнілі некалі модныя сакваяжы.

**У** сярэдзіне 1970-х кабеты дружна нацягнулі на галовы парыкі, ці, па-беларуску, сызвалосьнікі. Гэта **быў апошні крык моды, зьлёгка прыдушаны высокім коштам згаданай жаночай акрасы.** Каштаваў парык 60 рублёў, ледзь не палову сярэдняга заробку. Нават кабеты з шыкоўнымі валасамі стрыгліся, каб зручней было насіць сызвалосьнік.

## П а р ы к

Спачатку парыкі набыць было амаль немагчыма. Па іх ездзілі ў Рыгу, а потым ужо наш Наваполацк стаў ці не галоўным пастачальнікам дэфіцытнага тавару. Яго прывозілі польскія будаўнікі, што будавалі нафтаправод Полацк — Мажэйкай. Везьлі парыкі ня толькі рабочыя, але й інжынерна-тэхнічныя работнікі. У адной спэцыялісткі, апавядалі, на мытні сканфіскавалі коўдру, пашытую з парыкоў.

Кабеты любілі пытацца адна ў адной: чыёй творчасьці парык? **«Малаязія»,** — казала адна. **«А ў мяне тайваньскі»,** — з гонарам адказвала сяброўка. Дзе тыя краіны знаходзяцца, кабеты слаба ўяўлялі. Часам парыкі перафарбоўвалі. Фарбавалі, у асноўным, іранскай хной. Райпрамкамбінаты арганізавалі тады адпаведную паслугу.

**А вось вясковныя бабці такую моду сустрэлі ў штыкі.** Яны былі перакананыя,

што валасы для парыкоў зразалі зь мёртвых жанчын. Прынамсі, я на ўласныя вушы чуў такую плётку.

З парыкамі зьвязана шмат гумарных і драматычных гісторыяў. Адно зь іх распавяла калега. Надарылася яна на адной з загарадных базаў адпачынку. Мужчына сярэдняга веку пазнаёміўся ўвечары з маладзіцай, дзеля працягу знаёмства яны ўзялі напратак лодку й выплылі на сярэдзіну возера. Калі сьцямнела, мужчына палез цалавацца, а новая знаёмая зь невядомай прычыны пачала адбівацца. Лодка хітнулася, і маладзіца звалілася ў ваду. **У апошні момант залётнік схапіў яе за валасы, распачна пацягнуў і зьдзер з галавы парык. Ад жаху — падумаў, што зьняў скальп, — залётнік нырцануў у азёрнае прадоньне.** Трымаючыся за перакулёную лодку, парачка доўга гарлала й была ўратаваная мясцовымі рыбакамі. Злашчасны парык наступнага ранку прыбіла да берагу, і яго выпцягнулі з вады вясковныя хлопцы. Потым бегалі ў ім, нацубіўшы на стрыжанья галовы.

На пачатку 1980-х мода на парыкі мінула. Кабеты зразумелі, што лепей мець на галаве хай і рэдкія, ды ўласныя валасы.

Пэўны час парыкі надзявалі на нябожчыц, а потым і ад гэтага адмовіліся: няёмка было паўставаць перад Усавышнім у зьбітым набакір парыку\*.

\* Слухачка Т.: Рэкамендуем парыкі са славянскіх валасоў, імітацыя скуры галавы на шоўку, ад 400 у.а. Гл. <http://your-style.ru>

Рэдакцыя: Амін.

«Альбом сямейны» ўжо амаль прагучаў у этэры, калі я зь лёгкім адчаем згадаў пра падушачкі — цукеркі, якіх даўно ўжо не прадаюць і якія каштавалі 50 капеек за кілё.

## Падушачкі

Падушачкі ляжалі ў крамах у драўляных скрынях, і ўлетку часьцяком зьліпаліся ў камяк. Скрыні, дарэчы, былі абабітыя мэталёвымі стужкамі, аб якія прадавачкі ўвесь час абрывалі канцы халатаў. Ведаю гэта, бо мая маці працавала ў краме.

З таго часу запомнілася сцэнка. Прыходзіць які смаркаты бэйбус, цягне манэтку й просіць даць «канхэт». А манэтка тая ўжо выйшла з абарачэння, бо надоечы грошы памяншалі на новыя. **Маці ўздыхне ды сыпане на вагі пяток ліпучых, з прыліплымі на іх варсінкамі радна падушачак.** Дый як не сыпанеш, калі ў бэйбуса бацька п'яніца і ў хаце не бывае лішняй капейчыны.

Маімі ўлюбёнымі цукеркамі былі ірыскі «Залаты ключык» коштам рубель сорак за кіляграм. Яны былі мяккія й таялі ў роце. Потым іхную рэцэптуру змянілі, ірыскі сталі нясмачныя й такія цягуткія, што, па сьведчаньні пэнсіянэраў, зрывалі з зубоў каронкі.

Пэнсіянэры любілі пацешыць сябе «Дзюшэсам», «Барбарысам» ці якой іншай кіславатай карамэлькай. А людзі заможныя аддавалі перавагу «Масцы», «Калейдаскопу», «Мішку на Поўна-

чы». Шакалядныя «Труффэлі» былі не па кішэні й заможным (па тадышніх мерках) людзям, бо каштавалі 8 рублёў за кіляграм.

Зрэдку даводзілася пакаштаваць «Gotinu» (па-беларуску — «Кароўку»). Гэта былі таньня, але, як на мой густ, даволі смачныя цукеркі рыскай фабрыкі «Uzvara». Мы тады дзівіліся — чаму нашая «Камунарка» не вырабляе такога смакоцця? А яшчэ мы, падлеткі, любілі грызьці брыкецікі какавы з цукрам — быў такі паўфабрыкат. Каштаваў ён усяго 8 капеек, таму й не залежваўся на паліцах.

**Не магу не згадаць і пра такое смакоцце, як арэхавае халва ў круглых бляшанках.** Яна прадавалася рэдка, і яе любілі дарыць на дзень нараджэння. Халву зьядалі, а ў бляшанках гаспадыні трымалі гузікі, голкі ды іншую драбязу.

Ня маючы грошай на цукеркі, мы іх самі выраблялі. Чэрпалі лыжкай цукар і трымалі над газавай фаеркай, пакуль той не растане й не пераўтворацца ў брунатны ледзянец. Адночы я сапсаваў так мэльхіёравую лыжку, і бацька задаў мне лазню.

Шмат што забылася, сьцерлася з памяці, а вось тое, як у дзяцінстве смактаў цукерку й потым языком прыдушваў яе, адчуваючы салодкі смак павідла, памятаю. І смактаў я тады танную падушачку\*.

-----  
\* Слухач Ч.: Ці раскрыў Мудроў тайну — як павідла трапляла ў падушачкі?..

Рэдакцыя: Яны на дрэвах растуць. Астатнія 1 392 082 адказы гл. у інтэрнэце.

**У**першыню шарыкавую асадку я пабачыў у 1966 годзе. І ня толькі пабачыў, але й патрымаў у руках. Бацька аднаго з сябраў быў на стажаваньні ў Ангельшчыне й прывёз адтуль шарыкавую самапіску. На той час яна ўжо не пісала, але ўяўляла для нас вялікі інтарэс.

## Асадка шарыкавая

На асадцы быў каляровы малюнак — дзэве кабеты ў купальніках і з парасонамі ў руках. **Варта было асадку павярнуць, як купальнікі спадалі — і кабеты паўставалі голымі.** Я разоў дваццаць разьдзеў даўгальгіх брытанак, і толькі тады пацікавіўся — як жа гэтая халера піша? З асадкі тырчэў невялічкі шпянёк з шарыкам на канцы, і адкуль там лілося чарніла, было невядома. Сябрук таксама ня мог нічога растлумачыць, адно паведаміў, што ў асадцы трэба мяняць нейкія стрыжні, і пішы хоць усё жыццё.

Праз год мая цётка, што жыла ў Піцеры, падаравала мне шарыкавую асадку. Без кабет, вядома. Набыла па блаце, і афіцыйна яна каштавала 3 рублі 80 капеек — грошы, як для такой рэчы, даволі вялікія. У школе шарыкавымі асадкамі пісаць не дазвалялі. Але я яе браў на ўрокі й любіў, пад зайздросныя позіркы аднаклясьнікаў, пстрыкнуць стрыжнем.

Аднойчы ўзяў асадку ў школу, а стрыжань выцек, перапэцкаўшы школьную форму. Гэта была

маленькая трагедыя. Стрыжань потым вымыў, паклаў да лепшых часін. **Хадзілі чуткі, што хутка ў горадзе адчыніцца пункт запраўкі шарыкавых асадак.**

Пункту так і не адчынілі, але згаданыя самапіскі неўзабаве зьявіліся ў продажы — бралі іх адразу некалькі штук. Яны былі з даўгім стрыжнем, і пасты хапала на цэлы месяц. Балазе, у школе дазволілі імі карыстацца.

Потым зьявіліся каляровыя стрыжні, а таксама шматстрыжневыя асадкі. Спачатку на чатыры колеры, а потым і на ўсе восем. Былі яны тоўстыя, а таму нязручныя. Дый карысталіся імі нядоўга, бо штосьці ў іх закліньвала, і ў выніку вытыркаўся толькі адзін стрыжань.

Тым часам вытворцы пачалі экспэрымэнтаваць з формай і вагой. Зьявіліся цяжкія **эбанітавыя асадкі** таўшчынёй 45 міліметраў, **асадкі з лямпачкамі** й з **компасамі**, але гэныя дзівосы мала хто купляў.

Адначасова, выяўляючы клопат пра дабрабыт савецкіх людзей, урад зьнізіў цэны на стандартныя шарыкавыя асадкі. Дагэтуль яны каштавалі 70 капеек, а пасля ўцэнкі — 35. Потым казалі, што тая ўцэнка паспрыяла развалу Саюзу, бо бюджэт не атрымаў значных сумаў.

Так што на рытарычнае пытаньне «Хто адкажа за развал Саюзу?» ёсьць канкрэтны адказ: шарыкавая асадка\*.

\* Слухач Р.: ...! .....!! .....!!! .....!!!! .....!!!!!!  
 Рэдакцыя: Менавіта так Мудроў і разваліў Савецкі Саюз.  
 Гл. таксама с. 4—213.

**У** «Альбоме сямейным» адбіліся падзеі, постаці й рэчы, што надарыліся, дзеялі й былі ва ўжытку ад пачатку 60-х да сярдзіны 80-х гадоў мінулага стагодзьдзя. Памежнымі знакамі той эпохі стаў палёт Гагарына й выбух заводу збройнага плютонію ў Чарнобылі.

Гэта была пара юнацтва, самая шчаслівая пара ў маім жыцці і ў жыцці майго пакаленьня.

Вось ён, герой таго часу, гушкаецца, смаркаты й шчаслівы, на драўляным коніку. Герою шэсьць гадоў. На ім сіняя матроска й кароткія майткі. А вось ужо пасталелы, падраслы за год на шэсьць сантымэтраў, шыбуе па вуліцы з кнігаю пад пахай. Што за кніга? Ну вядома ж, «Васёк Трубачоў ды яго таварышы».

Тым часам з вулічнага рэпрадуктара вырываецца на прасьцяг нагужлівы голас: «А если, понимаете, империалисты и дальше не успокоятся, то могут получить по мягкому месту». Зычны голас патанае ў шквале аплядысмантаў. Савецкі кіраўнік Мікіта Хрушчоў дае дыхту амэрыканцам. Насьпявае Карыбскі крызіс.

«Пройдзе некалькі гадоў, і вы, сёньняшнія піянэры, будзеце будаваць самае цудоўнае грамадзтва на Зямлі — камунізм!» — гучыць ужо зь іншага рэпрадуктара, усталяванага ў актавай залі школы. Гэтым разам зычны голас перарываецца нэрвовым сіпеньнем настаўніцы: «Я цябе зараз выведу адсюль!» Ідзе ўсесаюзная піянэрская радыёлінейка.

У Даласе забіваюць прэзыдэнта ЗША Кенэдзі; Хрушчова скідаюць з пасады; менскае «Дынама» гуляе ў фінале кубку СССР па футболе; у далёкім Ташкенце надараецца землятрус; усё прагрэсіўнае чалавецтва сустракае 50-ю гадавіну савец-

кай улады; на экраны выходзіць фільм «Фантамас»; па Празе, сінім дымам спавіўшы Вацлаўскі пляц, рушаць савецкія танкі.

«Казахстан может дать и два миллиарда пудов», — гучае Леанід Ільліч. Ды герой ня чуе генсэкаўскага мармытаньня. Ён сядзіць прыціснуўшы вуха да магнітафона й захоплена лыпае вачыма. «Yesterday, all my troubles seemed so far away», — шапялява азваецца маг.

Здаецца, гэта было ўчора: магнітафон «Дайна», транзыстар «ВЭФ», песьні бітлоў, даўгія валасы. І вось ужо нехта сівабароды, са ссунутымі на кончык носу «хамэлёнамі», керхае й стрыманым голасам чытае нататкі пра рэчы дэфіцытныя калісьці й сьмешныя сёньня. Э-ээ, дык гэта ж наш герой вылез з-пад крушні пражытых гадоў і чытае з паперкі чарговы ўспамін. Дзьверы радыё-студыі расчыняюцца, і пройма гоніць паперку на стале.

Гэта восеньскі вецер уварваўся ў прачыненыя дзьверы й перагарнуў апошнюю старонку «Альбому сямейнага».

Апошняя старонка  
«Альбому»

## Memorabilia

### Свае

Бацька *8, 9, 11, 32, 43, 57, 67, 70, 76, 85, 94, 127, 132, 147, 150, 151, 166, 167, 172, 174, 176, 185, 190, 192, 193, 209*

Брат Алэг *135*

Дзядзька Пятро зь Піцеры *190*

Маці *8, 9, 16, 18, 19, 26, 30, 36, 43, 57, 65, 94, 123, 135, 143, 146, 147, 150, 151, 166, 176, 189, 208*

Родная цётка зь Піцеры *16, 18, 63, 161, 190, 210*

Стрыечны брат Аляксей *152, 154, 155*

Сусед з восьмай кватэры *22, 23, 26, 27, 95, 106, 174*

### Сябры

Мікуліч Аляксандар *100*

Мышалоў Аляксандар *101*

Рыбікаў Анатоль *13, 30, 49, 133, 183*

Шлыкаў Валеры *30, 133, 168, 183*

### Народныя забаўкі

Бойкі раён на раён *158, 159*

Вучэньні па грамадзянскай абароне *66, 67*

Выправы на бульбу *145, 191*

Галасаваньне на выбарах *146, 147*

Здаваньне макулятуры *161*

Здабываньне дэфіцыту *55, 126, 128, 142, 143, 145, 146, 162, 163, 170, 174, 188, 189, 196, 197, 206*

Зьбіраньне фатакартак актораў *15, 124, 198*

Мітынгі й дэманстрацыі працоўных *12, 47, 64, 77*

Называньне немаўлят па-моднаму *15, 81, 105*

Паходы на танцы *64, 65, 80, 81, 90, 91, 98, 99, 159*

Праслухоўваньне варожых галасоў *56, 111*

Слуханьне канцэртаў па заяўках *102, 103*

Стаяньне ў чэргах *10, 29, 36, 56, 101, 121, 123, 128, 129, 141, 147, 150, 151, 162, 163, 174, 177*

Сьвяты працы й адпачынку *64, 65*

Сяброўства ў Таварыстве аматараў кнігі *160, 161*

Удзел у сьвяточным літмантажы *118, 119*

Шпацыраваньне па бродзе *31, 111*

## Гарадзкія легенды

Амэрыканскі прэзыдэнт і лівэрка *129*

Бедная пакупніца ботаў-панчохаў *186, 187*

Забойчая паездка ў віцебскім таксі *25*

Злавеснае паходжаньне парыкоў *206, 207*

Калаўрот маянэзных слоікаў *121*

Кара за язду на ровары «бяз рук» *20*

Кока-кола як алькагольны напой *154*

Крамлёўскі сакрэт Людмілы Зыкінай *95*

Небясьпека ўжываньня жуйкі *155*

Моднік зь лямпачкамі ў клясах *195*

Полацкі сыфон-забойца *175*

Пажар з-за нэйлёну ў Берасьці *173*

Спрытныя рабаўнікі пыжыкаў *126*

Страшны ўдар бразільскага футбаліста *22*

Таёмная жарсьць Маі Крысталінскай *109*

Хітрыкі з парэфармавым абменам манэтаў *151*

## Архаізмы

Авоська *178, 179*

«Бібліятэка ўсясьветнай літаратуры» *160*

Брыгадмілец *17*

Валасацік *17, 57, 132, 133*

Варожыя галасы *56, 111*

Камсамольскі апаратыўны атрад *17*

Кароль раёну *158, 159*

Керагаз *122, 123*

Кіначасопіс «В странах капитала» *86*

Кінаролік *66*

Кірзавая сумка *182, 183*

Кніжная сэкцыя *160*

Кружэлка-саракапятка *81, 86, 95, 98, 104*

Маёўка *64, 65*

Палітбюро *48, 49*

Панцырная сетка *6, 8, 9*

Піянерскія песьні *96, 97*

Польска-савецкая дружба *169*

Пункт запраўкі шарыкавых асадак *211*

Пяро «зорачка» *202, 203*

Пяро «шышачка» 203  
 Савецка-кітайская дружба 188  
 Савецка-кубінская дружба 10, 11  
 Стыляга 16, 17, 90, 193, 195, 197  
 Сямейныя трусы 116, 177, 152, 153  
 Фанэрная валіза 54  
 Фарцоўшчык 134  
 Фібравы чамадан 166, 167  
 Фільмаскоп 18, 19  
 Фільм трэцяй катэгорыі 35  
 Халодная вайна 154  
 Хромавыя боты 180, 181  
 Хунвэйбін 52, 53, 58  
 Цаліна 43, 54, 55, 68  
 Цэнтральны камітэт 50, 51, 139  
 Цягнік «Чайка» 128, 129  
 Чарніліца 202, 203  
 Штаны-панчохі 186

## СТЫЛЬ

### Прычоскі

Гаўрош 25  
 Завіўка 24, 47, 54  
 Каса 24, 25  
 Конскі хвост 24  
 Кукса 25  
 Пакахай мяне, фэзэвушнік 24  
 Пад Анджэлу Дэвіс 47  
 Пад Мірэй Мат'е 25  
 Пад нулёўку 133  
 Пад польку 12  
 Паж 25  
 Парыкі 206, 207  
 Пацалуй мяне з разьбегу 24  
 Тульпан 25  
 Я ў мамы дурніца 24

### Галаўныя ўборы

Барэт 10, 11, 182, 197  
 Вушанка 127

Каргуз 42  
 Кепка 64, 66, 127  
 Пыжык 126, 127  
 Шапка з труса 127  
 Шапка з фарбаванага ката 127  
 Шапка махеравая 128, 146  
 Шлем матацыклетны 41

### Адзеньне

Бітлоўка 201  
 Вадалазка 200, 201  
 Ватоўка 39, 138  
 Гальштук 42, 172, 192, 193  
 Гарнітур бастонавы 116  
 Гарнітур крымпленавы 200  
 Джынсы 31, 99, 134, 195  
 Дудачкі 16  
 Кажух 101  
 Калготкі 186  
 Камбінацыя нэйлёнавая 173  
 Кацавейка 150  
 Кашуля квяцістая 30, 31, 200  
 Кашуля нэйлёнавая 172, 173, 192  
 Кашуля фірмовая 30, 31  
 Клёшы 194, 195  
 Куртка балённевая 125, 205  
 Палітон драпавы 43  
 Плаўкі з матузкамі 152, 153  
 Плашч балённевы 108, 172, 196, 197  
 Плашч баваўняны 197  
 Спецоўка рабочая 72, 116  
 Трусы сямейныя 116, 177, 152, 153  
 Халат кітайскі ядwabны 189  
 Шаравары 54  
 Школьная форма 182, 210  
 Шорты 14

### Абутак

Боты-панчохі 186, 187  
 Боты кірзавыя 139, 181  
 Кеды кітайскія 143, 189  
 Кору 142, 143



Сандалі-пляцёнкі 143  
 Туфлі вэлюравыя 143  
 Туфлі замшавыя 143  
 Туфлі лідзкія 142, 181  
 Храмачы 180, 181

#### *Сумкі*

Авоська 178, 179  
 Валіза фанэрная 54  
 Дыплямат 170, 171, 205  
 Партфэль пацёхканы 42  
 Пляншэт афіцэрскі 182  
 Сакваяж 183, 204, 205  
 Сумка кірзавая 182, 183  
 Сумка школьная 182, 183  
 Торба крымпленавая 179  
 Торба палатняная 179  
 Торба поліэтыленавая 134, 135  
 Тэчка са скурзаму 183  
 Чамадан фібравы 166, 167

#### **Выяўленчае мастацтва**

##### *Творцы*

Азгур Заір 117  
 Іваноў Сяргей 55  
 Налбандзян Дзьмітры 69  
 Ягансон Барыс 167

##### *Творы*

«Выступ Леніна на 3-м зьездзе камсамолу» 167  
 «Л.І.Брэжнеў на Малой зямлі» 69  
 «Сьмерць перасяленца» 55

#### **Кіно**

##### *Акторы й рэжысэры*

Варлей Наталья 25, 91  
 Відаў Алег 124  
 Дэлён Ален 197

Кастра Вэроніка 11  
 Коранеў Уладзімер 14, 15  
 Маргуноў Яўген 41, 91  
 Мкртчян Фрунзык 91  
 Нахапетаў Радзівон 74  
 Тэйлар Элізабэт 25  
 Фюнэс Люі дэ 35  
 Эйзэнштэйн Сяргей 172

##### *Фільмы й мультыкі*

«Аквалангі на дне» 38, 39  
 «Багатыя таксама плачуць» 11  
 «Бременские музыканты» 194  
 «Бриллиантовая рука» 200  
 «Кавказская пленница» 25, 41, 91  
 «Кремлёвские куранты» 75  
 «Ленин в 1918 году» 75  
 «Ну, погоди!» 179  
 «Операция «Кобра» 39  
 «Операция «Б!» 33  
 «Сердце матери» 74  
 «Фантамас» 34, 35, 148, 213  
 «Человек-амфибия» 14, 15  
 «Человек с ружьём» 74

##### *Пэрсанажы*

Бонд Джэймз 177  
 Воўк 179  
 Гуціерэ 15  
 Дзяржынскі Фэлікс 75  
 Заходні агент 38, 39  
 Заяц 179  
 Іхтыяндар 14, 15  
 Казадоеў Геша 200  
 Ленін Уладзімер 74, 75  
 Нашы 38  
 Рэзыдэнт 38  
 Савецкі піянэр 39  
 Ульянаў Валодзя 74  
 Фандор 35  
 Фантамас 34, 35  
 Шурык 33

Штырліц 176  
Шэф 38

## Літаратура

### Творцы

Антакольскі Павал 90  
Асадаў Эдуард 124  
Барто Агнія 131  
Брэжнеў Леанід 68, 69  
Вайновіч Уладзімер 89  
Вальядарэс Арманда 11  
Гайдар Аркадзі 119  
Гюго Віктор 161  
Джойс Джэймс 6  
Дзюдо Віктар 161  
Драйзэр Тэадор 160  
Друон Марыс 161  
Гэмінгвэй Эрнэст 161  
Колас Якуб 117  
Панчанка Пімен 17  
Пестрак Піліп 185  
Пікуль Валянцін 161  
Пляцкоўскі Міхаіл 104  
Пруст Марсэль 6  
Рэнан Агюст 6  
Талстой Леў 6  
Фукуяма Фрэнсіс 193  
Хэміндуэй 161  
Чакоўскі Аляксандар 68  
Шамякін Іван 68, 69

### Творы

«Адраджэньне» 68  
«Амерыканская трагедыя» 160  
«Архіпэляг ГУЛАГ» 11  
«Васёк Трубачоў ды яго таварышы» 19, 212  
«Встретимся на баррикадах» 185  
«Гибель класса» 90  
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» 160  
«Дзяцінства» 6

«Жилет «какаду», и стильная обувь...» 16  
«Загорелые смуглые лица» 180  
«З надзей у сэрцы...» 11  
«Кому на Руси жить хорошо» 131  
«Малая зямля» 68, 69  
«Обменяли хулигана на Луиса Корвалана...» 131  
«Они сегодня думают о том...» 118  
«Полюбила хунвэйбина...» 53  
«Появился у нас мальчишка в классе...» 125  
«Проклятыя каралі» 161  
«Рэпка» 18  
«Ты Гагарин, ты могуч...» 131  
«Уліс» 6  
«Усталая с работы пришла под вечер мать...» 119  
«Французская ваўчыца» 161  
«Цаліна» 68  
«Шли, смеясь, по набережной хмурой...» 124  
«Это что за Бармалей...» 131

### Пэрсанажы

Баба-яга 133  
Бармалей 131  
Брэжнеў Леанід 5, 49, 61, 62, 68, 69, 131, 213  
Букоўскі Ўладзімер 131  
Гагарын Юры 10, 43, 64, 130, 212  
Гітлер Адольф 130  
Грэй Дарыян 48  
Дэвас Анджэла 47  
Дэвіс Анджэла 46, 47  
Заглада Надзея 130  
Карвалян Люіс 131  
Кастра Фідэль 10, 11  
Касыгін Аляксей 95  
Кім Ір Сэн 156, 157  
Кенэдзі Джон 212  
Ленін Уладзімер 95, 162  
Люлюмба Патрыс 76, 77  
Люмумба Патрыс 76, 77  
Мао Дэ-дун 52, 58  
Маўглі 127  
Махно Нестар 133  
Ніксан Рычард 129

Нэру Джавахарлал 55  
 Паўэрз Фрэнсіс 150  
 Сталін Ёсіф 16, 56, 117, 130, 131  
 Суслаў Міхаіл 48  
 Трудо П'ер Эліёт 199  
 Трумо П'ер Эліёт 199  
 Фурцава Кацярына 95  
 Хрушчоў Мікіта 10, 11, 130, 131, 212  
 Цітоў Герман 10  
 Цыранкевіч Юзэф 106

## Музыка

### Выканаўцы й гурты

Абадзінскі Валеры 80, 81  
 Антонаў Юры 55  
 Бродзкая Ніна 113  
 Бэрнэс Марк 102  
 Бялоў Генадзь 103  
 Варанец Вольга 89  
 Высоцкі Ўладзімер 53  
 Вядзішчава Аіда 113  
 Гаравец Эміль 84, 112, 113  
 Гарысан Джордж 30  
 Грэхута Марэк 168  
 Дзямешка Аляксандар 101  
 «Загрэб» 85  
 Зыкіна Людміла 89, 94, 95  
 Кабзон Ёсіф 102, 108  
 Кадрану Марыя 107  
 Караклаіч Радміла 84, 85  
 Круглова Вераніка 105  
 Крысталінская Мая 102, 109, 199  
 «Купалінка» 103  
 Ленан Джон 201  
 «Лявонь» 100, 101  
 Магамаеў Мусьлім 107—109, 196  
 Малежык Вячаслаў 193  
 Мануэль 98  
 Мар'янавіч Джорджэ 84, 85  
 Мат'ё Мірэй 25

Місевіч Уладзіслаў 100, 101  
 Мондрус Ларыса 113  
 Мулерман Вадзім 104, 105, 113  
 Мулявін Уладзімер 100, 101  
 Налёпа Тадэвуш 168  
 Немэн Чэслаў 168  
 Нянашава Галіна 107  
 «Песьняры» 101  
 П'еха Эдыта 102  
 Рабінкіна 94  
 Радовіч Марыля 107  
 Сасьніцка Зьдзіслава 107  
 Сіпіньска Ўршуля 106  
 Татлян Жан 113  
 Трошын Уладзімер 89, 102  
 Уцэсаў Леанід 107  
 Хіль Эдуард 105  
 Хрысьці Джэф 107  
 Чахелі Гюлі 106  
 Чэкер Чабі 90, 91  
 Шэрфэзы Івіца 85  
 «АВВА» 177  
 «Creedence Clearwater Revival» 92  
 «The Beatles» 70, 82, 86, 87, 92, 93, 100, 101, 132, 213  
 «The Rolling Stones» 82, 92  
 «The Shocking Blue» 92

### Кампазытары

Бабаджанян Арно 91  
 Бэтговэн Людвіг ван 102  
 Маскероні Эдуардо 112  
 Пахмутава Аляксандра 69  
 Рахманінаў Сяргей 102  
 Сьвірыдаў Георгі 102

### Творы

«А любовь-то есть, оказывается» 105  
 «А нам всё равно» 200  
 «Баляда пра фарбы» 107  
 «Боли не будет» 106  
 «Бухенвальдский набат» 108

- «Вальс дружбы» 91, 96  
 «В дорогу» 108  
 «Взвейтесь кострами, синие ночи» 96  
 «Вперёд продвигались отряды» 96  
 «Восточная песня» 80, 81  
 «Вьётся дорога длинная» 55  
 «Где под солнцем вьюга, ширь безбрежная» 94  
 «Давай, космонавт, потихонечку трогай» 89  
 «Давайте-ка, ребята, закурим перад стартом» 88  
 «Детство моё, постой» 104  
 «Дзвявятая сымфонія» 102  
 «Другі канцэрт» 102  
 «Дубочак зялёненькі» 103  
 «Дэвойка мала» 84  
 «И на Марсе будут яблони цвести» 89  
 «Каменный век, пещера среди гор» 109  
 «Караблік» 85  
 «Карело-финская полька» 166  
 «Катарина» 112  
 «Корова пукнула слегка» 97  
 «Королева красоты» 109  
 «Край наш пензенский» 95  
 «Кракавяк» 64  
 «Куба, любовь моя» 10, 11  
 «Лада» 104  
 «Люблю я макароны» 112  
 «Малая земля, товарищи-друзья» 69  
 «Мірза» 85  
 «Музыка» 112  
 «Моя гитара, пой бесконечно» 100  
 «Называют меня некрасивою» 65  
 «Не ходите, дети, в школу» 53  
 «Нелюбимая» 85  
 «Неотправленное письмо» 81  
 «Несёт меня течение» 55  
 «Ночным Белградом шли мы молча рядом» 84  
 «Огней так много золотых» 94  
 «Ой, рана на Ёвана» 100  
 «Отчего у нас в посёлке у девчат переполох?» 94  
 «Патэтычная араторыя» 102  
 «Раз мы шли по Уругваю» 97  
 «Рамана» 85

- «Русский с китайцем братья навеки» 188  
 «Самогон сами гоним» 109  
 «Свадьба» 109  
 «Солнечный круг» 96  
 «Тобой, лишь тобой одной» 107  
 «Травы, травы, травы не успели» 103  
 «Трус не играет в хоккей»  
 «Ты мне вясною прысьнілася» 100  
 «Утушка луговая» 103  
 «Чижик-пыжик» 126  
 «Шалёнае сэрца» 85  
 «Эгэ-гэй, халі-галі» 109  
 «Эти глаза напротив» 81  
 «Я Земля, я своих провожаю питомцев» 89  
 «Я верю, друзья, что милиция спит» 89  
 «26-го — все люди крепко спят» 109  
 «Can't Buy Me Love» 87  
 «I Put A Spell On You» 93  
 «Jadą wozy kolorowe» 107  
 «Michelle» 87  
 «Ob-La-Di, Ob-La-Da» 101  
 «Po ten kwiat czerwony» 106  
 «Tonight» 98  
 «Twist Again» 90  
 «Venus» 92  
 «While My Guitar Gently Weeps» 100  
 «Yellow River» 107  
 «Yesterday» 101, 213

### Спорт

- Зимовыя Алімпійскія гульні 1968 году 70, 71  
 Чэмпіянат СССР па футболе 1963 году 22, 23  
 Чэмпіянат сьвету па футболе 1966 году 26, 27

### Асобы

- Адамаў Леанард 23  
 Белавусава Людміла 62, 63  
 Варонін Валеры 27  
 Галонка Ёзэф 70  
 Гарынча Мануэль 22

Зайфэрт Габі 62  
 Кананыхін Віктар 62  
 Клапач Міраслаў 71  
 Лё Бэля 27  
 Малафееў Эдуард 23, 26  
 Машкава Гана 62  
 Мітрафанаў Альфрэд 22, 23  
 Мэтрэвэлі Слава 26  
 Недаманскі Вацлаў 71  
 Нэпэла Ондрэй 62  
 Озераў Мікалай 70  
 Пагальнікаў Юры 23  
 Панамароў Уладзімер 27  
 Пратапопаў Алег 62, 63  
 Пэра Патрык 62  
 Радніна Ірына 63  
 Ромін Ігар 23  
 Саба Ёжэф 27  
 Спарэ Ян 70  
 Стральцоў Эдуард 22  
 Сухі Ян 71  
 Уланаў Аляксей 63  
 Флэмінг Пэгі 62  
 Чысьленка Ігар 27  
 Чэрны Ёзэф 71

#### Газэты

«Звязда» 184  
 «Комсомольская правда» 16, 86  
 «Літаратурная газета» 121  
 «Правда» 51, 72, 180  
 «Советский спорт» 71  
 «Физкультурник Белоруссии» 23  
 «Футбол» 23  
 «Химик» 51

#### Часопісы

«Англія» 168

«Вожык» 24, 193  
 «Здоровье» 124, 155  
 «Корея» 156, 157  
 «На экранах Беларусі» 124  
 «Новый мир» 68  
 «Огонёк» 167  
 «Работніца і сялянка» 169  
 «Радио» 110  
 «Советский экран» 15  
 «Nowa wieś» 169  
 «Panorama» 168, 169  
 «Playboy» 168  
 «Przekrój» 169  
 «Przyjaźń» 169  
 «Szpilki» 169

#### Радыё

«Голас Амэрыкі» 93, 111  
 «Радыё Канада» 57  
 «Радыё Швэцыя» 92, 93  
 Рэспубліканскае радыё 50, 102  
 «Свабодная Эўропа» 93  
 Усесаюзнае радыё 95, 102, 163  
 «Юность» 111

#### Асобы

Хмара Леанід 56  
 Цэдэніюс Ульф 92  
 Юхансан Тамара 92

#### Тэлебачаньне

##### Перадачы

«В объективе — Америка» 87  
 «Голубой огонёк» 85  
 «Золотой шлягер» 81  
 «Клуб весёлых и находчивых» 126  
 «Сопацкі фэстываль» 106, 107  
 «Шире круг!» 193

*Асобы*

- Бастун Тамара 37  
 Бяляева Элеанора 106  
 Дзедзіц Ірэна 106

**Тэхніка***Велікі*

- «Орлёнок» 20, 21  
 «Школьник» 20, 21  
 «Ereliukas» 20, 21

*Мапады*

- «Верховина» 40  
 «Riga» 40

*Матацыклы*

- ИЖ-«Планета» 40  
 ИЖ-«Юпитер» 41  
 «Ковровец» 40  
 М-104 40  
 «Панония» 40  
 «Урал-3» 41  
 «Чэзэт» 41  
 «Ява» 41

*Магі*

- «Вільма» 82, 93  
 «Весна» 82  
 «Грундыг» 83  
 «Дайна» 82, 83, 93, 213  
 «Дніпро» 82  
 «Комета» 82  
 «Нота» 82  
 «Соні» 83  
 «Юпитер» 82  
 «Яуза» 82  
 «Aidas» 82

*Транзыстары*

- «Акіян» 110, 111

- «ВЭФ» 110, 213  
 «Мечта» 110  
 «Нева» 110  
 «Старт» 110  
 «Спидола» 110

*Тэлікі*

- «Беларусь-5» 36  
 «КВН» з вадзяной лінзай 36  
 «Маяк-2» 36  
 «Нёман» 36  
 «Рекорд» 36  
 «Старт-3» 36  
 «Сигнал» 36  
 «Темп-7» 36

*Фоцікі*

- «ФЭД-3» 12  
 «Зэніт-Е» 12  
 «Смена» 12  
 «Зоркий» 12

**Зьмест**

Як В.Мудроў разваліў С.Саюз. *А.Лукашук* ..... 5

**Любімыя картачкі**

Ложак з панцырнай сеткай .....	8
Кастра Фідэль .....	10
Фоцікі .....	12
«Чалавек-амфібія» .....	14
Стылягі .....	16
Фільмаскоп .....	18
Велік .....	20
Чэмпіянат 1963 году .....	22
Прычоскі жаночыя .....	24
Футбольны Альбіён 1966 году .....	26
Марозіва .....	28
Кашулі фірмовыя .....	30
Газвада з сыропам .....	32
Фантамас .....	34
Тэлік .....	36
Фільмы пра шпіёнаў .....	38
Байкеры 1970-х .....	40
Фотагалерэя хатня .....	42

**Здымкі з раённай газеты**

Дэвіс Анджэла .....	46
Палітбюро .....	48
Секунцы з Цэнтральнага камітэту .....	50
Хунвэйбіны .....	52
Цаліна .....	54
Праская вясна .....	56
Даманскі .....	58
Трыбуна .....	60
Белагусава й Пратапопаў .....	62
Маёўка .....	64
Абарона грамадзянская .....	66
«Малая зямля» .....	68
Хакей з чэхамі .....	70

Агітацыя наглядная .....	72
Фільмы пра Леніна .....	74
Люмумба Патрыс .....	76

**Музычныя паштоўкі**

Абадзінскі Валеры .....	80
Магі .....	82
Зоркі югаслаўскай эстрады .....	84
Бітлы .....	86
Песьні пра космас .....	88
Бугі-вугі .....	90
«Радые Швэцыя» .....	92
Зыкіна Людміла .....	94
Песьні піянэрскай .....	96
Танцпляцоўка .....	98
Гурт «Лявоны» .....	100
Канцэрты па заяўках .....	102
Мулерман Вадзім .....	104
Фэстываль Сопацікі .....	106
Магамаеў Мусьлім .....	108
Транзыстары .....	110
Гаравец Эміль .....	112

**Страшныя фоткі**

Трусы сямейныя .....	116
Літмантаж .....	118
Шклатара .....	120
Керагаз .....	122
Сьпеўнік дзявочы .....	124
Пыжык .....	126
Каўбаса за 2.20 .....	128
Пра Мікіту й Лёньку .....	130
Валасацікі .....	132
Торбы поліэтыленавыя .....	134
Павільён «Сустрэча» .....	136
Бібліятэкаркі вясковыя .....	138
Сьмецьцявозка .....	140
Қоры .....	142
Папера туалетная .....	144
Выбары .....	146
Кінабудка .....	148

---

Грошы новыя .....	150
Плаўкі з матузкамі .....	152
Гумка жавальная .....	154
Часопіс «Корея» .....	156
Каралі .....	158
Таварыства аматараў кнігі .....	160
Чэргі .....	162

#### **Фатаграфіі з прыроды**

Чамадан фібравы .....	166
Часопісы польскія .....	168
Дыплямат .....	170
Нэйлэн .....	172
Сыфон .....	174
Дэмбель .....	176
Авоська .....	178
Храмачы .....	180
Сумкі школьныя .....	182
Цікеткі .....	184
Боты-панчохі .....	186
Тэрмасы з чырвоным цмокам .....	188
«Беламорканал» .....	190
Гальштукі .....	192
Клёшы .....	194
Балённыя .....	196
Трумо .....	198
Вадалазкі .....	200
«Шышачка» й «зорачка» .....	202
Сакваяж .....	204
Парык .....	206
Падушачкі .....	208
Асадка шарыкавая .....	210
Апошняя старонка «Альбому» .....	212
Memorabilia .....	214